

ЛІТАРАТУРА МАСТАЦТВА

10

КАСТРЫЧНІКА

2003 г.

№ 41/4227


Таіса БОНДАР:
"Мы — не "homo
belorusikos",
а Божай ласкаю —
беларусы,
горды славянскі
народ, для мяне
гэта відочна."

2-3



У мінскім Доме дружбы
прайшла прэзентацыя
часопіса "Всeмiрнaя
лiтeратура" —
спецыяльнага нумара,
прымеркаванага
да 54-й гадавіны
ўтварэння
КНР.

12



АНАСТАСІЯ
СЛУЦКАЯ

ЕДЗЕ Ў БРЭСТ

Заўтра ў Брэсце распачнецца
IV Нацыянальны фестываль
беларускіх фільмаў. Адкрыецца
славыты фест найноўшай
беларускай стужкай "Анастасія
Слуцкая", героі якой будуць
размаўляць на беларускай мове
(толькі некалькі тыдняў таму ў
Міністэрстве культуры РБ быў
падпісаны акт аб заканчэнні
вытворчасці беларускамоўнай
копіі мастацкага фільма
"Анастасія Слуцкая", аўтарам
перакладу якой выступіла
загадчыца літаратурнай часткі
Купалаўскага тэатра
М. Бартніцкая). Нагадаем, што
Гран-пры фестывалю
"Крыштальны бусел" будзе
ўручаны фільму, у якім лепш
за ўсіх будзе ўвасоблена
нацыянальная тэма.

НА ЗДЫМКАХ: кадр з фільма "Анастасія
Слуцкая"; уверх — аператар Таццяна
ЛОГІНАВА і рэжысёр Юрый ЯЛХОУ.

КОЛА ДЗЁН

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка прыняў удзел у рэспубліканскім фестывалі-кірмашы "Дажынкi—2003" у Пружаных. У працяг існуючай традыцыі ў ходзе фестывалю-кірмашы працаўнікоў вёскі Аляксандр Лукашэнка асабіста павіншаваў і ўзнагародзіў пераможцаў рэспубліканскага спаборніцтва, якія занялі ў гэтым годзе першыя месцы. Ганаровы дыплом і ключы



ад легкавых аўтамабіляў кіраўнік дзяржавы ўручыў сямі старшым камбайнерам і шасці старшым камбайнерам маладзёжных экіпажаў, якія дабіліся самых лепшых паказчыкаў у час уборкі збожжавых і зернебабовых культур. Ганаровымі дыпламамі і грашовымі прэміямі адзначаны перадавыя раёны і вобласці.

ШЛЯХ ТЫДНЯ

Напрыканцы верасня прайшла гісторыка-культурная акцыя "Шлях Перамогі: Хоцімск—Мінск". Хоцімскае зямля стала адным з першых раёнаў, адкуль у 1943 годзе пачалося вызваленне Беларусі ад фашысцкіх акупантаў. Акцыя "Шлях Перамогі" аб'ядноўвае розныя пакаленні, сімвалізуючы сувязь мінулага, сучаснага і будучага. Кіраўнік дзяржавы, накіроўваючы прывітанне ўдзельнікам "Шляху Перамогі", выказаў пажаданне, каб гэта мерапрыемства стала добрым пачаткам усенародных урачыстасцяў, прысвечаных дзюм знамянальных датам — 60-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і 60-годдзю Вялікай Перамогі.

СВЯТА ТЫДНЯ

5 кастрычніка ў нашай краіне было свята — Дзень настаўніка.

КЛОПАТ ТЫДНЯ

Праект новай рэдакцыі Закона Рэспублікі Беларусь "Аб друку і іншых сродках масавай інфармацыі" павінен быць цэласным, празрыстым, сучасным, вычарпальным і ўсеабдымным дакументам, закліканым улічваць сённяшнія рэаліі, запоўніць існуючыя прабелы ў адпаведным заканадаўстве і ахопліваць усю сферу дзейнасці СМІ. Такую задачу паставіў кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка 2 кастрычніка на выніках нарады па праекце Закона "Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Закон Рэспублікі Беларусь "Аб друку і іншых сродках масавай інфармацыі". Прэзідэнт краіны даручыў у самыя кароткія тэрміны дапрацаваць праект новай рэдакцыі Закона "Аб сродках масавай інфармацыі" і прадставіць на разгляд у Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу. Закон павінен разумна спалучаць свабоду і адказнасць за кожнае слова, лічыць беларускі лідэр.

ЗАВЯРШЭННЕ ТЫДНЯ

Завяршыўся адзін з самых грандыёзных праектаў Нацыянальнага мастацкага музея — "Шэдэўры Трацякоўскай галерэі". Выставу наведалі 130 тысяч чалавек, альбо кожны семы жыхар нашай краіны.

ЗАСНАВАННЕ ТЫДНЯ

Беларускі Рэспубліканскі Саюз Моладзі заснаваў прэмію ў галіне літаратуры і журналістыкі. Прэмія будзе прысуджана пісьменнікам і журналістам, якія ў сваіх творах аб'ектыўна адлюстроўваюць праблемы моладзі і грамадскіх арганізацый у сучасным грамадстве.

ПЛАНЫ ТЫДНЯ

У нашай краіне ў бліжэйшыя гады не плануецца будаўніцтва атамнай электрастанцыі — паведаміў для СМІ намеснік міністра энергетыкі А. Сівак. У той жа час ён лічыць, што пытанне будаўніцтва АЭС у Беларусі можа стаць актуальным праз 3—5 гадоў.

ЯШЧЭ МОЖНА ПАДПІСАЦА!

Шаноўныя чытачы! На "ЛіМ" ніколі не позна падпісацца. Кошт індывідуальнай падпіскі на 1 месяц — 2500 рублёў, на 2 месяцы — 5000 рублёў. Індывідуальны індэкс — 63856. Кошт ведамаснай падпіскі на 1 месяц — 4000 рублёў, на 2 месяцы — 8000 рублёў. Ведамасны індэкс — 63857.

ТРЫБУНА ПІСЬМЕННІКА

Тое, што сёння ў сферы культуры і асабліва ў сродках масавай інфармацыі часта "правяць бал" недавучкі, упэўненыя і ў сваёй недатыкальнасці (як жа, чацвёртая ўлада!), і ў сваім праве да месца і не да месца выказаць свае "непрычасаныя" думкі і нічым, апроч уласнай амбіцыі, не абгрунтаваныя меркаванні, не патрабуе доказаў. Доказы, як кажуць, навідавоку — на старонках лю-

Вы скажаце: згушчаю фарбы... Каб жа! Калі ўважліва пачытаць ці нават проста ўважліва прагледзець хоць бы дзесятак выданняў (з ледзь не дзюх тысяч, што на сённяшні дзень выходзяць у краіне), то карціна (а гэта ж не проста карціна, а своеасаблівы партрэт нацыі!) паўстае не тое што нярадаснае, жалівае: п'ём, гуляем, крадзем, з уздыхамі ўзгадваем даброты савецкага часу, пастаўляем Еўропе рабынь сексу ці, у лепшым выпадку, "свое персанаальное и национальное возрождение ждем так,

лективнаго Лопухина, распахивающего, за неимением вишневых садов, наши картофельные поля".

Аўтар, і на міг не задумваючыся, выдае адну "філасофскую ісціну" за другой, агаломшваючы сваёй нахабнай недасведчанасцю не спакваля, а с ходу, з першых радкоў, з якіх вынікае, што калі сусветнае "памкненне ўгору азначала рух да сонца, а значыць, да жыцця" то ("так уж получилось!") нас, беларусаў, усё больш "цягнула не ўгору, а ўніз, да зямлі". Здавалася б, ну, цягну-

МЫ — БЕЛАРУСЫ ЦІ «НОМО БЕЛОРУСИКОС»?

бога выдання, любой газеты, вась толькі заўважаць іх, а тым больш спрабаваць аспрэчваць выказанае чарговым "вучыцелем" ахвотнікаў не знаходзіцца. І калі што ўсур'ез засмучае, то якраз гэта: ну, няхай сярод тых, хто ўласнаручна прыпісаў сябе да нацыянальнай інтэлігенцыі, да яе эліты, пануюць скепсіс і нявер'е ў свой народ, а дзе армія настаўнікаў, вучоных? Адкуль, калі не проста абмяркоўваецца, а выпрацоўваецца ідэалогія беларускай дзяржавы, калі, як адзначыў Прэзідэнт краіны, новы Закон аб СМІ павінен гарантаваць менавіта свабоду слова, а не свабоду паклёпу і тэндэнцыйнага выкладання фактаў, такая заспакоенасць сярод "ўлад прадержащих"? Чаму, калі адкрыта абражаецца народ, маўчаць пісьменнікі?

как люди на остановках ждут показавшийся из-за угла троллейбус". Апошняя працытавала па артыкуле Барыса Ляпёшкі з "Советской Белоруссии" за 4 кастрычніка гэтага года, які вялізнымі літарамі загаловак заклікае: "В море жизни нужно учиться плавать". Ён, гэты артыкул, і змусіў узятца за пяро: што адбываецца, калі дзяржаўнае выданне (і не проста дзяржаўнае, а цэнтральнае ў дзяржаве, на падтрымку якога скіраваны немалы адміністрацыйны рэсурс) прапаведуе гэткае "прочтение развития национально-освободительной мысли"? Якое гэта е, спытаеце? Зазірніце і зразумееце: усёабдымнае — ад пірамід егіпецкіх фараонаў, якіх "мы на своей земле не построили", да сучаснай Еўропы, якая "в каком-то смысле выступила в роли кол-

ла і цягнула! Дык жа не. Не ўсё, па аўтару, так проста. Прычынай таго, што прыцягвае беларуса (ці, як прыемней аўтару называць, "homo belarusikos") родная зямелька, з'яўляецца, аказваецца, "вековое понимание вьезшейся в кровь аксиомы: чем ниже сидишь, тем легче падать". Нават не засяроджваючыся на літаратурных вартасцях выказвання "вьезшейся в кровь аксиомы" (бр—пр!) і тут жа прыведзенага аўтарам тлумачэння: "Может, потому что падали часто?", хочацца адгарнуць колькі старонак назад і яшчэ раз пераканацца, што ў руках газета "Советская Белоруссия", а не якая-небудзь бульварная газеткіца, — прычатыны толькі першы абзац, а ў душы ўжо збуджана крыўда і за народ, і за дзяржаву, і за "великий русский язык", якім так няўмела

ЗАПАТРАБАВАНА ЧАСАМ

Нарадзіўся я на берэзе Нёмана, ля вытокаў яго, на Уздзеншчыне, на землях былых магнатаў Радзівілаў і лясных масіваў паноў Чапскіх, бегаў баянож па пагорках старажытнага замчышка, дзе ў 1235 годзе скрыжоўвалі мячы і пікі, пускалі ў ход вільі ды дубіны мае продкі са сваімі ворагамі, збіраў баравікі ў луцавіцкім хвойніку, які пасадзіў на арандаваных Пясках дзяду Янкі Купалы (Луцэвічы), сустракаўся на берэзе Нёмана і ў грыбных барах з землякамі і, магчыма, з родзічамі Якуба Коласа (Міцкевічамі), вучыўся ў вёсцы пісьменніка Алеся Пальчэўскага, нарадзіўся ў хаце пісьменніка Ільі Гурскага, жыў побач з сястрой пісьменніка Адама Русака і бачыўся, вядома, з ім не раз. Вось на якой знакамітай мясціне знаходзіцца мая родная вёска Замосце. Маё дзяцінства і юнацтва праходзілі на прасторах, авенных славай гераічнай барацьбы маіх продкаў, браткоў-беларусаў. Тут за апошнія тысячагоддзе барукаліся розных масцей князі і князькі, далёкія татарскія заваёўнікі, тэўтонскія рыцары, шведскія, французскія, кайзераўскія, белапольскія, гітлераўскія шакалы. З усімі імі змагаліся на берагах Нёмана, на замчышчы мае продкі і перамагалі. Іх заветы і наказы нашчадкам былі цвёрдыя, неаспрэчныя і дужа зразумелыя: "Хто з мячом да нас прыйдзе, ад мяча і загіне". Гэта была ідэалогія маіх дзядоў, дзядоў маіх землякоў, дзядоў суседніх вёсак і пасяленняў беларускай зямлі. Яна перадавалася ад пакалення да пакалення, дайшла і да мяне, пасялілася ў маім сэрцы, у маёй галаве, завалодала маімі думкамі і пачуццямі, дала надзею і сілу, гонар і мужнасць, гераізм і бяспрашша. Ды не толькі мне, а ўсім маім аднагодкам, землякам. Калі на Захадзе з'явілася другая ідэалогія ў галаве звар'яцелага Гітлера з яго планами "новага парадку" — валодаць усім светам, знявольць усе народы, зрабіць сваімі рабамі, а нягодных знішчыць у газавых каме-

рах ці расстраляць, калі пачалася сусветная бойня, тады, зразумела, дух маіх продкаў, іхнія заветы ажывіліся ў свядомасці маіх землякоў — і гневам зашумелі былыя лясныя Чапшчына, Луцавіцкі хвойнікі, Мікалаеўшчынскія бары, Радзівілаўскія палеткі, Міндаўгскія замчышчы. Бліскавіцы з перунамі, вогненныя віхуры забушавалі над Нёманам. Партызанскія кулі касілі няпрошаных "гасцей" ужо ў першыя месяцы вайны ў 1941 годзе, а ў 1942 годзе фашысцкія трупы ўсціпалі вуліцы раённых гарнізонаў у Капылі, ва Уздзе (сам бачыў) і іншых гарадах і паселішчах Беларусі, не гаворачы

не змагілі, але вакол могілак, дзе яны вялі бой, цямнелі на белым полі каля сотні фашысцкіх трупаў. Партызанская брыгада імя Варашылава цэлы дзень вяла бой, а ноччу адарвалася ад ворага і перайшла ў Раёўскія лясны, а пасля на Палессе. Пра герояў была складзена песня. Яе спявалі не толькі партызаны, яна гучала ў вёсках не толькі Міншчыны. Вестка аб подзвігу 18 герояў Лаўскага бою пераляцела цераз фронт, зараджала мужнасцю абаронцаў Сталінграда, дзе чырвоармейцы стаялі таксама насмерць. Аб іх подзвігу ведалі мы, партызаны, усё насельніцтва Беларусі.

МАЯ ІДЭАЛОГІЯ — ЛЮБІЦЬ УСІМ СЭРЦАМ АЙЧЫНУ

ўжо пра дарогі і лясны. Гераічны дух продкаў лунаў над беларускай зямлёй, зараджаў мужнасцю і адвагай юнакоў і дзядоў, сталых хлопцаў і пажылых дзядоў. Зноў узяў зброю ў рукі легендарны дзед Талаш. Мае сябры-аднакласнікі з Магілянскай сямігодкі трэцяга снежня 1942 года ў Лаўскім баі на Капыльшчыне стаялі насмерць. 18 герояў загінулі, але не прапусцілі фашыстаў і іхніх халуёў-бобікаў у партызанскі лагер. Не думалі хлопцы аб смерці, а толькі аб перамозе. Калі выйшлі патроны ў кулямётчыкаў перад рукапашнай схваткай яны напісалі, каб лічылі іх камсамольцамі, паклалі запіску ў ствол і кулямёт засыпалі снегам з надзеяй, што сябры хоць вясной, як растане снег, знойдуць кулямёт, разжывуцца патронамі і зноў будуць знішчаць акупантаў, ачышчаць нашу зямлю ад прышэльцаў. Так і было. А самі падняліся ў рукапашную схватку... Вырвацца з акружэння

Героі гінулі, але іх дух мужнасці, стойкасці, няскоранасці лунаў над прасторами, зараджаў энергіяй новых абаронцаў — у 1944 годзе ў радах партызан і падпольшчыкаў знаходзілася каля паўмільёна чалавек, уся Беларусь падтрымлівала народных мсціўцаў. Маткі, старэйшыя сыны якіх гінулі ў баях, бласлаўлялі на барацьбу з фашыстамі сваіх малодшых сыноў.

Аб чым думаў я, як на семы дзень вайны ўбачыў фанабэрыстых немцаў, якія на маіх вачах расстралялі трох палонных чырвоармейцаў? Аб выратаванні сваёй шкуры? Аб выратаванні сваёй сям'і? Аб падпарадкаванні ворагу? Не і яшчэ раз не. Дух продкаў напамінаў мне: мы вяртаемі баранілі сваю зямлю ад чужынцаў. Ты ж вывучаў гісторыю і помніш бітву на Чудскім возеры, бітву Грунвальдскую, Палтаўскую, бітву тваіх дзядоў ля Магільна на Нёмане і ля твае вёскі Замосце. Мы

У ГОНАР ДНЯ ПЕРАМОГІ

У мэтах увекавечвання гераічнага подзвігу народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны, узмацнення ролі тэатральнага мастацтва ў арганізацыі ідэалагічнага і эстэтычнага выхавання, развіцця ў сучасным грамадстве высокай нацыянальнай самасвядомасці і патрыятызму з 1 кастрычніка 2003 г. па 25 красавіка 2004 г. праводзіцца рэспубліканскі конкурс на стварэнне п'ес для тэатра пад дэвізам "Дзень Перамогі".

Мэтай конкурсу з'яўляецца стварэнне твораў нацыянальнай драматургіі, якія прысвечаны Вялікай Айчыннай вайне, дзе ў высокамастацкай форме адлюстроўваецца неўміручы подзвіг народа ў барацьбе з захопнікамі, гістарычная сувязь і ваенна-патрыятычная пераемнасць пакаленняў, глыбока раскрываецца вялікае значэнне перамогі савецкага народа ў барацьбе з фашызмам, яе ўплыў на працэс фарміравання светапогляду сучаснага грамадства.

Правядзенне конкурсу мае таксама сваёй мэтай замацаванне і далейшае развіццё ролі тэатральнага мастацтва ў эстэтычным, маральным і ідэяна-патрыятычным выхаванні насельніцтва.

УМОВЫ І ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ

Матэрыялы для ўдзелу ў конкурсе прымаюцца ў перыяд з кастрычніка 2003 года па 15 сакавіка 2004 года. На працягу 40 дзён пасля гэтага тэрміну журы падводзіць яго вынікі.

На конкурс прымаюцца шматактовыя п'есы і інсцэніроўкі па творах беларускай літаратуры для драматычнага тэатра.

У конкурсе могуць прымаць удзел адпавядаючыя яго ўмовам творы, на стварэнне якіх Міністэрства культуры заключыла з іх аўтарамі на перыяд правядзення конкурсу дагаворы дзяржаўнага заказа.

Прадстаўленыя на мініўлыя конкурсы драматургічныя матэрыялы паўторна не разглядаюцца.

На конкурс прымаюцца творы, якія не апублікаваны ў Рэспубліцы Беларусь раней афіцыйнага падвядзення вынікаў. Вынікі абвешчаюцца не пазней 25 красавіка 2004 года.

П'есы высылаюцца ў 2-х машынапісных экзэмплярах (першы і другі — у збрашураваным выглядзе) без указання на іх прозвішча аўтара. Замест гэтага на п'есах прадаўляецца дэвіз аўтара.

Да конкурснага матэрыялу дадаецца паштова канверт з паметкай аўтарскага дэвізу, у якім павінны быць: прозвішча аўтара (у адпаведнасці з пашпартам), паштовы адрас, тэлефон, месца працы.

Пры адсутнасці канверта з данымі аўтара матэрыялы, дасланыя на конкурс, не разглядаюцца. Калі замест даных указаны толькі літаратурны псеўданім аўтара, гэта не лічыцца пацвярджэннем аўтарства на прадстаўлены драматургічны матэрыял.

Распячатванне канвертаў, абнародаванне прозвішча аўтараў адбываецца пасля падпісання пратакола аб выніках конкурсу і праводзіцца ў прысутнасці старшыні і членаў журы.

Матэрыялы высылаюцца на адрас: 220004, г. Мінск, пр. Машэрава, 11, Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, упраўленне мастацтваў, "На конкурс п'ес для тэатра".

Конкурсныя матэрыялы прымаюцца ў строгай адпаведнасці з устаноўленымі ў сапраўдным Палажэнні тэрмінамі. Дата прыёму работ, што дасылаюцца поштай, вызначаецца па паштовым штэмпелі.

ЗААХВОЧВАННЕ ЎДЗЕЛЬНІКАЎ КОНКУРСУ

Пераможцы конкурсу ўзнагароджваюцца наступнымі грашовымі прэміямі:

- у колькасці базавых велічынь
- П'есы для драматычнага тэатра
- Адна першая — 165
- Дзве другія — 125 (кожная)
- Тры трэціх — 100 (кожная)
- Інсцэніроўкі па творах беларускай літаратуры
- Для драматычнага тэатра — тры прэміі ў памеры 60, 55, 40 базавых велічынь.

З мэтай прыцягнення да конкурсу больш шырокага кола ўдзельнікаў устанавіваюцца 6 заахвочальных прэміяў, у тым ліку: 3 прэміі па 20 і 3 прэміі па 15 базавых велічынь кожная.

Заахвочвальныя прэміі прысуджаюцца рашэннем журы толькі за стварэнне п'ес.

Творы, якія адзначаны на конкурсе, прапануюцца для пастаноўкі ў тэатрах, па факту пастаноўкі набываюцца Міністэрствам культуры з выплатай адпаведнага ганарару, могуць друкавацца (аднаразава) ў спецыяльных выданнях міністэрства без выплаты за гэта аўтарскага ганарару.

РАБОТА ЖУРЫ

Журы не рэцензуе для аўтараў прадстаўленыя ім на конкурс матэрыялы. Адзін экзэмпляр з дасланых на конкурс матэрыялаў застаецца ў яго арганізатараў, другі — вяртаецца аўтару.

Журы пры неабходнасці можа пераглядаць колькасць і памеры прэміяў у межах кожнага раздзела, па якому праводзіцца заахвочванне. Пры гэтым, перагляду не падлягае агульная сума сродкаў, што выдаткавана на прэміі ў межах кожнага раздзела заахвочвання.

Журы конкурсу прымае рашэнне на падставе адкрытага галасавання, простаі большасцю галасоў. Рашэнне журы не падлягае перагляду з боку арганізатараў конкурсу і з'яўляецца правамоцным, калі ў яго рабоце прымала не менш 2/3 членаў ад поўнага складу.

карыстаецца аўтар. Далей — болей. Тут жа дазнаешся, што слынная наша талерантнасць — гэта "вышэйшая ступень адной з галоўных рысаў нацыянальнага характару — асцярожнасці", што 1917 год "наполнил государственные паруса ветром национально-возрождения в его подлинной, а не марионеточной форме" (во заклучана!), што Зянон Пазняк і не падазрае, што "не будь коммунистической Белоруссии, не было бы и Народного фронта", што за гады постсавецкія "была сформирована не просто социально-экономическая, но и ментальная структура национального сознания". Вы можаце ўявіць гэтую свядомасць з сацыяльна-эканамічнай структурай? Ды ні аднаму фантасту ў галаву не прыйдзе падобная "структура"! А піша ж, паўтаруся, не выпадковы для газеты аўтар (не першы яго артыкул друкуецца), ды і газета — не нейкая там задрыпаная, а самая, самая!

Пэўна ж, разглядаю я менавіта гэты артыкул так скрупулёзна не дзеля таго, каб выкрыць непісьменнасць ці недасведчанасць аўтара — спадара Барыса Ляпёшку: ці мала прэтэнцыёзна графаманскага друкуецца сёння паўсюдна! Але ж пагадзіцеся: адна справа — чытаць падобныя "перлы" на старонках жоўтай прэсы, зусім іншая — ледзь не штонумар натыкацца на іх у галоўнай, як сцвярджае не толькі галоўны рэдактар "Советской Белоруссии", газеце краіны.

Згаданы артыкул узяты толькі таму, што ад яго вельмі ўжо яўна, непрыкрасна патыхае антынародным (асмелюся нават сказаць — антыдзяржаўным) душком. Калі аўтар патэтычна заяўляе: "Когда, в каком веке вы смогли бы увидеть белоруса, свободно

преподающего, скажем, философию или химию, уголовное право или гражданский процесс (!!) в университетах Германии и Соединенных Штатов, Польши и Франции? И это однако не единственное "спасибо", которое мы можем и должны сказать Европе", то я магу дапусціць, што ён не ведае, чуюць не чуў ні пра Еўфрасіню Полацкую, якая ў XII стагоддзі вяла перапіску з імператарам Візантыі і многімі слыннымі вучонымі людзьмі Еўропы, ні пра Міколу Гусоўскага і Францыска Скарыну, ні пра Сімяона Полацкага, які вучыў самога расійскага імператара, але каб гэтага не ведалі ў рэдакцыі "Советской Белоруссии"?! А далей жа сцвярджаецца — прапаведуецца! — і ўвогуле штосьці несурознае: "Вереск, пустоши, тайны замков, переплетение веков — так мнимый больной не хочет расставаться со своими болячками. А она, Европа, отяжелевшая от прожитых веков, жадно ищет свежей крови, и где она может найти ее, кроме молодых стран и народов? Между прочим, это один из наших немногих исторических шансов". Ды аксціцеся, шанюныя! — так і хочацца ўсклікнуць. Гэта які такі "шанс" вы чарговы раз падкідаеце? Напаіць Еўропу "свежай крывёю"? Н а ш а й крывёю? І праклёну народнага не баіцеся?

Хоць пра што я! Хто гэта з такога кштату "філосафаў" думае калі пра народ! "Народ не гэткае "схавае!" — цынічна сплёўваюць яны пад ногі любому, не згоднаму прыняць абразу. І гэта — пра н а ш народ! Пра народ, які неаднойчы, не ў адным стагоддзі заслужыў сусветную павагу і сусветную падзяку!

Не, не! Няхай не сцвярае нас той факт, што не ўсе чытаюць газеты — нават такую шматтыражную газету, як "Советская Белоруссия". Тыя, хто чытае, міжволі судносьць надрукаванае на яе старонках не толькі з пазіцыяй рэдакцыі і яе галоўнага рэдактара, а і з дзяржаўнай пазіцыяй. Адна кропелька атруты, другая, трэцяя... Хто прадкажа вынік? Хто адкажа, што — к а г о? — мы ўрэшце выхоўваем сабе на змену. Ці мо і ўзапраўду трэба пагадзіцца з тым, што прапаноўвае аўтар памятнага артыкула, пішучы: "У нас все время слово "должен" забивает остальные словосочетания (!!). Хорошо бы как-нибудь проснуться и сказать самому себе: слушай, ведь сегодня ты ничего никому не должен?" Дык жа нават простая расліна, простая зёлка п а в і н н а прарасці, зацвісьці, даць семя, што ўпадзе ў глебу і прарасце, доўжачы жыццё. І сваё жыццё, і жыццё Зямлі. А чалавеку, як кажуць, "сам Бог велел". І дзеці ж растуць, і ўнукі ў вочы зазіраюць...

Не ведаю, што хацеў сказаць Барыс Ляпёшка, завяршаючы артыкул словамі: "homo belorusikos" — не печаль, поставленная навечно, не награда, которой ты удостоен посмертно (яшчэ пры жыцці?!), а цель в жизни, которой ты рано или поздно добьешься", але тое, што мы — не "homo belorusikos", а Божай ласкаю — б е л а р у с ы, горды славянскі народ, для мяне відочна. І няхай не ад імя народа, а ад сябе асабіста, але хачу заявіць: перастаўце абражаць беларускі народ, спадары журналісты! Вам ніхто не даваў такога права. Няма такога права ні ў вас, ні ў каго з нас, калі мы — дзеці яго, калі мы — дзеці сваёй зямлі.

Таіса БОНДАР

гінулі, але вызвалілі зямлю для цябе і твах дзяцей. Бяры зброю ў рукі! Ачышчай родную старонку ад ліхадзеяў! Не прагоніш ворага — вечнае пракляцце і табе, і твайму роду! Ды ці будзе ў цябе род: рабом станеш, еунухам. А загінеш у барацьбе, вызваліш сваю старонку ад ліхадзеяў — вечная слава і табе, і тваім загінуўшым сябрам, жыццё зноў расцвіце над Бацькаўшчынай. І я знайшоў зброю на месцах баёў, стаў партызанам, а пасля франтавіком, спяваў песню аб героях Лаўскага бою з чырвонаармейцамі на берагах Дуная ў Венгрыі, а мае баявыя сябры-партызаны славілі герояў у Польшчы, Германіі, на вуліцах Берліна і Будапешта, Вены. Дух продкаў давёў нас да Перамогі.

Баявы дух продкаў перадаваўся мне не толькі з гутарак са старэйшымі маімі землякамі, удзельнікамі грамадзянскай вайны. Многа прыкладаў заставалася ў галаве ад прачытаных кніг. Я ўжо ўспамінаў дзеда Талаша. Такіх кніг было многа. Нават праз фронт да нас трапіла зафрантавая літаратура. Мы ведалі верш "Партызанам" Янкі Купалы. Заўважалі словы Максіма Танка: "Не шукайце словы, хлопцы, пораху, куль гарачых і гранатаў, усе, каму свабода дарага, — падымайцеся на ворагаў, на катаў!" Пятра

Глебкі: "Не пасылка дарагая, а братэрская любоў, наша дружба векавая, дружба верная сяброў". Я ведаў амаль усю паэму "Зоя" Маргарыты Алігер. Ведалі мы і іншых паэтаў і пісьменнікаў, іхнія палыманыя словы, якія дапамагалі нам ненавідзец акупантаў і знішчаць іх. Шкада, што цяпер патрыятычныя творы франтавікоў і былых партызан гадамі ляжаць у выдавецтвах і рэдках, са скрыпам, малымі тыражамі выходзяць і не трапляюць да маладога пакалення, да юнакоў і дзяўчат, якія не бачылі, што такое вайна, якія мукі і гора прыносяць войны людзям, простама чалавеку, а не алігархам, што нажываюцца вайной, памнажаюць свае капіталы. І моладзь засвойвае не нашу ідэалогію, а ідэалогію разбэшчанасці, распушчанасці, усёдазволенасці. Гэта вялікая шкода нашай Беларусі, нашаму існаванню.

Вайной загінуў кожны чацвёрты беларус, але мы перамаглі, выжылі. Наша родная краіна жыве, развіваецца, багаце. Дух гордасці за росквіт нашай зямлі жыве, і будзе жыць вечна, пакуль жывуць беларусы — дух продкаў перадаецца нашчадкам. Я перадаю яго сваім сынам і ўнукам, сваім знаёмым і землякам апісаннем гераічных подзвігаў маіх аднагодкаў, жывых і мёртвых, у маіх дакументальных кнігах "Ля

вытокаў Нёмана", "Хмары над Міншчынай", "Бліскавіцы над Нёманам" і, калі пашанцуе пра жыццё яшчэ трохі, іншымі кнігамі. Мая ідэалогія — перадаць эстафету продкаў нашчадкам: любіць і абараняць сваю Радзіму ўсім сіламі сваёй душы, свайго сэрца. Як спяваем мы штодзённа ў гімне:

"Мы беларусы — мірныя людзі, Сэрцам адданыя роднай зямлі"... Я ганаруся стваральнай працай нашых людзей. Гарадскі пасёлак Узда да вайны меў толькі дзве вуліцы, цяпер дзесяткі, стаў горадам. Ганаруся прыгажунюм Мінскам, у якім вучыўся тры гады перад вайной. Тады разам са студэнтамі жыло ў горадзе крыху больш двухсот тысяч жыхароў, цяпер — каля двух мільёнаў. Усё, разбуранае вайной, адбудавана, з'явіліся новыя праспекты, мікра-раёны, палацы, заводы-гіганты, фабрыкі, ВНУ. Душа радуецца, што не дарэмна гінулі мае баявыя сябры, партызаны і франтавікі. І хаця нас, былых ветэранаў вайны, засталася ўжо менш чым сто тысяч з мільёна, я думаю (і астатнія абаронцы, спадзяюся), што вечны заповіт нашых продкаў будзе жыць вечна на нашай беларускай зямлі.

Але на свеце неспакойна. Зноў заварушылася карычневая гадзюка са сваёй пачварнай ідэалогіяй — панавання над другімі людзьмі і народамі. Яшчэ жывуць і размнажаюцца ахвотнікі дармаўшчыны, захопу чужых зямель, чужога багацця, дадзенага людзям прыродай ці створанага штодзённай працай. Ганьба тым, хто хоча абяліць карычневую шкуру акупантаў і іхніх служак, якіх народ яшчэ ў час вайны назваў бобікамі. Няўжо гэта атрэбе тых здраднікаў, што паўцакалі на Захад і цяпер з-пад падваротні гыркаюць на нашу краіну? Сорам і тым "дэмакратам", якія бэсцяць сваю Бацькаўшчыну, круцяць кола варожай нам ідэалогіі. Мая ж ідэалогія зразумелая ўсім: любіць усім сэрцам сваю родную старонку, абараняць яе ад ворагаў.

Васіль ГУРСКИ



ЗАЦІКАЎЛЕНАЯ СУР'ЁЗНАЯ РАЗМОВА

Дзень 3 кастрычніка запомніўся работнікам Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва прадстаўнічай навуковай канферэнцыяй. На ёй з дакладамі і паведамленнямі выступілі старшыня Камітэта па архівах і справаводстве пры Саўміне РБ У. Адамушка, намеснік загадчыка кафедры крыніцазнаўства гістафа БДУ М. Шумейка, дырэктар БДАМЛІМ Г. Запартыка і яе намеснік Г. Жукава, народны артыст РБ, музыказнавец В. Скоробага-таў, вядучыя навуковыя супрацоўнікі Нацыянальнага архіва РБ В. Скалабан, А. Гесь і У. Ляхоўскі, супрацоўнікі БДАМЛІМ Т. Кекелева, В. Данекіна, В. Іванова, І. Юркова і вядучы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі Н. Усава. Удзельнікаў Архіўных чытаньняў праінфармавалі аб навукова-асветніцкай і выдавецкай дзейнасці БДАМЛІМ за апошні год, пазнаёмлілі з планами і задачамі далейшай работы. Важную частку архіва ў наш час уяўляюць дакументы асабістага паходжаньня, якімі з 1960 года займаецца Архіў дзяржаўнай культуры. БДАМЛІМ захоўвае асабістыя архівы многіх літаратараў, мастакоў, музыкантаў і інш. Падчас канферэнцыі былі ўзгаданы імёны У. Сыракомлі, М. Каспяровіча, М. Шагалі, У. Эпімаха-Шыпілы, Л. Вітана-Дубейкаўскага, А. Бабарзікі, Т. Клішторнага, А. Гурло, Б. Тарашкевіча, Л. Бэндэ, М. Забэйды-Сумідкага, М. Равенскага, С. Палевца і многіх іншых.

С. Я.

МІНУЛАЕ — ПОБАЧ

Беларускаму тэлебачанню ёсць што паказаць не толькі на экране. У гэтым можна пераканацца, патрапіўшы на вул. Макаёнка, 9, і завітаўшы ў новы музей, створаны якой прывячана гісторыі стварэння нацыянальнага радыё, а потым і тэлебачання.

У першай зале размешчаны стэнды з багатай калекцыяй фотаздымкаў, эксплюзійных дакументаў. З іх можна даведацца, што першыя "радыёкрокі", напрыклад, уяўлялі сабой... чытанне ў эфіры газет. А сігналы дакладнага часу перадаваліся з дапамогай фартэпіяна, на якім "грацькалі" адну ноту неабходную колькасць разоў.

Захоўваюцца ў музеі і "старадаўнія" тэлевізары. Прычым, самая першая мадэль мае перададзе экран аёмістасць з вадой — замест ліназы для павелічэння карцінкі. Але ж самае цікавае, што ўся гэта тэхніка ў працоўным стане! Адно дрэзна: як паведаміць галоўны захавальнік музея Віктар Калашнік, убачыць па тых "агрэгатах" можна толькі адзін тэлеканал (а хіба іх тады было шмат?).

Ды ўсё ж гісторыя радыё і тэлебачання — гэта не столькі тэхнічнае абсталяванне для вытворчасці праграм, колькі, найперш, творчыя асобы, якія тых праграмы рабілі, вызначаючы такім чынам аблічча нашага радыё- і тэлефіру ў простым і пераносным сэнсе. Таму вельмі прыемна, што ў музеі можна убачыць фотаздымкі і першых тэлеведучых, і першых дыктараў радыё, галасы якіх гучалі для слухачоў у 20-я гады (Ніна Кабаліна, Аляксандр і Уладзімір Юрэвічы, Леанід Абадоўскі).

Асобны стэнд прысвечаны пяці абласным тэлерадыёкампаніям, першая з якіх заснаваная ў Гомелі (1957 г.), апошняя ж — у Магілёве (1989 г.).

У другой зале дэманструюцца разнастайныя ўзнагароды — дыпламы, кубкі, прызы, заваяваныя Беларускім радыё і тэлебачаннем на ўсесаюзных і міжнародных конкурсах. Таксама тут можна убачыць эскізы дэкарацый, зробленыя адным з першых мастакоў-пастаноўшчыкаў Беларускага тэлебачання Міхаілам Карпуком, які за амаль 15 гадоў выпусціў у свет не толькі безліч канцэртаў і разнастайных праграм, але і шматлікія тэлеспектаклі, што вызначаліся скрупулёзнай дэталізацыяй відзашэрагу.

У 2005 г. будзе адзначацца 80-гадовы юбілей Беларускага радыё. У 2006 г. — 50 гадоў з выхаду ў эфір першай беларускай тэлеперадачы. Сёлета, дарэчы, можна адзначаць яшчэ адно 50-годдзе: з пачатку будаўніцтва тэлецэнтра на вуліцы Камуністычнай. Таму, думаю, можна чакаць і пашырэння музея. Бо ён — наша мінулае, што жыве побач з сучасным.

Кацярына ДРОБЫШ

«ЛІРНІК ВЯСКОВЫ» І БЕЛАРУСКІ

НАТАТКІ З МІЖНАРОДНАЙ КАНФЕРЭНЦЫ

Нядаўна мы адзначылі 195 гадоў з дня нараджэння В. Дуніна-Марцінкевіча — першага прафесійнага беларускага пісьменніка, адну з самых значных постацей не толькі нашай літаратуры, але і ўвогуле беларускага Адраджэння XIX ст.

Побач з Дуніным-Марцінкевічам працяглы час крочыў у жыцці і ў прыгожым пісьменстве яго малодшы калега, якому нядаўна споўнілася 180 гадоў. Гэта — Уладзіслаў Сыракомля, які нарадзіўся ў 1823 годзе ў вёсцы Смольгаў на Любаншчыне (пазней быў і на Нясвіжчыне, Стаўбцоўшчыне, паблізу Ашмян) і які таксама хораша засведчыўся свядомасцю, гуманізмам, талентам, стаў яркай асобай у няпростым XIX ст.

Напрыканцы верасня 2003 года ў НАН Беларусі адбылася Міжнародная навуковая канферэнцыя, прысвечаная юбілею вядомага польскага і беларускага паэта і этнографа. Адзін з ініцыятараў (разам з Любанскім райвыканкамам) яе склікання старшыня Беларускага фонду культуры У. Гілеп, дырэктар Польскага інстытута ў Мінску Ц. Карпінскі, дырэктар Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы НАН Беларусі У. Гніламедаў, паэт, прафесар з Польшчы А. Баршчэўскі, вучоны і пісьменнік А. Мальдзіс у сваім вітанні ўдзельнікаў канферэнцыі падкрэслілі не толькі значнасць гэтага мерапрыемства па яго даце, але і значнасць напісанага У. Сыракомлем, які з малядзых гадоў адчуў сябе ліцвінам (на селянікам былога Вялікага Княства Літоўскага), вывучаў старажытную беларускую гісторыю і культуру, дзейнасць першадрукароў, спазнаў народнае жыццё, глыбока спачуваў

простама гаротнаму люду, будзіў яго годнасць і свядомасць, народныя душу, талент увасабляў у сваіх творах. За гэта яго высока шанілі Ю. Аксакаў, М. Горкі, лічылі яго "сапраўдным народным гусліяром" (М. Горкі вылучаў яго ў адзін шэраг з Пушкіным, Шэйлі, Гейнэ, Міцкевічам), адзначаючы яго "вялікі дэмакратызм і разам з тым узвышаны дух" яго твораў.

СЫРАКОМЛЯ — «ЛІРНІК ВЯСКОВЫ»

У дакладах "Сыракомля і беларуская літаратура" кандыдата філалагічных навук У. Мархеля, "Нацыянальная аснова паэзіі Уладзіслава Сыракомлі" доктара філалагічных навук А. Яскевіча, настаўніцы Смольчаўскай СШ імя У. Сыракомлі Любанскага раёна Г. Пажэмяцкас, "Сентыменталізм у творчасці Уладзіслава Сыракомлі" старшага выкладчыка Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта І. Бурдзялёвай зазначалася, што Сыракомля-паэт больш, чым ведаў і любіў сучасную яму вёску.

"Калі паэт, — пісаў у свой час М. Аксакаў, — можа прысвяціць усю сваю дзейнасць аднаму якому-небудзь прадмету; вакол якога, нібы вакол агульнага цэнтра, лунаюць і кружацца ўсе вобразы, думкі яго і летуценні, у якім, нібы ў фокусе, збіраюцца ўсе водгукі і ад якога ўсе асаблівыя водгаласы і каларыт, — то такім прадметам, бяспрэчна, з'яўляецца для Сыракомлі Літва", а польскі даследчык А. Брукнер удакладняў, што гэты аўтар менавіта "Сапраўдны пясняр беларускай

зямлі, ні ў якім разе не літоўска-жмудскай".

Паэт пісаў так:

"Пра адно я толькі спяваю,
хоць на розныя ноты:
Хай жыве наша Літва!
Хай жывуць ліцвіны!"

Скразным матывам гучыць гэта і ў беларускамоўных вершах "Добрыя весці", "Ужо птушкі пяюць усюды..." і ў польскамоўных "Лірнік вяс-



новы", "Труны Радзівілаў", "Не я пяю — народ Божы...", "На Палессі", "Жніўная" і ў іншых вершах, паэмах (гутарках ці гавэндках). Выступоўцы падкрэслівалі, што У. Сыракомля не толькі ідэалізаваў прыроду, сялянскі ўклад жыцця, этычны ідэал чалавека, веру ў Бога, хоць у "гэтай справе быў ювелір" (Г. Пажэмяцкас), але "еў з хлеба і маркоты" (выкладчык Баранавіцкага вышэйшага педагагічнага коледжа Ж. Салдаценкава ў дакладзе "Не я пяю — народ Божы..."), вымалёўваў у вершах і паэмах не прастачка-селяніна, а годнага чалавека, які сам часамі цураецца сваёй годнасці.

Доктар філасофскіх навук У. Конан свой даклад прысвяціў тэме "Арфічныя і хрысціянскія матывы ў паэзіі", малодшы навуковы супра-

НАДЗЭННАЕ

"Пей пиво на заре, Пей пиво перед сном, Пей пиво на траве, Пей пиво за столом..." — словы з песні вядомай расійскай музыкальнай групы б'юць па мазгах вялізнага (можа, з тысячы, ці, нават дзве) натоўпу малядзых людзей, якія пасярод плошчы пад лёгкім дурманам, ускідаючы ўгору рукі з бутэлькамі халоднага, свежага, густага, бурштынавага, пэннага піва таўкуць пыл нагамі, адрыўвіста выкрыкваючы нешта ўслед салістам.

Гэта не сон, гэта ява. Сёння, сустрэць на вуліцах гарадоў (дзякуй бо-

Лістаю адзін з расійскіх часопісаў. Чытаю: "Тыя прагнозы, якія выказвалі спецыялісты яшчэ ў дзевяностыя гады па раннім алкагалізме моладзі, сёння, на жаль, спраўджваюцца. Аказваецца, што 73,5 працэнтаў малядзых расіян, хворых на алкагалізм, ва ўзросце ад 15 да 20 гадоў ужывалі лёгкія алкагольныя напоі, а 26,5 працэнта з іх пілі гарэлку. Дык вось у пераліку на чысты спірт аматары слабаалкагольных напой у сярэднім у дзень выпівалі 200 мілілітраў спірта, а тыя, хто піў гарэлку, толькі 100-150 мілілітраў".

Сёння ў практыцы беларускіх нарколагаў колькасць "піва-залежных"

лічых адзінкамі. Але не выключаюна, што сапраўдная праблема ўжо чакае нас на парозе, бо піўны алкаголік — гэта не "сінюжнік", які збірае пустыя бутэлькі, гэта маладыя хлопцы і дзяўчаты, якія піюць піва з пляшкі на вуліцах гарадоў, у метро, на вакзалах, здзіўляючы іншаземцаў сваёй непрыстойнасцю.

Прыгожы асенні вечар. У сталічным скверы каля тэатра імя Янкі Купалы з паўсотні маладых людзей. З першага погляду, калі не ўзірацца што яны трымаюць у руках, можна падумаць, што бавяць час перад пачаткам спектакля, але ж гэта памылковая думка, яны проста

АДТЭРМІНАВАНАЕ П'ЯНСТВА, ЦІ ПРАЗ "ЛЁГКІЯ" НАРКОТЫКІ ДА ГЕРАІНА

гу, што не дакацілася да вёсак) хлопцаў і дзяўчат з бутэлькамі піва ў руках можна паўсюдна. Моладзь п'е. "Не, — кажуць мне, — моладзь не п'е, яна "тусуецца", "оттягивается", "торчит..." Можна і так, згаджаюся я, але ж толькі для прыліку, бо заўважаю, як маладыя людзі, па сутнасці, падлеткі (школьнікі старэйшых класаў) прывыкаюць да "лёгкага", як некаторыя з іх кажуць, але ж вельмі небяспечнага (яшчэ не ўсведамляюць) алкагольнага напой. Глядзіш на гэты натоўп і з жахам думаеш, што піўны алкагалізм — гэта ўжо хвароба не аднаго маладога чалавека, гэта хвароба многіх тысяч. І неяробицца страшна.



цоўнік Інстытута літаратуры НАН РБ С. Мінскевіч — "Прысутнасці Міцкевічаўскіх "Дзядаў" у паэзіі Уладзіслава Сыракомлі", а кандыдат філалагічных навук І. Багдановіч разгледзела тэму "мастацкай інтэрпрэтацыі беларускай гісторыі ў п'есе Уладзіслава Сыракомлі "Магнаты і сірата", дзе ярка выведзены сімпатычны вобраз маладой жанчыны, якая, хвалючыся за лёс народа, урагавала мужчын ад праліцця крыві за магнацкія амбіцыі.

Доктар філалагічных навук Г. Кісялёў раскажаў, што ўвайшло і не ўвайшло з дзясці сыракомлеўскіх тамоў твораў у складзеную ім у 1970-я гады кнігу "Пачынальнікі", што яшчэ чакае апублікавання (радаводная і палітычная справа Сыракомлі, ягоная перапіска, апісанне паездкі ў Кракаў і яго пахаванне і г.д.). Было адзначана: з таго, што сёння вядома беларускаму чытачу, вялікая заслуга даследчыкаў і перакладчыкаў У. Мархеля і К. Цвіркі, М. Лужаніна, У. Дубоўкі і іншых.

...І ўсё ж "ПАШТАЛЬЁНІ"

Краязнавец з Баранавіч М. Малеіноўскі сваё выступленне прысвяціў вершу У. Сыракомлі "Паштальён", які прынёс аўтару шырокую вядомасць (верш перакладаўся на рускую мову 8 разоў, на беларускую — 4 разы, але яшчэ і цяпер ёсць патрэба, сказаў выступаўца, правесці конкурс новых перакладаў твора). Разам з гэтым адзначалася высокая нацыянальная свядомасць Сыракомлі, чаго, на думку выступаўца, бракуе сёння і многім нашым пісьменнікам, якія спакойна сузіраюць за гібеннем беларускай мовы і культуры. Гэтыя пытанні развіваў і заслужаны артыст Беларусі В. Скоробагатаў, зазначыўшы, што ў свой час быў такі негатывны момант: творчасць У. Сыракомлі, іншых пісьменнікаў, якія жылі на беларускай зямлі, пісалі на беларускім матэрыяле, але па-польску, — дык вось іхнія творы па праграмах вывучалі як... замежныя. Не пераадолены цалкам гэтая тэндэнцыя і сёння. Шмат цікавага раскажаў пра Сыракомлевы музычныя працы, яго варункі з С. Манюшкам, крытычна адазваўся выступаўца і пра

многія сённяшнія папсовыя музыкі і песні, у якіх і следу няма сыракомлеўскай народнасці, яны ў сапраўдным сэнсе папсутыя, але імі запаланыя эфір, эстраду. Проста нельга, каб сёння ў нас не гучалі такія народныя творы, як "Паштальён", а таксама і іншыя перакладныя творы іншых паэтаў, без якіх цяжка ўявіць беларускую літаратуру, культуру XIX ст.

КРАЯЗНАЎЦА

Доктар філалагічных навук з Бабруйска А. Ненадавец, а таксама і іншыя шмат запынялі сваёй увагі на тое, што У. Сыракомля вызначаўся яшчэ і тым, (цікава вельмі і сёння), што пакінуў шмат нарысаў, нататак, эсэ, услед за краязнаўцамі Тышкевічамі і іншымі ўнёс значны ўклад у беларускае рэгіянальнае мастацтва — апісаннем сваім вандровак па палескай стаўбоўска-нясвіжскай, ашмянскай землях, тагачаснага Мінска, даследаваннем беларускай мовы ў мінскай правінцыі, працамі па высокай ацэнцы творчасці В. Дуніна-Марцінкевіча (пра варункі двух волатаў беларускага адраджэння хораша і змястоўна гаварыў кандыдат філалагічных навук Я. Янушкевіч).

НА СЫРАКОМЛЕВАЙ РАДЗІМЕ

Міжнародная канферэнцыя на другі дзень прадоўжыла сваю працу ў Любанскім раёне, куды ўдзельнікаў папярэдне запрашаў загадчык аддзела культуры райвыканкама В. Катковец, дзе госці пазнаёміліся са Смалгаўскай СШ імя У. Сыракомлі, прысутнічалі пры адкрыцці памятнага знака, прысвечанага памяці знакамітага земляка (аўтар — скульптар з Ліды Р. Грута), заклалі рабінавую алею і працягнулі размову пра рознапланавую творчасць У. Сыракомлі, што зрабіла і працягвае рабіць вялікі ўплыў на беларускую літаратуру і культуру, пабылі на святковым канцэрце, што ўвянчаў работу Міжнароднай канферэнцыі.

Генрых ДАЛІДОВІЧ

бавяць час з лёгкімі напоямі. На лаве, што крыху збоч ад галоўнага ўваходу ў парк, купкай сядзяць (дарэчы, маладыя людзі аддаюць перавагу ўзбрацца на спіны, апусціўшы ногі на сядзенне), двое хлопцаў і дзяўчынка. Паўз ног — пляшкі з півам.

— Не хвалюцца, мы п'ём не гарэлку... Алкаголікамі не станем...

Не здагадваюцца маладыя людзі, якія, дарэчы, не ад смагі п'юць піва, што заводзяць сябе і іншых у зман, калі вераць у тое, (не гаворачы ўжо пра здароўе), што шлях праз "лёгкія" напоі да алкагалізму, адпаведны шляху праз "лёгкія" наркатыкі да герайна.

Вось што, напрыклад, гавораць пра гэтую праблему спецыялісты, дактары-нарколагі: "Піва паміж сабой мы называем "уваходнымі варотамі" алкагалізму, бо піўны алкагалізм фарміруецца ад аднаго года і больш. Выхад з запоеў вельмі цяжкі і доўгі па часе. Вынікі яго вельмі разбуральныя, так як у арганізме павялічваецца аб'ём цыркулюючай вадкасці, натуральна, што павялічваецца нагрузка на сэрца і ныркі. Гэта, як вядома, прыводзіць да развіцця сур'ёзных паталогій, не гаворачы ўжо пра мозг і печань — органы, якія хварэюць у першую чаргу".

Вядома, што ў розных відах алкаголю ёсць дадатковыя пажыўныя баластныя рэчывы, шкодныя прымесі. Менавіта яны і розніцца па эфекту і па часе. І калі на арганізм аднаго падлетка алкаголь, у прыватнасці, піва ўздзейнічае паступова, з цягам часу, то на другога, асабліва, калі ў апошняга прыроджаная схільнасць да алкаголю (і такія сем'і ў нас ёсць), то піва адыгрывае тую ж ролю, што і гарэлка.

Таму зразумець юнакоў, ці тых дзяўчат з бутэлькамі піва, што яно неабходна ім як хлеб, няма ніякай падставы. У маладых людзей ёсць адно

жаданне — не адступіць ад навізлівай моды, не быць сярод натоўпу белай варонай. І хаця для многіх пачынаючых піва — не сок і не газіраваная вада, ад ужывання якіх можна адчуць сапраўдную асалоду, яны ўсё ж трусліва, другі раз насуперак розуму і сваёй волі, (каб не абзываліся), насуперак арганізму, які адліхвае алкаголь, нават даходзіць да ванітавання, аддаюць перавагу піву. Праходзіць нейкі час і спачатку піва, потым мацнейшыя напоі становяцца звычайнай, неабходным элементам адпачынку ці супакаення. А разам з ім з'яўляюцца і алкагольныя эксцэсы: мікракардыёс-трафія, цыроз печані, гепатыт. Шкодыцца клеткі галаўнога мозга, таму хуткім тэмпам парушаецца інтэлект, з'яўляюцца правалы ў памяці. Перад чалавекам, калі ўжо выпіта не адна бочка, ці, нават, цыстэрна піва, паўстае праблема: піць ці не піць — трэцяга варыянта няма. І толькі дзякуючы ўласнай непахіснасці ды дапамозе доктара можна нечага дабіцца, каб вярнуцца ў нармальнае жыццё.

Як ні дзіўна, але ступіць моладзі на алкагольны шлях дапамагае, у першую чаргу, рэклама. Дзiesiąткі разоў за суткі на тэлевізійных экранах, дзiesiąткі самых розных піўных кампаній, не шкадуючы тысячы долараў, насаджаюць ім піўны алкагалізм. Безумоўна, што некаторыя падлеткі разумеюць рэкламу па-свойму, што піва — не гарэлка, інакш бы яе не сталі рэкламаваць, таму і не адносяцца да яго крытычна. А дарэмна, бо ўжыванне піва, асабліва да 18 гадоў, гэта адтэрмінаваны шлях да п'янства, гэта стартавая паласа алкагалізму, гэта мост да ўжывання больш моцных напояў, а там і наркатыкаў.

Віктар ПАТАПЕНКА
Фота А. Патапенкі

Захарава, 19



выдавецкія праекты самай шырокай тэматыкі; выканае ўвесь спектр рэдакцыйна-выдавецкіх паслуг (ад рэдагавання рукапісу да выдання і распаўсюджвання кніжнай прадукцыі); арганізуе рэкламу і прэзентацыю выданняў.

Вул. Захарава, 19, тэл.: 284-85-25.


Выдавецкая ліцэнзія — ЛВ № 570 ад 23 кастрычніка 2002 года, выдадзена Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Пішыце на адрас: 220005, Мінск, вул. Захарава, 19, рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова "Літаратура і мастацтва"; EMAIL: gazeta_lim@tut.by.

РЭДАКЦЫЙНА- ВЫДАВЕЦКАЯ ЎСТАНОВА «ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА»

прымае да разгляду:

Літаратурны



25 верасня адбылося чарговае пасяджэнне "Літаратурнага квартала", на якім разглядалася творчасць Дар'і

Лосевай. Асноўнымі рэцэнзентамі былі — В. Гарністава, М. Шамякіна і І. Каляда, якія ў сваіх выступленнях адзначылі, што ў асобе Д. Лосевай мы маем маладога таленавітага паэта са сваім бачаннем свету, са сваім паэтычным голасам. Пра адметнасці паэзіі Д. Лосевай гаварылі: Р. Малахоўскі, Л. Слівіцкая, Г. Серахан, К. Наркевіч, З. Арцюх, І. Беленькі, А. Ключнікаў, Я. Коней, А. Спрычан, І. Клепікаў, Т. Вабішчэвіч, Т. Барысюк, С. Патаранскі, Н. Капа, В. Трэнас.

2 кастрычніка пасяджэнне "Літквартала" было нетрадыцыйным — яно адбылося ў кватэры Аксаны Спрычан. Прысутныя змаглі паглядзець відэафільм пра святкаванне літкварталаўцамі сёлета Купалля на Лысай гары. Як заўсёды, на пасяджэнні чыталіся і абмяркоўваліся новыя вершы.

Пасяджэнні "Літквартала" адбываюцца кожны чацвер а 18-й гадзіне ў памяшканні "ЛіМа".

ПОШТА

ШКОЛА ЧАКАЕ ПІСЬМЕННІКАЎ

Я — настаўніца гісторыі. Вядома, што без гісторыі няма літаратуры, што літаратуры — гісторыі. Адна з маіх задач як настаўніцы — фарміраванне культуры выбару. Гаворка ідзе не аб выбары нейкай абстракцыі, усё вельмі сур'ёзна. Важна выбраць сваю Радзіму, зямлю бацькоў, у якой ніколі не было лёгкага лёсу і лёгкага часу. Не падзяляю вызваўны журналістаў аб тым, што нацыянальная ідэя і ідэя дзяржаўнасці вылучаны своечасова. Спазніліся крыху. Цяжка сказаць, па якіх дарогах сёння ходзяць і з чым у сэрцы жывуць тыя, хто пайшоў у школу ў 1991 г., пасля гэтага года і ўжо закончылі школу. Але лепш пазна... Трэба спадзявацца, што гэта дзяржаўная палітыка і назаўсёды. Упзўнена, што ў тых школах, дзе вучэбна-выхаваўчы працэс вёўся ў сур'ёз і мэтанакіравана, неабходныя ідэі фарміраваліся. Але мой ліст не аб гэтым.

У дзяцінстве, юнацтве, усё ўспрымаецца ярка і востра. Расце чалавек, фарміруецца, выбірае свой шлях. Ланцужок такі: фарбы — словы, пачуцці — вера — учынкі — ідэя — перакананасць — выбар — крэда — чалавек састаяўся. Ці ёсць у нашай літаратуры, такія творы, якія можна было б выдаць у серыі "компас"? Была такая серыя. Ёсць. Аб розных часах, палітычных рэжымах, аб доўгім доўгім дзяцінстве. Дазволю сабе пералічыць некаторыя з іх "Міколка-паравоз" Лынькова, "Золак убачаны здалёк" Я. Брыля, "Родныя дзеці" Н.

Гілевіча, "Пачакай, затрымайся" А. Васілевіч, "Праклятая любоў" А. Жука, "Пераломны ўзрост" І. Навуменкі, "Лісце каштанаў" У. Караткевіча, "Дзесцяткі клас" Г. Далідовіча, "Асёлца ў басейне Чорнага мора" В. Гардзея, "Хроніка дзетдомаўскага сада" В. Казыко, "Напрадвесні" У. Саламахі і інш. Згаданыя творы — энцыклапедыя беларускага дзяцінства, творы аб сонцы і хмарах, слёзах і радасці, аб цеплыні і дабраце, аб жыцці. Прабачце, шануюныя творцы, але пералічыць усё творы і ўсіх аўтараў немагчыма. З адным з названых аўтараў у мяне была дамоўленасць аб сустрэчы. Мы з вучнямі перачыталі ўвесь той стос кніг, якія ён мне падпісаў. Рыхтаваліся, але сустрэчы так і не адбылося. Нам з настаўніцай літаратуры і з класнымі кіраўнікамі было вельмі няёмка перад вучнямі, мы не змаглі растлумачыць імя, чаму не сустрэліся, не знайшлі адказу на пытанне: "Мы ўсе кніжкі прачыталі, а калі ён прыйдзе?" Тыя, хто рыхтаваліся да сустрэчы, ужо закончылі школу. Можна, ён прачытае мой ліст і прыедзе. Мы чакаем пісьменнікаў. Не ператварыўся ж пісьменнік у чыноўніка. Шаноўныя творцы, ідзіце да дзяцей, ваша слова трапляе ў мільёны сэрцаў. Вашы героі добрыя, чыстыя. Ніхто, акрамя вас, не запаліць агонь у маленькіх сэрцах. Вам ёсць што сказаць, вам вераць. Чакаем мы ў сваёй школе і пісьменніка-земляка, які сцвярджае, што ў кожнага павінна быць свая рака, каб ён раскажаў пра "Званых і выбраных" на роднай зямлі.

Без вашых твораў і нашага з вамі супрацоўніцтва не будзе беларуса, не будзе чалавека, без чалавека не будзе Дзяржавы.

Валянціна ГЕРАСІМАВА,
в. Жылічы, Кіраўскі раён

СУСТРЭЧА
НА СОЖЫ

На мінулым тыдні Гомельскі раён стаў месцам правядзення міжнароднага славянскага пленэру імя народнага мастака РСФСР, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі СССР, акадэміка жывапісу Г. Ніскага, які нарадзіўся ў Гомелі. Для ўдзелу ў гэтым творчым мерапрыемстве прыехалі вядомыя майстры пэндзля Э. Агуновіч і В. Нямцоў з Мінска, М. Казакевіч, Р. Ландарскі, А. Окінчак, У. Кароткі з Гомеля, П. Захару з Мазыра, а таксама мастаі з Масквы, Белгарада, Бранска і Чарнігава.

Месцам напісання пейзажаў стала маляўнічае Прысожака. Удзельнікі пленэра арганізавалі экспазіцыю сваіх работ у мясцовай абласной арганізацыі Саюза мастакоў, а Гомельскаму раёну і гораду перадалі некалькі аўтарскіх карцін.

Аляксей ШЫПАРКОЎ
г. ГОМЕЛЬ

АДКРЫЦЦЕ —
У САЛІГОРСКУ

23 верасня адбылося ўрачыстае адкрыццё новага філарманічнага сезона ў Салігорскай дзіцячай музычнай школе. З сольным канцэртм прыехаў з Мінска прафесар Беларускай акадэміі музыкі, народны артыст РБ Ігар Алоўнікаў.

Віртуозны пачатак вечара дала Саната сі мінор Э. Гайдна, якую піяніст выканаў з вялікай энергіяй. Адзін з самых папулярных твораў для хатняга музыцыравання "Вальс-фантазія" М. Глінкі абудзіў рамантычныя пачуцці слухачоў. Адпаведны часу п'есы з цыкла "Поры года" П. Чайкоўскага нібыта перадалі настрой восеньскага вечара.

А вось — яго ж імклівы опус № 1 "Рускае скерца", прысвечаны М. Балакіраву, ажывіў паважаную публіку, якая адгукнулася воклічамі "Брава!!!" і — кветкамі.

Ігар Алоўнікаў прадставіў і прэм'еру ўласных транскрыпцый для двух фартапіяна — Тры п'есы з балета П. Чайкоўскага "Лебядзінае возера": Андантэ, Элегія. Танец маленькіх лебедзяў. Побач са сваім настаўнікам пранікнёна і годна грала яго вучаніца, аспірантка Беларускай акадэміі музыкі Таццяна Балагор.

На завяршэнне праграмы піяніст выканаў свае фартэпіяныя транскрыпцыі іспанскіх народных танцаў "Кармэн" і "Арлезіянкі" Ж. Біза.

Задаволеная публіка будзе чакаць наступных візітаў вядомага беларускага музыканта.

Сяргей ЯКІМОВІЧ
г. СТАРОБІН

ФОТА В. СТРАЛКОЎСКАГА

УДАКЛАДНЕННЕ

У "ЛіМе" за 27 верасня ў артыкуле Ул. ГЛУШАКОВА пра энцыклапедыю прапушчаны імёны двух галоўных рэдактараў — М. ТКАЧОВА і Б. САЧАНКІ. Выпраўляем памылку і просім у аўтара прабачэння.

КРЫТЫКА

Вывучэнне мастацтва і чалавека неадрыўна ад аналізу альтэрнатыў, якія стаць перад імі. Відавочна, што любы выбар ці альтэрнатыва прадугледжвае наяўнасць пэўнай схільнасці да таго ці іншага інтуітыўна-рацыянальнага эталона і ідэалу, які бярэцца апрыйры за аснову. У нашым даследаванні паняцці ідэалу і эталона мы кантамінуем дэфініцыйнай аўтарытэтнасці. Зыходзячы з той агульнапрызнанай філасофска-лагічнай пачатка, што любая адсылка ў вызначэнні ісціны да аўтарытэту ёсць памылка. Аднак, з іншага боку, у жыццёва-практычнай і мастацкай рэалізацыі зварот да аўтарытэтнасці ёсць абавязковы элемент у пазнавальнай гістарычнай дзейнасці, які вызначае паняцце аўтарытэтнасці як важнейшы фактар суб'ектна-аб'ектыўнай падцвярджальнасці і асноватворны пункт іманентнай замацаванасці любой культурнай і навуковай сістэмы каардынат. Разумеючы шматбакавы і поліфанічны суадноснасці чалавека са светам, трэба гаварыць аб наяўнасці вялікай колькасці вартасных праяў аўтарытэтнасці і яе рэлятывунай гістарычнай складанасці.

Мы ж пры разглядзе літаратурна-мастацкага жыцця беларускай прозы 20-х гадоў, пазначанага перыядам ад "Маладняка" да "Узвышша", зыходзім з

часнага ім жыцця", была ў многім зваротам да монапартыкулярнай аўтарытэтнасці бальшавіцкай партыі, якая звужала творчую зададзенасць да самазамыкання і прафанацыі. Сам жа гістарычны працэс войні і рэвалюцыі, які быў быццёва-рэальным фонам агульнага стану беларускага жыцця, наадварот, патрабаваў куды больш шырокіх рамак у спазнанні трагедыі беларускай душы. Так, аналізуючы апавяданне Ілары Барашкі "Іерогліфы Язля" (1926 г.), мы знаходзім шмат сімптаматычных аналогій і дылем у вызначэнні праблемы наватарства і традыцыі. Па-першае, гэтак апавяданне-легенда прысвечана памяці Кастуся Каліноўскага. З іншага боку, у творы абострана паступаюцца асноўны рэвалюцыйны дэвіз вырашэння справядлівасці і адплаты за здзек і пакуты, сацыяльнай няроўнасці.

Па-трэцяе, у творы рэфрэмам прыходзіць тэма прызначэння мастака і мастацтва, іх ролі ў жыцці народа. Апавяданне пачынаецца і заканчваецца наступным чынам: "Народ стварае песняроў сваіх, пазтаў, з-пад струн музыкі леры-арфы, што бы лёгкі подых ветравіння, акорды гукаў льюць, а часам, ірвучы струны, акорды завяюць у віхор..." "Зыходзячы з палажэння аб пазце як грамадзяніне, пісьменнік разам з тым пазбаўляе яго свабоды, кажучы, што "народ стварае песняроў сваіх", робячы адначасна пазта выразнікам і на-

Аўтарытэтнасць спасылкі на народ у апавяданні Ілары Барашкі ўтрымлівае таксама і нейкі элемент падмены паняцця народа паняццем паўстанцаў: амаль як замовы, на дзвюх старонках створа дзесяць раз паўтараецца слова "народ". А эмацыйны паўтор: "Народ! Табе не здрадзіў я...!" ёсць не што іншае, як імкненне надаць цэласны характар натоўпу-паўстанцам і разам з тым жаданне легалізаваць, рэабілітаваць зманліваю новую ідэю-утопію як індальгенцыю на права лічбыцца спраўдлівай. І гэтая індальгенцыя-падмена шырокім фронтам прысутнічае ў шматлікіх творах маладнякоўцаў. З апавядання ў апавяданне пераходзяць антаганістычныя, амаль невырашальныя канфлікты бацькоў цемрашалаў і іх дзяцей, якіх вабіць светлая перспектыва будучыні, ці канфлікты немагчымаці суіснавання людзей буржуазна-папоўскага класаваспаўнага статусу з новай уладай, ці гіпербалізацыя супярэчнасці паміж забабоннай, лапцюжнай вёскай і авангардна-перадавым вобразам горада. Назіраецца агульная тэндэнцыя — надаць сваім галоўным героям, носьбітам "перадавой ідэі", навязліваю ролю "звышразумнасці", дасканаласці, якая па большасці апеллюе толькі сваёй апалогіяй пасіянарасці, пачуццёвай узрушанасці і няўрымслівасці. Калі чытаеш апавяданне "Іерогліфы Язля" І.Барашкі, узнікае спонтанная асацыяцыя параўнання дзвюх

«ВЕДАЙ, БРАТ МАЛАДЫ,
ШТО Ё ГРУДЗЯХ У ЛЮДЗЕЙ...»ПРАБЛЕМА АЎТАРЫТЭТНАСЦІ Ё МАСТАЦКАЙ ПРОЗЕ
МАЛАДЫХ БЕЛАРУСКІХ ПІСЬМЕННІКАЎ 20-Х ГАДОЎ XX СТАГОДДЗЯ

дылемы дзвюх ліній аўтарытэтнасці: аўтарытэт навацы і аўтарытэт традыцыі з іх разнастайным наборам мадыфікацый. Часта характарызуючы праблему наватарства і традыцыі ў іх дыялектычным узаемапрапампенні, даследчыкі міжволі трапляюць у пастку дыфузнага распылення гэтых альтэрнатыўных і шмат у чым разнавектарных працэсаў, якія дыялектычна звязаны па большасці толькі агульнымі законамі ўзаемадапаўняльнасці і ўзаемапераходнасці. Выключная каштоўнасць мастацкай спадчыны пяцігадовага перыяду (1923—1928) 20-х гадоў XX стагоддзя ў гісторыі маладой беларускай літаратуры, на нашу думку, тлумачыцца выразнай праяўленасцю змены мастацкіх парадыгм аўтарытэтнасці ў найбольш таленавітых маладых пісьменнікаў пры ўсім складана-хаатычным працэсе існавання беларускай літаратуры 20-х гадоў. Унікальная і самапрырода такога хуткаснага сацыяльнага і творчага развіцця, якая дазваляе гаварыць аб рэальна-аб'ектыўнай саспеласці нацыянальнай ідэі ў перыяд 20-х гадоў і аб яе феноменальна-непаўторнай значнасці. Пачынаючы аналіз творчага развіцця арганізацыі "Маладняк", звернемся да статутных матэрыялаў бюлетэня І Усебеларускага з'езда літаратурнага аб'яднання "Маладняк", дзе мы можам прычытаць наступнае: "Маладнякоўская літаратура не парвала мастацкіх традыцый... яна не пераскочыла праз вопыт мінулага, яна толькі вырасла з тых рамак, у якіх развілася папярэдня літаратура, і тым самым разбурыла рамкі адраджэннізму і выйшла на шырэшы шлях, адкінуўшы тое, што ўжо зроблена ў сэнсе змагання за права на існаванне беларускай душы".

У першай частцы гэтай дэкламацыі гучыць запэўніванне ў вернасці традыцыям папярэднякаў. Асабліва падкупляе выраз аб тым, што ён, "Маладняк", не пераскочыў праз вопыт мінулага. З гэтым трэба пагадзіцца ў тым сэнсе, што маладнякізм, як не адзін іншы літаратурны рух, змог настроіцца на свой дыяпазон раскрыцця рэчаіснасці, трапна ўлавіўшы павевы часу. Разам з тым уся квінтэсенцыя другой часткі вышэйпазачынага выслоўя ўтрымліваецца ў словах "адкінуўшы тое, што ўжо зроблена". У больш шырокім кантэксце гэтая слоўная формула прама працуе на знакамітую сентэнцыю рускага філосафа П.Чаадаева, які, характарызуючы гісторыю Расіі, пісаў: "Мы так дзіўна рухамся ў часе, што з кожным нашым крокам наперад мінулае імгненна знікае незваротна для нас". Менавіта пачатковая актыўная арыентацыя маладнякоўцаў на наватарска-модную ідэю сацыялізму, з яе аптымістычнай праграмай пабудовы новага свету і адначасовай задачай "выціснуць чэмер мінулага з су-

ват каталізатарам разбуральных эмацыйна-душэўных і сацыяльных сіл натоўпу.

"Народ кахаў мяне за песні волі, праецтва лепшых дзён... Бяспільны рэзчык, Язль, абраны быў правадыром паўстання. І разбурылі мы адзін з прытвораў багамольні, што скрашвала пагост грабніцы фараона". Аўтар, аднак, не прамінае заўважыць тое, што бацьчы ў народзе-паўстанцы — раба: "Змораны народ наш — раб момант гэты, нарадай парашыўшы, ішоў у горад фараона — разбурыць мэтаю было". Лейтматыўны сэнс апавядання — у сацыяльнай дылеме крыўды і праўды, якая дасягае найвышэйшага выражэння ў дыялогу на судзе старэйшын:

— Пашто ты здрадзіў фараону і ўзняў народ супраць яго?

— За крыўду тую, што церпім век мы ўсе!

— За крыўду?

— Так, за яе, бо праўды фараона не ўглядаем мы, — адказваў я суду, узняўшы голаў к версу."

Вызначальным пунктам роздзума аўтара і яго галоўнага героя выступае думка аб тым, што зло можа быць пераможана злом і што пазт у пэўныя гістарычна-спрыяльныя часы павінен клікаць на барыкады, ці як у аўтара, "...рвучы корды ў віхор завяць...". У апраўданне сваіх шляхоў пошуку праўды аўтар і яго герой-пазт сваёй абаронай-аўтарытэтам лічаць апелляцыю да народа: "Народ! Табе не здрадзіў я..." Але тут узнікае іншая калізія: калі старажытнаегіпецкі пазт-паўстанец разумеў, што ў гэты момант яго народ ёсць раб, што амаль тоесна паняццям "несвабодны", "цёмны", то аб якім матыве апраўданасці можа ісці гутарка? Пазт сваім божым дарам таленту, праецтва павінен шукаць, на нашу думку, іншай інстанцыі аўтарытэтнасці, якая б больш рэзка патрабавала ад пазта адказнасці за сваю дзейнасць і творчасць. Матыў такі выдатна распрацаваны ў мастацка-паэтычнай практыцы сусветнай класікі. Прыгадаем хаця б верш А.Пушкіна "Пазт і натоўп" ці "Песняру" М.Багдановіча:

Ведай, брат малады,
што ў грудзях у людзей
Сэрцы цвёрдыя, быццам з камення.
Разаб'ецца аб іх
слабы верш заўсягды,
Не збудзіўшы святога сумлення.

Гэта вера ў тое, што душа і сэрца кожнага чалавека маюць арыенцір выхад у кожны момант гісторыі з рабства бяздумнасці, прыніжанасці да царства прасвятлення і справядлівасці, дзе не павінен працаваць закон "ліха за ліха" ў кантамінацыі калізіі крыўды і праўды.

розных манументальных скульптур егіпецкага сфінкса і помніка Пятру I у Санкт-Пецярбургу работы Фальканэ. Сузіральна-засяроджаная постаць ляжачага ільва з чалавечай галавой сімвалізуе вечны працэс пошуку глыбіннай пазнавальнай таямніцы жыцця, які не церпіць дзейсна-паскоранай, імгненна-эмацыянальнай вырашальнасці розных калізіі і канфліктаў гісторыі і жыцця. І наадварот, скульптура Пятра I на ўздыбленым кані, гатовым раструшыць усё на сваім шляху, стварае эмацыйную атмасферу неспакою, пахлавінасці. Сам выгляд, асабліва позірк, імператара паказваюць нам натуру няўрымслівую, апантана-жорсткую, якая заварожана сваёй ідэяй і не жадае лічыцца з рэаліямі дня сённяшняга, які для яе толькі сродак скачка ў манументальную дзяржаўнасць будучыні.

Звернемся да марксісцкай ідэі-фікс аб хуткай перабудове змянога жыцця і стварэнні райскай гармоніі шляхам знішчэння класавых антаганізмаў. Бальшавіцкая практыка давала гэту ідэю да старажытнахрысціянскага ерэтчнага вучэння — маніхейства. Вучэнне старажытнаіранскага прапаведніка Мані было скіравана на тое, што зло ў свеце павінна быць абавязкова і назаўсёды ліквідавана, у якой бы форме яно ні выступала і хто б ні выступаў яго носьбітам. І тут паўстае асноўная праблема: хто павінен браць на сябе права на вызначэнне зла.

Вельмі часта зманлівыя новыя ідэі — пабудавачы сацыяльную гармонію на зямлі — адкрываліся сваім адваротным, маніхейскім, бокам (прыгадаем вучэнне Кальвіна), калі за наватарскім быццам бы разумна-даказным вучэннем акрэслівалася і выяўлялася прорва ці прадонне архаіка-тэктанічных сіл, якія, вырваўшыся з падполля і разбурыўшы існуючую іманентную іерархічную сістэму, перакрываюць яе і правілі свой баль. Бальшавіцкая ідэалогія мае вялікую аналогію з маніхействам. І нягледзячы на тое, што яна апанута ў тогу еўрапейска-марксісцкай рыторыкі, на паверху ў ёй знайшлі сваё найбольшае ўвасабленне псіхалагічнага рэцэптары архаікі язычніцка-славянскай топікі. Маладыя беларускія пісьменнікі 20-х гадоў, будучы неспрэчнымі праваднікамі глыбіннай магмы гэтай архаікі, не маглі не падпасці пад магнетызм адлюстравання ўсхвалявана-радаснай настроёнасці выхад магутных сіл народа на авансцэну гісторыі. Апелюючы часта да таго, што яны самі з'яўляюцца неспрэчнымі ўдзельнікамі і сведкамі лёсавызначальных сацыяльных падзей, якія яны быццам добра разумеюць і радасна ўспрымаюць, на самай справе гэта было самападманам, бравадай, апалагетыкай кан'юктурнай ідэалагічнай магчымасці

раскрыць і праявіць сябе. У многім гэту з'яву ў зніжаным варыянце можна ахарактарызаваць як мычанне цялят: недарэмна адзін з паэтаў гэтай пары назваў свой зборнік вершаў "Раніца рыкае". Рык цяляці заўсёды па большасці ёсць пошук маці-карміцелькі, заступніцы — дзе маці выступае ў ролі татальнага аўтарытэту. Такой alma-mater для маладнякоўцаў напачатку і выступала камуністычная партыя, ідэя сацыялізму. Ваенна-рэвалюцыйная эпоха першай чвэрці XX стагоддзя ў Расіі з яе сацыяльна-палітычнымі выбухамі стварыла такую магутную хаосную дынаміку развіцця, што нават тытанічна-дыктатарская палітыка бальшавіцкай партыі дзесцігоддзямі вымушана была падпарадкоўваць яе сваім канонам.

У 20-х гадах XX ст. у дынаміцы мастацка-літаратурнага жыцця Беларусі назіраецца цікавы феномен паступальнай трансфармацыі і перамены парадыгмы аўтарытэтных і ў шматлікіх мастакоў слова па меры іх творчага сталення і на-суперак, у многім, асноўным ідэалагалагічным працэсам, якія адбываліся ў краіне.

Цэнтр цяжару ў працэсе пераходу да парадыгмы аўтарытэту традыцый ляжыць, у першую чаргу, на відавочнасці самападману і саманадзейнасці, якія знаходзяцца ў анталогічна-філасофскай аснове пазітывісцкага і марскісцкага вучэння аб тым, што існуюць быццам бы такія эвалюцыйныя законы, пры дапамозе якіх чалавек можа "ляпіць" навакольны свет у адпаведнасці са сваімі жаданнямі. Прыгадаем для прыкладу толькі знакамітую сентэнцыю К.Маркса аб тым, што філосафы да сённяшняга часу толькі тлумачылі свет, у той час як марксізм ставіць задачу яго змяніць. Ці не ў гэтай метафізічнай навацыі схаваны ўсе беды, якія выпалі на лёс XX стагоддзя, дзе бабкай-павітухай выступіла рэвалюцыйная тэорыя К.Маркса і яго паслядоўнікаў?

Каштоўнасць асобных традыцый — культурных, эканамічных, маральна-духоўных — у тым, што без іх існавання чалавек не ў стане быць пашыраць дачыненне свайго развіцця. Прынцыповая адмова ад традыцый, іх радыкальнае адмаўленне дзеля надуманых уяўленняў аб крытэрыях разумнасці непазбежна вядуць да звужэння супрацьстаяння свету, штурхаюць грамадства ў прастору самаразбурэння.

На шчасце, працэс мастацкага сталення для маладых беларускіх пісьменнікаў, нягледзячы на неспрыяльны палітычны момант, адбываўся паскорана, чаму найперш садзейнічалі сама сацыяльна-драматычная і шмат у чым нават трагічная рэчаіснасць, а таксама індывідуальна-ўдмлівае ўгледанне ў працэсы жыцця і хуткае сталенне таленту сапраўдных майстроў слова. Нядоўгі перыяд умоўнага творчага адзінства арганізацыі "Маладняк" заканамерна пераходзіў у эвалюцыйны працэс якаснага вылучэння новых творчых задач, якія паўставалі перад мастакамі ў працэсе асваення свету. Называючы першапачаткова сябе сынамі свайго зямлі, яны ўжо не маглі кіравацца толькі разумовымі сентэнцыямі "перадавой ідэалогіі", а скіроўвалі свой погляд на аб'ектыўныя факты і працэсы гістарычнага лёсу народа. А гэта давала магчымасць убачыць вялікі кантраст і неадпаведнасць паміж дэкларатывнаю лозунгаў і рэальнасці жыцця. Дадзеннае разыходжанне працавала на тое, што пісьменнікі ўнутрана адчувалі неабходнасць пераарыентацыі на новыя ідэі і аўтарытэты ў сваіх поглядах на жыццё. І найперш гэта выяўлялася ў пераарыентацыі на плённыя традыцыі. Аўтарытэт традыцый тут трэба разумець не як жорсткую дэтэрмінацыю, а як спосаб, які ён даў, абспіраючыся на нацыянальны грунт, прыняць і канструктыўна перапрацоўваць шматворазны і шматварыянтны мацэрый беларускай рэчаіснасці. Бо, як вядома, культурная эвалюцыя поўнасцю не дэтэрмінавана ні генетычна, ні як-небудзь інакш, а найчасцей выражаецца ў поліфаніі паліварыянтнасці і ні ў якім разе не ў межах нават геніяльнай ідэі. Лозунг — "вучэнне Маркса вечнае, бо яно правільнае" ёсць асноўны стрымліваючы фактар усёй будучай савецкай эпохі. Маладыя таленавітыя беларускія пісьменнікі яго пераадолелі даволі хутка, бо актыўныя пазнавальны інстынкт і творчая адоранасць не маглі мірыцца з фармалізмам статутных літаратурных пастулатаў. Арганізацыйная расхістанасць "Маладняка", яго частая рэарганізацыя, а затым утварэнне літаратурнага аб'яднання "Узвышша" — яскравы прыклад грамадзянскага сталення творчай моладзі. Пісьменнікі "Узвышша", звярнуўшыся да аўтарытэту традыцый з яе вызначальнымі арыенцірамі на філасофска-мастацкую аснову быту і быцця нацыі, за кароткі тэрмін высока ўзніклі маральна-этычную і эстэтычную планку беларускай літаратуры.

Іван ШАЛАДОНАЎ

АПЕЛЯЦЫЯ

Шаноўныя чытачы, сёння мы друкуем ліст берасцейскай пісьменніцы Зінаіды Дудзіюк. Гэта своеасаблівае рэагаванне на крытычную рэцэнзію Сяргея Грышкевіча "Ну і ну!" ("ЛіМ" ад 26.09.03г.), у якой наш пастаянны крытык паспрабаваў выявіць і графічна абзначыць этычныя і літаратурна-мастацкія выдаткі аповесці спадарыні Дудзіюк "Пакаранне для Ноны", змешчанай на старонках сёмага нумара часопіса "Маладосць". Мажліва, гэта атрымалася ў яго занадта жорстка і суб'ектыўна, але, зазначым, — небеспастаўна (чаму, між іншым, незламысна парадуюцца, бо беларускай літаратуры заўжды бракавала некампліментарнай крытыкі).

Праўда і сама пісьменніца апелюе да выкрывальных развагаў Сяргея Грышкевіча гэтым жа некарэктным, калі не сказаць зневажальным, метадам (рэдакцыя зрабіла вынятку толькі ў адным месцы яе тэксту, дзе спадарыня Дудзіюк пераходзіць да высвятлення асабістых адносінаў з крытыкам і тым самым пераступае межы акрэсленай тут гаворкі)... Націскаючы на неардынарнасць і нявыдуманасць сюжэтнай канізі аповесці і запатрабаванасць падобнай тэматыкі пэўным колам чытацкай публікі, у рэшце рэшт, аўтар заводзіць нас у такі негэрапазны гушчар чалавечых эмоцый, дзе водгукам можа быць толькі рэха ўласнага голасу...

Зрэшты, выглеснуўшы слоўны кіпень і збольшага супакоўшыся, напрыканцы свайго гнеўнага ліста Зінаіда Іосіфаўна амаль пагаджаецца з нашым крытыкам: "Рэцэнзію С.Грышкевіча я магла б успрыняць як належнае (кожны мае права на ўласнае меркаванне), каб не той гносны цынізм, які вымалёўваецца ў двух заключных абзацах тэксту".

Як бачна, яна ўсё ж разумее падагледку непустапарожняй крытыкі спадара Грышкевіча. І гэта сучаснае. Мы не збіраемся наоў цытаваць тут экстравагантныя месцы з яе нежаночай прозы, каб трэцім наваратам не рабіць ёй рэкламы.

Няхай аўтара і крытыка рассудзяць нашыя чытачы. Дарэчы, рэдакцыя хацела б ведаць думку тых, хто ўважліва прачытаў усе закрэсленыя тут тэксты.

Адным словам, запрашаем да папемікі, якая можа выйсці і за межы абзначанай тут гаворкі.

Аддзел крытыкі

СІМПТОМЫ ПАТАЛОГІ?

Допіс С. Грышкевіча "Ну і ну!", змешчаны ў "ЛіМе" ад 26.09.2003, парадаваў мяне ўвагаю і аператыўнасцю, але паколькі ў пачаткоўца ўзнікла некалькі пытанняў, дык я, аўтар аповесці-фарса "Пакаранне для Ноны", вымушана на іх адказаць, тым больш, што мяне вельмі ўразапа стаўленне аўтара да свету наогул.

З першага радка свайго рэцэнзіі С. Грышкевіч безапеляцыйна заяўляе: "Не люблю прозу пра каханне".

Увага! Пазты і прэзаікі, калі ласка, не закранаіце гэтую тэму. Чуеце? Грышкевіч яе не любіць! Яго нудзіць ад вашых душэўных прызнанняў і парыванняў. Бадай, пасля такога выказвання, ніхто не здзівіцца, калі неўзабаве берасцейскі Герастрат прапануе спаліць усе кнігі беларускіх і сусветных класікаў, таму што яны таксама пра гэта.

Між іншым, каханне, як Бог! Яно існуе толькі для тых, хто ў яго верыць. Астатнія няхай адпачываюць.

Праўда, у наступным сказе С. Грышкевіч робіць удакладненне, бо разумее: сказаў нешта не тое. Ён тлумачыць, што асабліва не любіць жаночую прозу, "дзе ўсё наскрозь фальшывае і ненатуральнае. Пачынаючы ўжо ад самой задумы і заканчваючы тымі прыёмамі, праз якія яна вырашаецца". (Дарэчы, пачынаць трэба з задумы, а не ад задумы.) Юны "крытык" нават ярлычкі падрыхтаваў. Так што, шаноўныя пісьменніцы, закіньце свае пёры за печ, пакуль ён вам рукі не паадбіваў.

Між іншым, будучаму крытыку варта ведаць, што прозу нельга дзяліць, зыходзячы з палавых прыкмет, на жаночую і мужчынскую. Яе трэба разглядаць у іншым ракурсе: ёсць яна ці яе няма.

Здраджваючы маладому максімалізму, Грышкевіч у чацвёртым сказе адступае яшчэ на адзін крок і літасцва паведамляе: "Хаця, канечне, права на існаванне жаночая проза пра каханне мае, і тут нічога не зробіш — літаратуру сёння ў пераважнай большасці робяць прадстаўніцы "чудоўнай паловы чалавецтва".

Вось так, не ствараючы, не пішучы, а робячы, як цэглу на канвееры. Але дзякуй за ласку маладому "крытыку", што дазволіў існаваць. Бо без гэтага "чудоўнай паловы" хоць кладзіся ды памірай. І тут раптам я паўлю сябе на крамольнай думцы, ці не зайздросціць часам С. Грышкевіч гэтай самай "палове", якую, не варта пускаць і на парог рэдакцыі, бо дастаткова пісьменнікаў-мужчын? Толькі паглядзіце на маладзіці! Распісаліся! Разышліся! Не спынілі! Сма-

ляць і смаляць! Ды ўсё пра каханне! Як разгорнеш часопіс, ажно ў вачах цёмна ад іхніх публікацый!

Нягледзячы на негатыўнае стаўленне да жаночай прозы, тое-сёе С. Грышкевіч ў маёй аповесці ўсё ж усцешыла. Ён нават здолеў там адкапаць "модную ідэю", але не прамінуў здэкліва ўзвжыць, што "тое, аб чым гавораць закаханыя, падобна да ахінеі нездаровых людзей; вядома ж, гармоны, позвы прыроды акумулююць схаваныя моўныя рэсурсы".

Напэўна, С. Грышкевіч "ахінею" плесці няздатны. Свае "моўныя рэсурсы" ён лепш на могілках закапае, чым прызнаецца нейкай дзяўчыне ў каханні, якога ніколі не было і быць не можа. Чаго гэтыя ёлупні кожную суботу вячаюцца ды жэняцца, ездзячы па Брэсце ў расквечаных машынах? Вар'яты! Цікава, ці з'явіўся б на свет сам С. Грышкевіч, каб не было кахання?

Жарты жартамі, але чатыры ўступныя сказы рэцэнзіі выяўляюць псіхалагічную праблему, якая даймае С. Грышкевіча. Ён аскетычна спрабуе адгарадзіцца ад жыцця падкрэслена пагардлівымі і нават варажымі адносінамі да ўсяго пачуццёвага, якое яму здаецца брудным і нізкім. Юнак не проста кантрапное свае пачуцці, а імкнецца іх задушыць. Безумоўна, патрабаванні маральнай чысціні самі па сабе станоўчыя. Але іхняя гепертрафія, якую мы назіраем у выказваннях С. Грышкевіча, выклікае штучную самаізаляцыю, ганарыстасць, зайздрослінасць і нават нянавісць да людзей. Адсюль, у прыватнасці, і вынікае той брыдкі цынізм, якім завяршаецца ягоная рэцэнзія-фарс.

Учарашні выпускнік Брэсцкага педуніверсітэта С. Грышкевіч, з абурэннем цытуючы тэкст аповесці, заяўляе: "Але я, напрыклад, не веру, што вайсковец можа гаварыць звязна, узвышана-паэтычнай мовай". На ягоную думку, усе нашы вайскоўцы два словы не звязуць. Вымушана адказаць на гэтую заўвагу нашаму філолагу наступнае: амаль усе, за рэдкім выключэннем, айчыныя і замежныя пазты і прэзаікі (мужчыны XX ст.) служылі ў свой час у войску, некаторыя нават бралі ўдзел у розных войнах, але гэта ім не замінала пісаць узнёслыя вершы і пазмы, раманы і эсы. Уяўляю, што падумала б Юлія Друніна, жанчына і пазт, калі б прачытала выказванні нашага "крытыка", бо і ёй давялося быць вайскоўцам на вайне, а потым кахаць, расчароўвацца, зноў кахаць і пісаць выдатныя вершы. Сказаў жа

класік, што і пад шэрым шынялем можа біцца палымнае сэрца.

Не верыць "крытык" і ў тое, што граіня аповесці не змагла разабрацца, за каго выходзіць замуж. Каб даказаць праўдзівасць майго сюжэта, вымушана адкрыць адзін жаночы сакрэт: самая вялікая драма некаторых дзячат у тым, што яны далёка не заўсёды могуць адрозніць сапраўднага мужчыну ад падробкі. Іншая яшчэ і навядумляе будучаму мужу такія рыцарскія якасці, якіх ён зроду не меў. А потым здзіўляецца, як яна магла пакахаць такога монстра? На жаль, далёка не ўсе мужчыны да вяселля выяўляюць свой сапраўдны нораў. Адпаведна і ўсялякі хлопец таксама можа пралічыцца, выбіраючы спадарожніцу жыцця, а потым трываць жончыны капрызны і пакутаваць. Тут будзе дарэчы згадаць адну жыццёвую гісторыю: прыгажуня-студэнтка выйшла замуж за акрыленага пазта, які падаваў вялікія надзеі. За трыццаць гадоў сумеснага жыцця (кажу з яе словаў) ён павывіваў ёй усе зубы. Але, яна яго кахае і цяпер. За што? Ні за што. Проста кахае і ўсё, бо каханне, як і творчасць, — гэта заўсёды вялікая праца душы, спасціжэння жыцця і чалавечай сутнасці.

На крытыцы, якая таксама мае непасрэднае дачыненне да творчасці, ляжыць вялікая адказнасць за ўменне адчуць і зразумець свой час, каб здолець прадбачыць не толькі далейшы шлях развіцця літаратуры, але і грамадства. На жаль, С. Грышкевіч яшчэ не навучыўся адрозніваць крытыку ад крытыканства. Разумею, што не варта кахаць ад пачаткоўца нейкага значнага плёну, але

ж і пакідаць ягоную працу без увагі не трэба. (...)

Спрабуючы прааналізаваць маю аповесць, С. Грышкевіч вагаецца, як на растузанах шалях, кажа адно, а пасля сам сабе пярэчыць. То заяўляе, што для твора ўзята арыгінальная праблема, вызначае яго ідэю, а потым спахопліваецца (ці не перахваліў?) і заяўляе, што няўпэўнены, ці мае аповесць тую самую ідэю. З першых старонак успрыняў твор "як здек над сабою" (дарэчы, па-беларуску трэба пісаць: здэк з сябе), але цікаўнасць перамагла, таму дачытаў да канца, не здолеў адарвацца. Ужо гэта для мяне гучыць як камплімент. Асабліва спадабалася ягоная заўвага, што ў творы немагчыма вызначыць час, калі адбываецца дзеянне. Сапраўды, гэта было ўчора, а можа з некім здарыцца заўтра пры нашай свабодзе нораваў. Такі сюжэт не прыдумаеш. Жыццё значна багацейшае за чалавечую фантазію. Гэтую гісторыю расказала мне адна даўняя знаёмая, якая мела вопыт такога замужжа. Прататыпы аповесці і да гэтага часу жывуць у тым жа маленькім гарадку. Цяпер ім за сорок. Мая знаёмая яшчэ раз выйшла замуж, гадуе дачку, якая сёлета пайшла ў першы клас. Прататып мужа транссексуала ўжо жанаты трыці раз. З новаю жонкаю быццам ладзіць, але вельмі не любіць яе дарослага сына, на парог кватэры не пускае і наогул ненавідзіць мужчын.

Сімпацыйны маладосцю і наіўнасцю С. Грышкевіч паводзіць сябе, як капрызнае дзіця, якое адмаўляецца есці манную кашу. "Не люблю! Ненавіджу прозу пра каханне! Не паказвайце мне гэтую брыдоту!" — крычыць ён у прастору, не разумеючы, што гэта толькі ягоная праблема. Плюецца слоўнаю кашаю, лаецца і чакае, што будзе? Нічога не будзе. Сабака брэша, а караван ідзе.

Ствараецца ўражанне, што менавіта дзеля іх і крэмзаў "крытык" свой пасквіль. Што ж, гэта толькі дапамагло ўбачыць ягоны сапраўдны твар, хоць у пачатку рэцэнзіі ён і спрабаваў прыкідвацца крыштальна чыстым і цнатлівым хлопцам. Мусяць, можна зразумець, што юнак перажывае псіхалагічныя праблемы пераходнага ўзросту, які неапраўдана зацягнуўся, але дараваць знявагу цяжка. Застаецца спадзявацца, што некалі ён пасталее, паразумнее, навучыцца паважліва ставіцца да людзей, бо гэтага вымагае жыццё і ўмовы цывілізаванага суіснавання ў чалавечым грамадстве.

Зінаіда ДУДЗІЮК

ШЧЫРЫЯ ВЁРСТЫ СУСТРЭЧ

Зямля колішніх волатаў духу Скірмунтаў і Напалеона Орды з прыхільнасцю сустрэла пісьменнікаў Васіля Якавенку і Георгія Ліхтаровіча.

На творчых імпрэзах, якія адбыліся сярод мясцовай інтэлігенцыі ў мястэчку Моталь, затым у Янове — Іванаве і вёсцы Парэчча, што на Піншчыне, В. Якавенка прэзентаваў гістарычны раман "Надлом", а Г. Ліхтаровіч апавядаў пра сваю шматгадовую творчую працу фотамастаком ды чытаў вершы з "Агульнага сшытка" — зборніка аповесцей і трапняў, асабліва калі гаварыць пра яе грамадзянскае гучанне. Размова ж далей шырылася і закранала гістарычны лёс бацькаўшчыны.

Асабліва гэта літаратурных сустрэч было тое, што багата якіх персанажы гістарычнага твора "Надлом" — рэальныя асобы і, як, напрыклад, сямя Пятра Рамановіча (Пісарчука), паходзяць адсюль, з Моталі, Маладава, Парэчча, прыным некаторыя з іх жывуць і сёння і добра памятаюць тыя падзеі, у якіх бралі непасрэдны ўдзел разам з героямі рамана.

Станоўчае ўспрыняцце твора мотальскім людзям не выклікала ніякіх сумненняў, наадварот, чуліся дзіваванні, захапленне, удзячнасць.

Ва ўзаемазакананых публічных сустрэчах з пісьменнікамі ўдзельнічалі таксама прадстаўнікі раённай улады — загадчыкі аддзелаў культуры і інфармацыі — Уладзімір Шэляговіч і Канстанцін Ваўрук. Дарэчы, яны неўзабаве пазнаёмілі беларускіх літаратараў са сваім паноўленым за апошнія гады, светлым і скрозь умаляваным кветкамі горадам.

Адаючы даніну павагі гэтай зямлі, пісьменнікі ўсклалі кветкі да падножжа помніка Напалеону Орду, найвыдатнаму мастаку, графіку і музыку (скульптар І. Гапубцоў), пабывалі на месцы яго пахавання, якое ў самы бураломны час было зруйнавана, — цяпер там устаноўлены памятны знак, выкананы больш чым прыстойна.

Уладзімір Васільевіч Шэляговіч, дарэчы, з уласцівай яму энергіяй і душэўным уздымам раскаваў гасцяў пра планы аднаўлення сядзібы Н. Орды ў вёсцы Варацэвічы. Мяркуюцца адчыніць там музей і своеасаблівы культурна-асветны (магчыма, камерцыйны) цэнтр.

Госці ж перадалі аўтарскія і іншыя кнігі, пераважна экалагічнай тэматыкі, Іванаўскай раённай бібліятэцы імя Ф. Панфёрава, Мотальскай сельскай бібліятэцы, сярэдняй школе ў Моталі і вёсцы Тышкавічы, школе і літаратурнаму музею Яўгенія Янішчыц у Парэччы. Тут, у прасторным класе, дзе звычайна сядзелі на ўроках Янішчыц, адбылася яшчэ адна сустрэча з настаўнікамі і вучнямі, дарэчы, у папярэднім рабочым адзенні — рупіў выхад на бульбу... Пісьменнікі пакінулі свае даволі ўзрушаныя водгукі пра музей і яго экспазіцыю, падзякавалі спадарыні Антаніне Сідарук, цяпер — дырэктару школы, за такую добрую і пачэсную справу — ушанаванне памяці сваёй былой вучанцы, якая з вясковай дзяўчынкі вырасла ў глыбока нацыянальную патку і грацыёзную знакавую фігуру ў беларускай літаратуры.

Н. ДЗЯНІСАВА

ГІСТОРЫЮ НЕ ПЕРАПІШАШ

Як вядома, у пачатку 1990-х гадоў гістарычныя экспазіцыі большасці музеяў постсавецкіх краін у сувязі з пераменаў, якія адбыліся ў грамадстве і адмаўленнем ад старых ідэалагічных парадыгмаў, былі дэмантажаваны. Шэраг беларускіх і расійскіх музеяў, напрыклад, не чакаючы агульнага падыходу, стварылі новыя экспазіцыі, якія рознымі шляхамі адлюстроўвалі гістарычнае мінулае. Каб абагульніць назапашаны вопыт, знайсці аптымальны шлях да стварэння музейнай мадэлі гісторыі, на днях у Мінску супольнасць музеолагаў і гісторыкаў Беларусі, Расіі і Федэратыўнай Рэспублікі Германія правялі другую (у запланаваным цыкле) міжнародную навукова-практычную канферэнцыю. Падчас яе трохдзённай працы разглядалася праблема аб'яднання і каардынацыя высіпкаў музейных работнікаў і вучоных трох краін у пераадоленні крызісу праектавання і стварэння гістарычных экспазіцый.

Выніковая канферэнцыя адбудзецца вясною 2004 года ў Берліне.

Віктар ПАТАПЕНКА

Анатоль ЗЭКАЎ



ЕЎПАТАРЫЙСКІ СШЫТАК

НА ПАЧАТКУ ЖНІЎНЯ

У Еўпаторыі цямнее
мо гадзіне а дзевятай.
Праўда, мора не няме —
коціць хвалі зухавата.

Хвалі ліжуць бераг шэры,
як марожанае дзеці.
То ж забеглі на вячэру,
каб усмак пяску паесці.

Хваля хвалю падганяе,
падштурхоўвае у плечы.
Не прыкмеціш, як мінае
і у ноч сыходзіць вечар.

НАСТАЛЬГІЯ

Сумую ў Крыме я на родным,
што сонцам свеціцца, бары.
Як без яго мне тут самотна —
няма з кім так пагаварыць,
як гаварыў я з ім, бывала,
і давяраў сакрэты ўсе.

Стаіць мой бор, засумавалы,
і кроны — ў ранішняй расе.
А, можа, гэта і не росы,
як тое мроіцца, зусім,
а проста выступаюць слёзы,
што бор я прамяняў на Крым.

ВЫШЫНЯ

Памяці Міхася РАСОЛЬКІ

Хоць жыць прыземлена не ўмею,
ды не хачу, аднак, маніць,
што я заўжды як бы нямею,
калі стаю на вышыні.

Быў на Ай-Петры і Эльбрусе
і ў горы іншыя хадзіў,
ды вышыні я ўсё ж баюся,
як больш нічога у жыцці.

На вышыні мне
дыскамфортна,
і, дзе б не быў я у гарах,
мяне пранізвае заўсёды
жывёльны падсвядомы страх.

Не прызнавацца б мог,
ды толькі
ніколі вышыні не сніў,
таму што ты,
Міхась Расолька,
сігнуў аднойчы з вышыні.

Ужо сціраецца за часам,
ды зрэзь згадаецца,
калі
з табою побач,
хоць не разам
у Еўпаторыі жылі.
Як муж і жонка,
паўна, збоку
камусь здавалася,

аднак
мы на адлегласці далёкай
былі з табой.
Чыя віна,
што лёс не выпай быць
нам разам:
і ты адна,
і я адзін...

Усё сціраецца за часам.
І толькі гэты успамін...

Жанчына — мора.
Хвалі
накочвае з глыбінь штодня,
і можа гнеў яна суняць
хіба, калі пахваліш.

Аднак губу найрад ці
табе раскатваць варта,
бо
ёй і з раскатанай губой
усё адно не ўладзіць...

ПЛЯЖНЫ ВЕРШ


Пляж у Еўпаторыі
ля марской вады.
Гэта ж як на гора я
завітаў сюды.

Лежма на пясочку ўсе.
Колькі тут дзяўчат!
Так за дзень накосішся —
акасееш, брат!

З жонкай ці без жончкі —
рознацы няма.
Просіцца у поначкі
кожная сама.

Хай сабе ва ўзросце ты
і цана ўжо грош,
зіркаеш, зайздросцячы,
на дзяўчат усё ж.

Плаваюць і пляжацца,
спеюць, як арах,
што не грэх адважыцца
на лобы тут грэх.



ТЭЛЕГОНІЯ

Негр быў яе ўзросту: хударлявы і не-высокі, не мужчынскага складу, з маленькай галавой, ледзь не як у мікрацэ-фала, шыкоўнымі белымі зубамі і не тое што агідны і брыдка, а наадварот — нават мілавідны, як дзяўчынка і ціхі — урэшце, можа, толькі ёй падалося спачатку. Хто з сябровак прывёў яго на тую вечарынку, яна не памятала, як і не памятала зараз нават імя таго маладзенькага негра, які чамусьці аказаўся з ёй.

Дэфларацыя адбылася неяк зусім не так, як яна ўяўляла, хаця сустрэчае жа-данне з яе боку было, так было. Але, наўрад ці яна пайшла б на гэта так нераз-важліва — акрамя натуральнага страху перад першым коітусам, быў яшчэ і страх перад бацькамі, асабліва перад самім бацькам, які цвёрда кіраваў усімі ў сям'і і якому безаглядна і пакорліва падпарад-коўвалася маці. "Кожны негр марыць пра белую жонку і аўтамабіль", — сказаў ёй неяк аднойчы ў гутарцы бацька і дадаў: "А яшчэ ён марыць, каб пладзіць дзяцей і жыць за кошт той жа бела жонкі, так што запомні гэта сабе на ўсё жыццё".

Негр быў студэнтам, вучыўся ў адным з вузаў сталіцы, але ў іншым чым яна, першакурсніца медыцынкі. Нейка неа-сэнсавана для яе, яны апынуліся на балко-не кватэры, пераабсталяваным пад пакой-чык: там стаялі столік, зэдлік і месцілася канапа. Хлопец захапіў са стала паўбу-тэлькі віна, яны выпілі яшчэ і пачалі цала-вацца. Дзесьці ўнізе пад імі, на вуліцы, ціха гулі рухавікі машын, было гарача, яна распранулася, ці гэта яе распрануў хітры і настыйны партнёр — тады ўсё і адбыло-ся. Цяпер яна нават асэнсавана западоз-рыла, што не такі ўжо ціхі і рахманы быў той хлопец, і ці не падкінуў ён ёй тады ў віно якую адмысловую таблетку?

Нервуючыся, яна тады папрасіла толькі, каб хлопец ужыў кантрацэптывы, што ён і зрабіў, бессаромна і дэманстра-тыўна выкарыстаўшы прэзерватыў.

Прайшло больш як паўгода, наступіла пара экзаменаў, вучоба адымала ў яе шмат часу і яна на ўвесь гэты тэрмін за-былася пра мужчын увогуле, як і пра свайго першага — цёмнакурага хлопца, якога больш ніколі не бачыла і які нібы растварыўся ў вялікім і шумным мега-полісе.

А потым раптоўна, як сонечны ўдар, прыйшло каханне.

Яе нечаканы абраннік працаваў у бізне-се. Ён быў спартыўнага выгляду, на дзе-сяць год старэйшы за яе, высокі, з карот-кай стрыжкай, упэўнены ў сабе мужчына, які мэтаскіравана вырашыў урэшце засна-ваць сям'ю, і абраў яе, як ён запэўніў, адзін раз і на ўсё жыццё.

Яе бацьку ён таксама спадабаўся. Абодва хутка паразумеліся, і яна была шчасліва. Таго, першага, яна выкрасліла з памяці і, урэшце, нават сама паверыла, што нічога такога ў яе ніколі і не з кім не было.

Даніла (так звалі яе абраніка) не пры-спешваў яе з ложка, казаў, што няхай усё будзе па-людску. Праз два месяцы яны згулялі вясельце, а яшчэ праз два яна адчула, што зацяжарыла.

І вось яна ляжала ў палаце раддома амаль што ў шокавым стане.

— Гэта не маё дзіця, не маё! — кры-чала яна.

Зайшла медсястра.

— Не маё! — зноў крыкнула яна ёй.

Медсястра падышла да яе, усутыч, паціснула плячыма і сказала жорстка, раўнадушна і стомлена.

— Вы ведаеце самі, што ваша. Па-мылкі з нашага боку не можа быць. На гэтым — усё, і — перастаньце крычаць. У свеце і так зашмат шуму!

Але яна і сама ў глыбіні падсвядомасці ўжо ведала — неверагоднае, што здары-лася з ёй — праўда, і дзіця (гэта была дзяўчынка) яе. У момант выхаду плода яна не губляла прытомнасці, і яшчэ тады здзівілася, што ручка дзіцяці, якая з'явіла-ся напачатку і матлялася ў паветры, ней-кая ненатуральна чорная, але імгненна думка пра гэта прамільгнула і згасла. Па-куль дзіце не прынеслі да яе, і яна не ўба-чыла яго.

Праз тыдзень яе выпісалі, а яшчэ праз дзень Даніла сышоў ад яе, пакінуўшы яе з дачкой у кватэры, за якую яны яшчэ не паспелі заплаціць поўную суму, а ўнеслі толькі задатак.

Пасля таго, як ад яе адчураўся бацька, а следам за ім і пакорліва яго волі маці, яна вырашыла скончыць жыццё, але са-мазабойства не ўдалося. У балыцы яе "выцягнулі", вымываючы раз за разам са страўніка і арганізма ўсю тую колькасць барбітуратаў, якую яна здолела пера-дусім праглынуць.

Толькі пасля некалькіх гутарак з псіхіятрам, яна ўнутрана скарылася з сітуацыяй. Урач — п'яццаццагадовы мацак, якому яна расказала ўсё і пра чорнаскурага хлопца, таксама, здалёк, патлумачыўшы ёй, што па сусветнай статыстыцы, адзінаццаць працэнтаў законных бацькоў выхоўваюць не сваіх дзяцей, пяць-шэсць працэнтаў не ведаюць, а пяць — ведаюць пра гэта, частка з іх (так усё-такі здараецца) — пераблытаньні ці падмененыя ў раддамах дзеці, але...

Але, у яе выпадку, задуменна падвынікаваў ён, справа зусім іншая. А што гэта такое, і чаму яно адбываецца, не ведаюць дакладна пакуль і самыя "прасунутыя" вучоныя, і гэта, безумоўна, адна з шэрагу тых пагрозлівых таямніц, якія акаляюць чалавека з пачатку яго ўзнікнення на Зямлі.

Яшчэ ў п'яцідзясятых гадах, дадаў ён, калі ў Маскве ўпершыню адбыўся міжнародны маладзёжны фестываль, то значна пазней у некаторых дзяўчат, якія мелі сексуальны кантакт з цёмнаскурымі іншаземцамі (калі б з такімі белымі як і мы, то эфект быў бы проста незаўважаны) і праз даволі працяглы час (а значыць цяжарнасць не магла адбыцца непасрэдна ад першага партнёра), калі яны выйшлі замуж, то раптам нарадзілі цёмнаскурых дзяцей. Тое ж назіралася раней пры вопытах і ў жывёл, у выпадках скрыжоўвання, напрыклад, зебр з канямі і г.д.

"Мяркую, — давеў ёй псіхіятр, — а я чуў пра гэта і таму кажу вам не зусім сваю думку, зачаткаваць падразумявае адначасова (у шкале асобных каардынат, пра якія мы нічога не ведаем) двух працэсаў: нашага біялагічнага і знешняга на ўзроўні, скажам так, матрыцы. Калі не адбываецца іх сінхроннасці, то далей усё развіваецца па двух шляхах: ці імпульс да зачатку двойчы (ці тройчы) даходзіць да

доўгі нож у скураных похвах, а за плячыма арбалет. Праваднік вылучаў прыхаваную пагрозу і сілу.

— Вазьмі зараз, — сказаў яго суразмоўца і выцягнуў пулярэс. — Дарэчы, час расплаціцца. Дзякуй.

Гэта быў яшчэ доволі малады чалавек, амаль хлапчук. У адрозненне ад Правадніка, густыя, коратка стрыжаныя валасы колеру зямлі тапырыліся на яго круглай галаве. Шэрыя вочы гаварылі аб розуме і спрыце. Як і Праваднік, ён быў аперазаны нажом у похвах.

— У цябе багата крэдытак, — асцярожна адзначыў Праваднік.

— Ну, не так і багата. Застаецца, хіба што, на яду і на білет на карабель, каб даплыць да дому.

— Калі ты да яго трапіш, — пасля роздуму заўважыў Праваднік.

— Не суроч, — юнак перажагнуўся.

— Пабачыць Радзіму? — Праваднік не хаваў здзіўлення. — Ты не пабаяўся з'явіцца з-за акіяна? Сюды, на Тэрыторыю Шчасця?

— Так.

— Хіба там больш не Радзіма?

— Не. Мае продкі адсюль.

— А-а, — зморшчыўся Праваднік. — Я ўжо чуў. Ты з гэтых... як іх... бульбашоў?

— З тых самых, — сказаў юнак. — Толькі я жыву за акіянам.

— І там бульбашы перавяліся? Чаму паўсюль так? Навокал жывуць кітайцы, цюркі, татары, арабы, афрыканасы, гукі ці в'етнамцы, мурыны і ўсякія іншыя. А бульбашы са сваёй бульбашкай мовай — хіба што тут, на Тэрыторыі Шчасця. Дый іх засталася жменька.

Юнак сціснуў сквіцы.

Прадзед казаў дзеду, дзед — бацьку, бацька — мне: не было нам на нашай зямлі паратунку. Спераду адзін "брат"

З ЦЫКЛА «МІКРАПРОЗА»

матрыцы, ці адбываецца, як у вашым выпадку з'ява тэлегоніі, калі імпульс да зачатку стварае матрыцу ў іншым вымярэнні, але не даходзіць да яйцаклеткі (у прыватнасці, калі ўжываць контрацептывы). У апошнім выпадку зачаткаваць нібы адкладаецца да чарговага біялагічнага коітуса, але ў яго выніку нараджаецца патомства з матрыцай, ужо раней створанай (ці "запісанай").

А гэта ўжо і носіць назву тэлегонія.

ТЭРЫТОРЫЯ ШЧАСЦЯ

Падкоп быў няглыбака пад зямлёй, але ўсё роўна цёплы, брудны і цёмны. Дыхалася цяжка.

Паўзлі, як чарвякі, моўчкі.

Першым, асвятляючы шлях ліхтарыкам, поўз Праваднік, за ім адразу юнак.

— На клаўстрафобію не пакутуеш? — урэшце парушыў маўчанне Праваднік.

— Быццам не.

— Добра, але гэта не самае істотнае.

— А што — самае?

— Ворагі. Усе варагуюць з усімі. Як казаў старажытны філосаф: "цяпер надзеі няма нідзе" і прывяло нас да такога "вучэння пра шчасце і дабрачыннасць"... Хаця, і сто год таму — якая тут была надзея? Гэта пры першым-та Вялікім Выкідзе?

Праваднік спыніўся і паўабярнуў да суразмоўцы слаба асветлены твар, на якім бліснулі кроплі поту.

— А я дык пад зямлёй не вельмі, — дадаў ён. — Хочацца крыкнуць і ўскочыць на ногі, а — нельга. То-та і яно. Хаця — ужо хутка выхад.

Абодва асцярожна вылезлі з падкопу. Яркая асветленая паласа з некалькімі радамі калючага дроту і кібаргамі-ахоўнікамі на вышках апынулася ззаду. Яшчэ далей неба зрэдку асвятлялася далёкімі агнямі мегаполіса. Там ноччу на вуліцах палілі вогнішчы. Урэшце яны адтуль і прыйшлі: Праваднік і яго падапечны.

— Вось мы і на Тэрыторыі Шчасця, — сказаў Праваднік. — Праз гадзіну рассвітае, а пакуль адпачнем. Потым ты мне заплаціш і — расход. Можаш любавіцца сваёй радзімай хоць да сону.

У Правадніка быў безвалосы, гладкі, як у старажытнага акцёра Юла Брунэра, чэрап. Тонкая кашуля не хавала яго мускулістае тулава, а вопытнае вока заўважыла б, што касцяшкі рук былі ў ростках ад пастаянных практыкаванняў. На поясе вісеў

стаяў з наганам, збоку — другі з наркатою, а за спінай — трэці з нажом. Як мы падымаліся, дык і біў ззаду. Вось наша гісторыя.

— Бач ты, усе вінаватыя. А трэ было біць у адказ. Ствараць атрады смяротнікаў. Быў хоць адзін смяротнік? Дзіўна. Яшчэ сто гадоў таму бульбашоў налічалася дзесць мільёнаў. Дык няўжо аднаго не знайшліся.

— Прадзед казаў дзеду, дзед — бацьку, бацька — мне: смяротныя атрады былі ў час бітвы пад Крутагор'ем.

— Нешта я не чуў пра такую бітву.

— Яна адбылася дзевяцьсот год таму... — Ну, расмяшайся.

Космы туману ппылі ў іх над галоўмі. Крыкнула нейкая птушка, але змоўкла.

Урэшце, усіх нас чакае адно, — сказаў Праваднік. — Жор ідзе. А вось цікава: жывое можа існаваць толькі паядаючы тое ж — жывое. Чарвяк паядае лісце, рыба — чарвяка, — чалавек — рыбу, кібарг — чалавека, усіх — вірусы, ланцуг бясконцы... Ты павінен ратаваць сваё цела, каб не разабралі на органы.

— Так небяспечна?

— Тут гэта распаўсюджана. Выкралі чалавека і — разабралі. Канібалізм. Так што сачы за сваім целам.

— Ну, а ты — спытаў юнак, — ты хіба шмат забіваў?

— Вядома. Каго толькі я не мачыў: мурынаў, цюркаў, арабаў... Быў тут такі час пасля трэцяй Сусветнай — Вялікая Мачылаўка і Вялікі Галадамор.

— Дык што — тут няма законаў? — спытаў юнак. — Якія тут законы, на Тэрыторыі Шчасця?

— Звычайныя. Як і паўсюль. Асноўных тры: не прагульвай лішняга (гэта значыць, больш таго, што маеш), не "стучы" і не паводзь сябе як жанчына — у сэнсе педэрасці. Хіба ў вас там, за акіянам — іншыя законы?

— Не зусім.

— А ты не баішся, што я "кіну" цябе ці ўвогуле пазбаўлю жыцця? — раптам спытаў Праваднік. — Чалавек слабы, і тут усякае здараецца — асабліва пасля Другога Вялікага Выкідку. Разборкі па зонах, па масці, па крыві...

— Не зарэжаш жа, як павярнуся спінай? — падумаўшы над яго словамі, сказаў юнак.

— Не зарэжу, — меланхалічна паабяцаў Праваднік.

Яны замаўчалі, назіраючы, як першыя, слабыя промні сонца працінаюць туман, выяўляючы кволяы кустоў, зеляніну

неўміручых дзьмухаўцоў і рэдкія дрэвы на асмужаным даляглядзе.

— Чаму такая назва — Тэрыторыя Шчасця? — спытаў юнак. — Хіба тут можна гаварыць пра якое шчасце, удачу ці поспех? У стокіламетровай "зоне"? Колькі тут кюры?

— Так празвалі. Пэўна, у сэнсе іроніі. Урэшце, сам пабачыш, — пакрываўся Праваднік. — Я ўсё-такі хачу ў цябе спытаць інашае, — дадаў ён, — ты прыбыў сюды сапраўды дзеля таго, каб пабачыць Радзіму? Мэты ў людзей — самыя розныя. А праўду кажуць у апошнюю чаргу.

— Так, але чаму ты пра гэта пытаеш?

— Таму, што і... з бульбашоў, — пасля працяглай паўзы нечакана сказаў Праваднік. — Мы адной крыві. Толькі я адзін, і сам за сябе адказваю. Я не хачу паміраць у "зоне", няхай сабе і сярод супляменнікаў. Дый там ужо адны мутанты.

— Вось яно як абарочваецца, — пасля роздуму выціснуў юнак. — Што ж, дзякуй за інфармацыю. Тым не менш, я хачу пабачыць усё на свае вочы. Гэта — мая мэта. Чалавек без мэты — нішто. Хіба не так?

— Пара.

Праваднік ускочыў на ногі.


— Цяпер слухай, — сказаў ён. — Праз гадзіну хады будзе мяжа. Але яна ўжо не ахоўваецца. Да поўнага ўсходу сонца ты пройдзеш яшчэ кіламетраў дзесць. Трымайся паўднёвага напрамку. І беражы цела.

— Так, зразумеў.

— Ну, удачы. Пэўна, больш не ўбачымся. Там яшчэ, у іх паселішчы на трубе такая штука з кужалы вісць, сцяг называецца...

Знойдзеш...

Юры СТАНКЕВІЧ



АНТЭНА

У кожным горадзе, нават самым малым, заўсёды знойдуцца некалькі чалавек, якія ўяўляюць пэўны інтарэс у тым ці іншым аспекце і інтарэс той яны звычайна не афішуюць і на чужыя вочы не надта выносяць.

Адным з такіх людзей быў аўдытар Пётра Клейн.

Нельга сцвярджаць, што Пётра Клейн любіў сваю прафесію (па адукацыі ён быў эканамістам), але аўдытарства дазваляла яму зарабляць неблагія грошы, вядома, калі яго імя ўжо мела такую-сякую рэкламнаю значнасць, а Клейн у гарадскім фінансавым свеце карыстаўся трывалай і ўстойлівай рэпутацыяй, — вось ён і мог дазволіць сабе не быць "падвяданым" да якой фірмы і сядзець там з раніцы да вечара, а быць нечым накітал вольнага мастака. Хорошы аўдытар, які прафесійна адукавана падгоніць паперы, "абсячэ фінансавыя хвасты" і "вушы" перад такім небяспечным стварэннем, як падатковая інспекцыя і тым самым зберажэ фірме капітал, каштуе дорага. Адна такая праверка, на якую аўдытар Клейн вырываў са сваёй жыцця некалькі дзён, давала яму магчымасць бязбедна праіснаваць месяц, а то і два, а мог бы і больш, часам меркаваў ён. Клейн быў усё-такі доволі сціплым і ашчадным чалавекам.

Раз-пораз аўдытар Пётра Клейн дазваляў сабе разгрузачны шпацыр па прыграднай лэсапаласе. Прафесія вымушала яго захоўваць ясны розум і свежую галаву з нармальнымі сасудамі, інакш ён доўга не вытрымаў бы: мець справу з бясконцамі лічбамі — каго хочаш выб'е з сядла.

Дык вось аднойчы ў лесе, на новаспечанай звалцы, аўдытар Клейн знайшоў... антэну. Бралася ўжо на восень, лісце на дрэвах пачало асыпацца, смецце перамешва-

лася з ім пад нагамі, але ён заўважыў круглы прадмет невялікіх памераў (з веласіпедную "зорку", на якую надзяваецца ланцуг): ад прадмета адыходзіў і матляўся атожылак, на канцы якога было нешта накістал штэкера. Усё гэта аўдытар Клейн добра разгледзеў і забраў з сабой.

Прадмет з гутаперчывым атожылкам — "апендыксам" сапраўды заканчваўся штэкерам, чым жа яшчэ, раздумваючы над знаходкай, меркаваў аўдытар Клейн. Сама антэна — а што, як не яе трымаў ён у сваіх руках, — была надзвычай лёгкай, з незнаёмага, на першы погляд, металу, з зубчыкамі, унутры якіх бачныя былі ўкляпіны крышталепадобнай формы.

Аўдытар Клейн прынес антэну дамоў і падключыў да тэлевізара — штэкер, хаця і з патугай, але стаў на месца. Ён сеў у крэсла і пстрыкнуў пераклучальнікам. Экран нейкі час святэў, але раптам на ім узнікла выява квартала, у якой Клейн з цяжкасцю і здзіўленнем пазнаў знаёмае месца, дзе ён нарадзіўся і існаваў да цяперашняга часу, хіба што месца гэта было перасунута ў мінулае. На экране ён убачыў вуліцу мінулага дзесцігоддзя, па якой хадзілі людзі, апранутыя па леташняй модзе, ездзілі аўто, якія зараз ужо наўрад ці сустрэнеш на дарогах, прамільгнула і сышла з кадра суседка, яшчэ зусім маладая, якая даўно, як ён ведаў, памерла, але Клейн пазнаў яе па радзімцы на твары.

Ён папстрыкаў пераклучальнікам, але на ўсіх праграмах было аднолькавае: выява квартала. Аўдытар Клейн пачакаў яшчэ, а потым выцягнуў штэкер і пераклучыўся на сваю, хатнюю антэну. У вушы адразу ўварваліся істэрыйна-бэдзэрыя галасы з рэкламнага роліка пра нейкі сродак ад перхаці. Дзіўна, вырашыў ён, і выключыў тэлевізар.

Некалькі дзён Пётра Клейн не падыходзіў да сваёй знаходкі і нават не ўспаінаў пра яе, пакуль не пачаў у квартэры некаторыя нязначныя перастаноўкі і дробны рамонт. Давялося вырашаць пра антэну: выкінуць малапрыгодную рэч адразу на антрэсолі ці спачатку паказаць яе знаёмай тэхніку-інжынеру. Аўдытар Клейн падумаў і на ўсялякі выпадак вырашыў зноў падключыць антэну да тэлевізара.

Паўза. На экране зноў узнік знаёмы з дзяцінства квартал. Раптам Клейн уздрыгнуў ад нечаканасці: ён убачыў сабе малога, з ранцам за спінай і, пэўна, на шляху ў гімназію.

План стаў буйны, і Клейн пабачыў сябе пасталеўшым, студэнтам, з былой жонкай, потым з дачкой, цяперашняга і — нечакана — у ложку, з ненатуральна адкінутай галавой, але тут экран зацямяніўся, а потым на ім зноў працягвалася звыклая чалавечая мітусня.

Клейн устрывожыўся: што там было, на экране, чаму яго выява? Ён папстрыкаў яшчэ пераклучальнікам, але безвынікова, і праз некалькі хвілін увогуле выключыў тэлевізар.

Якраз праз нейкі час яго запрасілі праверыць фінансавыя дакументы адной фірмы ў суседнім горадзе, і аўдытар Клейн паехаў туды на некалькі дзён. Вярнуўся ён увечары на пачатку выхадных, і яшчэ на вуліцы са здзіўленнем убачыў, што ў яго акне гарыць святло. "Дачка з зяцем прыехалі", — здагадаўся ён. Зяць, з "новых", працаваў за мяжой і вёў свой бізнес. Наколькі ўдала — Клейн не ведаў, але меркаваў, што няблага. У маладых быў запасны ключ ад яго жылта.

Ён пазваніў, і сапраўды зверы адчыніла дачка, і адразу пасля яе прывітальных пацалункаў да яго выйшаў зяць. Ён усміхнуўся і моцна паціснуў Клейну руку, назваўшы яго бацькам.

— Дарэчы, бацька, — сказаў ён, — я тут табе ад нас з жонкай зрабіў падарунак, набыў "талерку" да твайго апарату. Ужо замацаваў. Бярэ сорак восем праграм. Ну, як?

Аўдытар Клейн знерухомеў.

— А старая антэна? — спытаў ён. — Дзе яна?

— Выкінуў на сметнік, — сказаў зяць. — Трэба ж было цябе парадаваць. Ну, як? Паўза.

— Дзякуй, — урэшце адказаў Клейн і паспяшаўся зрабіць радасны выгляд. — Вельмі ўдзячны, анягож.

Пасля багатай вячэры ўсе разам глядзелі тэлевізар: перадавалі пра моцныя цыклон, магнітныя ўзрушэнні, урэшце маладыя пачалі гоісаць па ўсіх праграмах, пакуль не патрапілі на нейкі трылер. Клейн развітаўся і пайшоў спаць.

Раніцай першай працнупася дачка і падбудзіла мужа. Яна зрабіла сняданак, падрыхтавала стол і пайшла за бацькам. Яна пастукала, але гаспадар не азваўся, урэшце, жанчына, сскакаўшы, увайшла ў пакой, і ўбачыла яго ў ложку, нерухамага, з ненатуральна адкінутай галавой.

А ў нашым тыгу свята

Шмат гасцей. І кастрычніка сабраў Тэатр юнага глядача. У тэатры свята. Роўна сто гадоў таму нарадзілася выдатная жанчына, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі, заслужаная і першы галоўны рэжысёр гэтага тэатра Любоў Іванаўна Мазалеўская...

Любоў Іванаўна Мазалеўская — асоба вядомая ў тэатральных колах. І, напэўна, не трэба дэталева распавядаць пра яе жыццёвы і творчы шлях. Прыгадаем толькі, што ў 1922 г. Любоў Іванаўна паступіла на вучобу ў Беларускаю тэатральную студыю ў Маскве. А потым працавала ў БДТ-2 (зараз вядомы ў рэспубліцы Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа), які быў створаны ў Віцебску з выпуснікоў студыі. Падчас вайны Любоў Іванаўна была на фронце ў складзе брыгады тэатра. Пасля вайны скончыла Азяленне ўдасканалення рэжысёраў Дзяржаўнага інстытута тэатральнага мастацтва імя Луначарскага ў Маскве. І зноў Колпасаўская сцэна, толькі цяпер у якасці рэжысёра, дзе яна паставіла 13 спектакляў. У 1952 г. Любоў Іванаўна з мужам — акцёрам Паўлам Малчанавым прыехала ў Мінск. Тэатр імя Янкі Купалы... ТЮГ... Прыглынемся... Любоў Іванаўна ў 1955 г. арганізавала Беларускі рэспубліканскі тэатр юнага глядача і гэты тэатр стаў для яе жыццём, сэрцам.



...На сцэне — ветэраны тыгаўскай сцэны, артысты першай трупы ТЮГа: заслужаныя артысты БССР Людміла Цімафеева і Рыма Маленчанка, артысткі Людміла Барташэвіч, Маргарыта Міцкевіч, Галіна Раеўская, Кларэ Мізганя, Зінаіда Паўлюшкая, заслужаныя артысты Рэспублікі Беларусь Барыс Барысенак і Эдуард Гарачы, артыст Уладзімір Унукаў, народны артыст Беларусі Міхаіл Пятроў... Сёння ў зале знаходзіцца шмат выхадцаў з ТЮГа (народны артыст Беларусі, кінарэжысёр Ігар Дабралюбаў і народны артыст Беларусі, кампазітар Сяргей Картэс). Артысты спяваюць урывак з песні са спектакля «Панарэцкія вяселлі» вядомага п'еса Івана Козела, таленавітага драматурга, якому ў свой час Мазалеўская вельмі дапамагла зацвердзіцца на творчай ніве. Гэты спектакль многа год быў своеасаблівай візіткай тэатра, тыгаўскай «Паўлічкі». У гэты вечар прагучыць шмат слоў пра Любоў Іванаўну. Артысты ўспомняць пра Мазалеўскую, што яна была надзіва моцная асоба, нескароная, але з другога боку — вельмі пшматная, псіхалаг, чалавек, які разумее, спачувае і спагадае людзям, «маці» маладых акцёраў. Менавіта такім бачыцца вобраз дзіцячага рэжысёра. І, канечне, падчас вечарыны будуць павіншаваны і артысты-тыгаўцы — прадаўжальнікі традыцыі, якія заклала таленавітая Л. Мазалеўская.

Сёння ТЮГ — гэта адзін з вядучых тэатраў краіны і першы, адзіны тэатр для дзяцей. У тэатры працуюць выдатныя людзі, таленавітыя акцёры. І пацвярджэннем гэтаму былі ўзнагароды ад Міністэрства культуры РБ, якія ва ўрачыстай абстаноўцы ўручыў першы намеснік міністра культуры РБ Уладзімір Рылатка. Заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Леанід Улашчанка быў ўзнагароджаны ганаровым знакам за асабісты ўклад у развіццё беларускай культуры. Ганаровыя граматы ад Міністэрства культуры і ТЮГа атрымалі галоўны мастак ТЮГа Ларыса Рулёва, вядучы майстар сцэны Іван Шрубейка, начальнік рэвізатарскага цэха Раіса Ступанова. Усе гэтыя людзі былі аддзячаны за шматгадовую плённую працу ў ТЮГу, за адданасць тэатру, за ўнесены ўклад у развіццё беларускага тэатральнага мастацтва.

Другой часткай свята было выдатнае гуманістычнае прадстаўленне ад маладых артыстаў ТЮГа — своеасаблівае пасвячэнне ў тэатральнае жыццё. А напрыканцы галоўны рэжысёр тэатра і дырэктар раздалі маладым артыстам іх будучыя ролі...

Калі ў тэатра есць такая гісторыя, выдатны калектыў, калі прыходзіць таленавітая моладзь, то ў яго есць будучыня. Паспехаў, табе, дарагі наш ТЮГ!

Зміцер КАРМАЗІН

НА ЗДЫМКУ: Л. МАЗАЛЕЎСКАЯ



ЗАРАД ДАБРЫНІ

Сёлета ўлетку на кінастудыі "Беларусьфільм" паспяхова завяршылася работа над мастацкім фільмам "Сукенка для балю". У апошнія дзесяцігоддзе на кінастудыі здымалася няшмат фільмаў, амаль кожны з іх можна лічыць пэўнай з'явай. Карціна "Сукенка для балю", як мне здаецца, знамянуе трывалае вяртанне нацыянальнага кінематографа да традыцыі стварэння якасных фільмаў для дзяцей.

ТЭАТР

Рэжысёрскі почырк А. Гарцуева ўжо добра прыкмячаецца. Хаця, хутчэй не рэжысёрскі почырк, а рэжысёрскія схільнасці да рамантычных сюжэтаў з сумнымі, узрушаючымі фіналамі, расчараваных (пераважна ў каханні) герояў, летуценнай музыцы Майкла Олфінда... Новы спектакль у тэатры "Дзе-Я!" зроблены па лякалах знакамітых пастацовак на купалаўскай Малой сцэне (прынамсі, "Трышчана ды Іжоты" і "Брата майго, Сімана..."). Класічная камедыя Э. Растана "Рамантыкі" ў творчай лабараторыі А. Гарцуева ператварылася ў трагікамічныя сцэны з жыцця (ці суіснавання) бацькоў і дзяцей, якія, нягледзячы на бег часу, больш не разумеюць, чым разумеюць адзін аднаго. (Увогуле, гэты рэ-

КІНО

Бо, як вядома, яшчэ з пасляваенных часоў у кінапрасторы СССР досыць высока катэгорыя з'яўляецца зроблена на нашай кінастудыі "ваенныя" і "дзіцячыя" карціны.

Запушчаны ў вытворчасць у мінулым годзе фільм каштаваў менш за 300 тысяч долараў. Для прыкладу, каштарыс аналагічнай карціны на "Масфільме" складае не менш 1,5 мільянаў долараў. Аднак на экране зусім не відаць, што здымачная група са скурры выгулялася, каб стварыць з мізэрны кошт прыгожае відэавішча. Заслугоўваюць высокай ухвалы намаганні мастака-пастаноўшчыка Ігара Тапіліна, які "з нічога" стварыў шыкоўныя інтэр'еры, і мастака па касцюмах Алы Грыбавай, якая беззаганна ахвяравала ўласным гардэробам, каб героі на экране выглядалі фэйна апрачутымі.

У выніку атрымалася маляўнічая казка, прэм'ера якой запланавана на 17 снежня, Дзень беларускага кіно. Пакуль фільм бачылі толькі выбраныя журналісты. Найперш трэба зазначыць, што сюжэт гэтай калянднай байкі, прыду-

прасунуты юзер Міця (Мікалай Раеўскі), які дапамагае і галоўнай героіні Віцы (Алена Барушка), і яе сапраўднай маці Ніне Віктараўне (Анастасія Немалыева).

У адрозненне ад стандартных сюжэтаў многіх амерыканскіх фільмаў, дзе галоўных злодзей часцей за ўсё забіваюць нейкім мудрагелістым чынам, у "Сукенцы для балю" адмоўныя героі хоць і атрымалі маральную паразу, але ж нікуды не знікаюць і, можна не сумняваюцца, будуць шкодзіць і далей. У фінальнай сцэне балю, куды Віка прыходзіць у белай сукенцы, а Міця гананна танцуе з ёй, і ствараецца адчуванне, нібыта дзеці гэтае духоўнае святло выпраменьваюць. А мо, усяму віной апэратарскае майстэрства Аляксандра Абадоўскага, якое таксама заслугоўвае высокай ухвалы.

У пастаноўцы "Сукенка для балю" апраўдала сябе новая палітыка кіраўніцтва "Беларусьфільма" — над мастацкім фільмам працуюць "у пары" малады і сталы вопытны рэжысёр. Малады авалодвае майстэрствам здымаць

манаі беларускім кінадраматургам Фёдарам Коневым, выдатна адпавядае дзіцячым уяўленням пра злосць і дабрывно, здраду і сяброўства, скавнасць і дабрачыннасць. У нечым сцэнарый грунтаваўся на спрадвечным сюжэце пра Папалішчу: прыгожую дзяўчынку спрабуюць маральна зламаць, але яе цвёрдая воля і вера ў дабрывно у рэшце рэшт перамагаюць. Галоўнае, наколькі ўдала традыцыйны сюжэт аказаўся напоўнены сучаснымі рэаліямі. А меркаваць пра гэта можна па ўласных адчуваннях — атрымала душа зарад дабрывні або не? Карціна сцвярджае: злосць, прагнасць і бяздушнасць займаюць шмат месца ў нашым жыцці, шмат псуецца нерваў і здароўя, але яны — не ўсемагутныя. Усім гэтымі якасцямі ў поўнай ступені надзелены галоўныя адмоўныя героі Клаўдзія (ролю гэтай сцярозы пераканаўча грае Марына Магілеўская) і яе злосная дачка (Віялета Несцяровіч). Але ж трэба ўмець распазнаваць гэтыя якасці пад маскай зычлівага клопату і паказной бяды. Якраз гэта не магла зрабіць мяккая і прастадушная Зоф'я Іванаўна (Таццяна Баўкалава). І варта не аздабляцца на свет і подзей, калі ад непрыемнасцяў, якія шчодро сыпяцца адна за адной, здаецца, жыць не хочацца. Бо калі ў сэрцы захавецца дабрывна — абавязкова побач з'явіцца той, хто дапаможа і абароніць. У дадзеным выпадку — гэта

"вядлі метр", вопытны — удасканалы свай метады і падстрахоўвае працэс кінавытворчасці. Фільм паставіў Маргарыта Касымава, якая працоўвае дзіцячыю тэматыку на "Беларусьфільме" з часоў "Маленькага байца" і "Зоркі Венеры", ды Ірына Волах, якая пасля шэрагу цікавых дакументальных стужак нарэшце дэбютавала ў мастацкім кіно.

Калі не лічыць дробных недахопаў (кшталту таго, што невыразную музыку Яўгена Крылатава можна залічыць у шэраг "музычных шпалераў", а фінал карціны, у адрозненні ад таго, як было напісана ў сцэнарыі, выглядае "змазаным"), дык можна меркаваць, што "Сукенка для балю" — фільм, які можа годна прадставіць нашу краіну на фестываліх і кінарынках. Дарэчы, папярэдні фільм Маргарыты Касымавай "Зорка венеры" быў набыты ў 65 рэгіёнах Расійскай Федэрацыі. "Сукенку для балю" таксама плануецца прэзентаваць на бліжэйшым Маскоўскім кінарынку. Дык можна спадзявацца, што нарэшце "Беларусьфільм" верне страчаныя калісці пазіцыі вытворцы кінапрадукцыі для дзяцей. Хацелася б верыць, што дзіцячае кіно стане той "залатою жылай", якая выцягне "Беларусьфільм" са стану "малакарціня", у якім студыя знаходзіцца другое дзесяцігоддзе.

Ягор ЛЮБАВІН

НЯМА АПОВЕСЦІ СУМНЕЙ НА СВЕЦЕ

жысёр любіць ствараць на сцэне сітуацыю, калі знутр спакойнага, нават камічнага апаведу нечакана прарываецца неверагодная трагедыя.)

Вядома, з Лёсам лепш не жартаваць. Невыпадкова А. Гарцуеў уводзіць у свой спектакль абстрактныя персанажы — маскі, якія не толькі змяняюць палажэнне бутафорскіх прадметаў на сцэне (а з іх, дарэчы, у сцэнічнай прасторы толькі сцяна), а ўсе разам з'яўляюцца і адным з персанажаў — Лёсам. Канечне, з боку спадароў Паскіно (І. Падлівальчаў) і Бергамэна (І. Мікалаеў) было даволі саманадзеяна ажаніць сваіх дзяцей, уцягнуўшы іх, найўных і чыстых, у небяспечную гульню ў шэкспіраўскія жарсці. Бо сын Бергамэна Персіна (А. Кавалевіч, Р. Падалаяка) і дачка Паскіно Сільвета (Ю. Сурмейка, В. Сварцова), упэўненыя ў злоснай варожасці бацькоў адзін да аднаго, уявілі сябе Рамэо і Джульетай. Двама няшчаснымі закаханымі, што сустракаюцца ўпотаікі ля сцяны, умоўна падзяляюць іх сем'я. Паскіно і Бергамэну, якія насамрэч даўно сябруюць, такая сітуацыя падаецца даволі рамантычнай. Але ці магчыма штучным чынам узагадаць у сэрцы каханне ці прыўнесці ў жыццё рамантыку і тым больш разыграць гісторыю Рамэо і


Джульеты з шчаслівым фіналам? Рэжысёр пакідае сваіх герояў у горкім расчараванні, роспачы...

Як мне падалося, усё сцэнічнае дзеянне метафарычна нагадвае наш свет. Зноў жа невыпадкова А. Гарцуеў выкарыстоўвае музыку М. Олфінда з альбома "Міленіум" ("Тысячагоддзе"), а акцёры мусяць увавобіць розныя тыпы людзей (прынамсі, Бергамэн — бравы ваяка, Паскіно — высакародны інтэлігент, Сільвета і Персіна — юнакі нібыта з нашага часу, асабліва, калі акцёр А. Кавалевіч выходзіць на сцэну ў

В. БАРАБАНШЫКАВА

НА ЗДЫМКУ: сцэны са спектакля "Рамантыкі".

ФОТА К. ДРОБАВА



Да нядаўняга часу Міжнародны дзень музыкі ў нашай сталіцы адзначаўся па-святочнаму. Менавіта ў гэты дзень, 1 кастрычніка, урачыста адкрывала свой чарговы сезон Беларускай дзяржаўная філармонія. Першы канцэрт сезона быў, канечне ж, сімфанічны. І ў праграме побач з узорамі сусветнай класікі абавязкова гучаў новы аркестравы або вакальна-сімфанічны твор аднаго з беларускіх кампазітараў... Тут застаецца толькі цяжка ўздыхнуць ды выгукнуць: "Няма таго, што раніш было!" Будынак Беларускай дзяржаўнай філармоніі ў стадыі завяршэння капітальнага рамонту. І сталічным заўсёды жывых акустычных імпрэзаў ды моламанам-гасцям даведзецца нанавадама колькі чакаць, калі пасля грунтоўнай рэканструкцыі галоўная канцэртная зала краіны прыме сваю публіку. (Падчас адной з нядаўніх сустрэч з журналістамі міністр культуры Беларусі Леанід Гуляка паведаміў, што творчыя калектывы БДФ, раскіданыя цяпер па Мінску, вернуцца ў родныя сцены з пачаткам ацяпляльнага сезона.)

Што ж, Міжнародны дзень музыкі ў Беларускай сталіцы сёлета не парадаваў аматараў вялікіх сімфанічных праграм. Аднак філарманічны сезон у Мінску адкрыўся: крыху раней і даволі ўрачыста. Адбылося гэта 22 верасня ў Вялікім акадэмічным тэатры оперы і балета Беларусі. На сцэне ўвесь вечар быў наш Акадэмічны сімфанічны аркестр на чале са сваім галоўным дырыжорам Аляксандрам Анісімавым. Адкрыццём праграмы была прэм'ера 11-й сімфоніі аднаго з лідэраў сучаснай айчыннай кампазітарскай школы Дзмітрыя Смольскага. Новы твор — кампактны, дынамічны, яркі (эфектныя фарбы аркестраўкі выкарыстана багата і ў меру) — ўспрымаўся як новая старонка сімфанічнага расповеду кампазітара пра ўласны ўнутраны свет. Што чулася ў гэтым расповедзе? Пэўна, гучалі тут зноў вечныя пытанні, на якія не знаходзіш адказаў у зямным жыцці; уяўляліся "блуканні па пакутах" ад жаху будзёншчыны: трагічнай, пошлай, бессэнсоўнай; маляваліся вобразы агрэсіўнай шарачковасці ды засмужанага святла. Дзіўна, ды чамусьці разам згадаліся "Рамэо і Джульета" П. Чайкоўскага,

ў момант зрабіліся "стэрэйшынамі"... Другое аддзяленне канцэрта цалкам прысвячалася выкананню музыкі вялікага прадстаўніка нямецкага рамантызму Рыхарда Вагнера. Прагучала I дзея оперы "Валькірыя" з унікальнай тэтралогіі "Пярцэнак нібелунга". Трыумф опернага сімфанізму! Вакальныя партыі бліскуча выканалі нашы госці: выдатная расійская спявачка, сапрана, Ірына Крыкунова ды сусветныя знакамітасці — брытанскі тэнар Робін Легейт і амерыканскі бас-прафунда Дэніел Льюіс Уільямс. (Летась Р. Легейт і Д. Л. Уільямс удзельнічалі ў канцэртным выкананні вагнераўскай тэтралогіі ў Ірландыі ды Англіі пад кіраўніцтвам А. Ансімава.) Эмацыянальнай кульмінацыяй для нашага



УСЁ НА ЎЗРОЎНІ?..

сімфанізм Д. Шастаковіча ды "Варыяцыі (з беларускім менталітэтам)" самога Д. Смольскага. У аркестры ж неяк нахабна разгойдаўся матыў вядомай песні пра "тонкую рябіну", якая марыць "к дубу перабрацца", каб не "гнуцься", не "качаться". А потым яшчэ выскачыў з нетраў аркестравай фактуры "Цыплёнок жареный". І знік... Сімфонія празрыстых і гнуткіх алузій выклікала гарачыя воплескі ў зале, неадзначаныя меркаванні ў кулуарах. А яшчэ — настроіла на філасофскі лад: яе прэм'ера прагучала ў дзень, калі хавалі Анатоля Багатырова, заснавальніка сучаснай беларускай кампазітарскай школы, настаўніка ці не ўсіх яго маладзейшых калег, якія

аркестра (і для большасці глядачоў) у нейкім сэнсе стаўся фінал першага аддзялення праграмы: знакамітае "Балеро" Марыса Равеля. Гэта класіка музычнага імпрэсіянізму, або проста — папулярная сусветная класіка, што называецца, бяспройгрышы нумар. Па-канцэртнаму эфектная музыка "заводзіць" публіку, ну а для дырыжора... А для дырыжора ёсць магчымасць парадаваць і аркестр, бо партытура "Балеро", багатая на яркія сольныя эпізоды, — гэта шанц раскрыцца шэрагу музыкантаў у якасці выканаўчых індывідуальнасцяў. (Праўда, некаторым духавікам давялося гэтым разам шчодро прыправіць свае пявучыя сольныя фразы вульгарнымі

"кіксамі", і на тую бяду з праграмы, дзе пералічаліся ўсе салісты "Балеро" і нават склад аркестра цалкам, можна было даведацца імя "аўтара" кожнай гукавой кляксы.) Які б уражлівы ні быў першы сімфанічны вечар сёлетага сезона, ды на гэты час ён ужо трохку падзабыўся. Чаму? Ды проста на першы план выходзяць новыя мастацкія ўражанні: з надыходам кастрычніка арт-жыццё ў сталіцы робіцца ўсё больш насычаным ды разнастайным. С. БЕРАСЦЕНЬ
НА ЗДЫМКУ: маэстра А. АНІСИМАЎ.

Як вядома, славы беларускага мастака Марка Шагала ніколі не прыгджаў у родны Віцебск пасля эміграцыі. Але сёння разам з душою Шагала ў Віцебск вяртаюцца многія палотны мастака, створаныя ім у далёчыннай ад горада дзяцінства. Дзе ў адзін цудоўны дзень М. Шагал прызнаўся: "Маці... я хачу быць мастаком. Ні прыказчыкам, ні бухгалтарам... Усё, хопіць! Недарма я ўвесь час адчуваў: павінна здарыцца нешта асаблівае. Памяркуй сама, ці я такі, як другія? На што я здатны? Я хачу быць мастаком". І калі б сёння мастак зноў убачыў свой Віцебск, ён падумаў бы так жа, як шмат гадоў таму, калі ўпершыню заўважыў белы на снім фоне надліс "Школа жывапісу Пэна": "Ого! Як культурны наш горад Віцебск!" Во менавіта такія словы ўнікаюць у думках падчас наведвання "домікаў" Шагала: Арт-цэнтра М. Шагала (адкрыты ў 1992 г.) і Дома-музея Шагала на вуліцы Пакроўскай (адкрыты ў 1997 г.), створаных намаганнем апантаных людзей...

Па словах дырэктара Музея М. Шагала, які сёння месціцца ў двух будынках, Л. Хмяльніцкай, музей быў створаны літаральна на пустым месцы, бо М. Шагал лічыўся французскім мастаком, а ва ўсёй Беларусі не захавалася ніводнай ягонай работы. (Дарэчы, зусім нядаўна мая сяброўка, знаходзячыся на стажыроўцы ў Амерыцы, трапіла ў сям'ю беларускіх эмігрантаў, якія ў свой час дамагліся, каб у Чыкагскай галерэі мастацтваў, дзе ёсць карціны Шагала, было зазначана, што ён — беларускі мастак. Амерыканскія "беларусы" нават звярталіся з гэтай прапановай да прэзідэнта Рэйгана, і ім не было адмоўлена ў сустрэчы з ім.) Таму збіралі калекцыю музея, так бы мовіць, усім светам. І сёння на парозе ўтульнага Арт-цэнтра, у якім пас-

цяпер. І адбылося гэта дзякуючы бескарысліваму дару доктара медыцыны Генрыха Мандзеля, жыхара невялікага нямецкага гарадка Ірэль... Захоплены мастацтвам Марка Шагала, доктар Мандзель на працягу 40 гадоў збіраў выданні пра мастака, яго графічныя работы. Але ў жыцці кожнага калекцыянера прыходзіць час, калі трэба падумаць аб далейшым лёсе свайго сабрання. І доктар Мандзель вырашыў падараваць свой скарб Музею Марка Шагала ў Віцебску. 17 снежня 2002 г. доктару Мандзелю саветам творчай інтэлігенцыі г. Віцебска была прысуджана гарадская прэмія "Сусор'е муз" у намінацыі "Мецэнат года", бо нямецкі калекцыянер падараваў музею звыш 1300 кніг і 400 часопісаў, 110 арыгінальных графічных работ Марка Шагала, 69 арыгіналь-

ных графічных работ Х. Міро, П. Клее, Ф. Лежэ і іншых еўрапейскіх мастакоў (дарэчы, сёння ў Арт-цэнтры Шагала праходзіць выстава "Марк Шагал і мастакі еўрапейскага авангарда"). Трэба адзначыць, што за транспарціроўку кніг з Германіі апаляца ўнучка М. Шагала Мерэт Мейер-Грабер, якая таксама прафінансавала рамонт памяшкання бібліятэкі, стварэнне мэблі. ("Я ўяўляю сабе ганарлівую ўсмешку Шагала. Дзве тысячы кніг... Гэта яднанне дзвюх тысяч сведчанняў аб каханні", — казала М. Мейер-Грабер на святочным адкрыцці бібліятэкі.) Сёння, як зазначае дырэктар музея Шагала Л. Хмяльніцкая, бібліятэка адкрыта для ўсіх, хто цікавіцца творчасцю Шагала: мастацтвазнаўцаў, выкладчыкаў, аспірантаў, студэнтаў... "І гэта, мы думаем, паспрыяе стварэнню на Беларусі ўласнай школы шагалазнаўства", — прызнаецца Л. Хмяльніцкая. Тым больш, што ў біяграфіі Шагала віцебскага перыяду яшчэ шмат чаго не высветлена і патрабуе даследавання. Ужо шэсць гадоў працуе ў Віцебску і Дом-музей Марка Шагала на вуліцы Пакроўскай, у якім да рэвалюцыі жыла шматдзетная сям'я Шагалаў. (Дом пабудавану сам бацька мастака.) І, напэўна, першае, што ўражвае пры наведванні гэтага до-

ма, яго невялікія памеры. Як тут змяшчалася столькі людзей! Сёння ж у ім прадстаўлены каштоўныя антыкварныя рэчы, усемагчымыя прадметы побыту XIX—XX стагоддзяў, копіі архіўных дакументаў і работ мастака, якія расказваюць аб гадах жыцця М. Шагала і сям'і яго бацькоў у Віцебску, старыя фотаздымкі. Па словах Л. Хмяльніцкай, выстава ў доме на Пакроўскай вуліцы ўвесь час паляпшаецца, удасканальваецца за кошт з'яўлення новай цікавай інфармацыі. Напрыклад, у 2002 г. Музею Марка Шагала было падаравана "Лічнае дело № 240 Шагала Марусі Захаровны", дзякуючы якому ўдалося даведацца пра некаторыя дадатковыя факты з біяграфіі малодшай сястры мастака, якая ў 1920—21 гг. была арыштавана на 30 сутак за тое, што расказала родным жонкі М. Шагала пра існаванне ваеннай цензуры. (А ўвогуле, па звестках "Бюлетэна Музея Шагала" за 2003 г., у музейных фондах, якія складаюцца са звыш трох з паловай тысяч адзінак захавання, больш за дзвесце — гэта прадметы побыту, кожны з якіх мае сваю гісторыю.) Сёння, на жаль, дзяржаўны музей фінансуецца даволі сціпла. Л. Хмяльніцкая шчыра прызнаецца, што тых грошай, якія выдаткоўваюцца з бюджэту горада ім быў не хапіла. Але "домікі" Шагала актыўна падтрымліваюцца амбасадарамі ЗША, Францыі, беларускім прадстаўніцтвам нямецкай кампаніі "Schwarzkopf & Henkel" і шматлікімі мецэнатамі. Напрыклад, выданне першага ў гісторыі музея каталога "Марк Шагал і Бібілія" (2002 г.), які склаў 72 работы на тэму Бібіліі, што захоўваюцца ў фондах Музея Марка Шагала, здзейснена пры фінансавай падтрымцы Пасольства ЗША ў Рэспубліцы Беларусь.

Вольга БАРАБАНШЧЫКАВА
НА ЗДЫМКАХ: помнік М. ШАГАЛА; дом-музей М. ШАГАЛА.
ФОТА Г. ЖЫНКОВА

ПРЫТУЛКІ ШАГАЛА



таянна падзяцца выставы графічных работ М. Шагала (у калекцыі музея захоўваюцца серыя ілюстрацый да пазмы М. Гогаля "Мёртвыя душы" (1923—25 гг.), серыя каляровых літаграфій на тэму "Біблія", створаных у 1956 і 1960 г., цыкл каляровых літаграфій "12 каленаў Ізраіля" (1960 г.) і другія работы Шагала), наведвальнікаў сустракае, як сапраўднага "гаспадыня", лагодная кошка Муся... Ужо зрабілася традыцыйным правядзенне ў Арт-цэнтры Міжнародных шагалаўскіх дзён. Летась прыхільнікі мастацтва Шагала адзначалі 115-ы ўгодкі з дня нараджэння адкрыццё пры Музеі Шагала спецыялізаванай бібліятэкі, прысвечанай творчасці мастака. Як паведамляецца ў "Бюлетэні Музею Марка Шагала", які выпускаецца яго супрацоўнікамі штогод, на працягу дзесяці гадоў існавання музея ягоныя фонды папаўняліся кнігамі пра М. Шагала, пра мастакоў і мастацтва XX стагоддзя. "Галоўным чынам, гэта былі дары тых, хто захоплены мастацтвам вялікага Майстра. Але, напэўна, нават пасля яшчэ дзесяці гадоў музей наўрад ці б змог ухваліцца такім значным кніжным зборам, які мае



ных графічных работ Х. Міро, П. Клее, Ф. Лежэ і іншых еўрапейскіх мастакоў (дарэчы, сёння ў Арт-цэнтры Шагала праходзіць выстава "Марк Шагал і мастакі еўрапейскага авангарда"). Трэба адзначыць, што за транспарціроўку кніг з Германіі апаляца ўнучка М. Шагала Мерэт Мейер-Грабер, якая таксама прафінансавала рамонт памяшкання бібліятэкі, стварэнне мэблі. ("Я ўяўляю сабе ганарлівую ўсмешку Шагала. Дзве тысячы кніг... Гэта яднанне дзвюх тысяч сведчанняў аб каханні", — казала М. Мейер-Грабер на святочным адкрыцці бібліятэкі.) Сёння, як зазначае дырэктар музея Шагала Л. Хмяльніцкая, бібліятэка адкрыта для ўсіх, хто цікавіцца творчасцю Шагала: мастацтвазнаўцаў, выкладчыкаў, аспірантаў, студэнтаў... "І гэта, мы думаем, паспрыяе стварэнню на Беларусі ўласнай школы шагалазнаўства", — прызнаецца Л. Хмяльніцкая. Тым больш, што ў біяграфіі Шагала віцебскага перыяду яшчэ шмат чаго не высветлена і патрабуе даследавання. Ужо шэсць гадоў працуе ў Віцебску і Дом-музей Марка Шагала на вуліцы Пакроўскай, у якім да рэвалюцыі жыла шматдзетная сям'я Шагалаў. (Дом пабудавану сам бацька мастака.) І, напэўна, першае, што ўражвае пры наведванні гэтага до-





Всeмирная литeратура

Нумар посвяцён 54-й годавіне
абразавання КНР



У мінскім Доме дружбы 30 верасня прайшла урачыстая прэзентацыя часопіса "Всeмирная літeратура" — спецыяльнага нумара, прымеркаванага да 54-й гадавіны ўтварэння КНР. Гэтая падзея працягвае традыцыю даўняга супрацоўніцтва нашых літаратур, умацоўвае ўзаемаразуменне паміж народамі. На вечарыне ў Доме дружбы выступілі: Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол КНР у РБ Юй Чжэньці, намеснік міністра замежных спраў РБ А. Герасіменка, намеснік



БЕЛАРУСКА-КІТАЙСКІ «МОСТ»

дырэктара РВУ "Літаратура і мастацтва" П. Вераб'ёў. Сучасная Кітайская Народная Рэспубліка — магутная дзяржава, у якой плённа развіваюцца эканоміка і культура, адбываецца рэфармаванне народнай гаспадаркі. Паступова расце адкрытасць гэтай дзяржавы, пашыраюцца сувязі яе з іншымі краінамі. З поспехам праходзяць у Беларусі разнастайныя кітайскія мастацкія і фатавыстаўкі, музычныя фестывалі, выдаюцца кнігі. Цікаваць беларусаў да вялікага Кітая — краіны з 5-тысячагадовай гісторыяй яе старажытнай цывілізацыі — павялічваецца з кожным годам... Завяршыў прэзентацыю канцэрт, складзены з твораў народнай і сучаснай кітайскай музыкі. Неўзабаве распачнецца цыкл вечарын, прысвечаных беларуска-кітайскім адносінам (яны будуць адбывацца ў Доме дружбы): 13 кастрычніка — "Тэатральныя сустрэчы", 16-га — "круглы стол" пад назвай "Пяць элементаў кітайскай філасофіі", 21-га — літаратурна-музычная вечарына "Залатыя хрызантэмы" і, нарэшце, 25 кастрычніка пройдзе ўрачыстае закрыццё Дзён Кітая ў Беларусі.

Калі гаварыць пра змест спецыяльнага нумара часопіса "Всeмирная літeратура", выпушчанага сёлета да святочнай падзеі, то ў ім апублікаваны творы кітайскіх пісьменнікаў сярэдзіны 1970 — сярэдзіны 1990-х гг. (акрамя Хуана Цзычэна, які жыве ў XVI—XVII стст.). У асноўным гэта вядомыя сучасныя кітайскія пісьменнікі, якія працягваюць сваю творчую дзейнасць у наш час: Лян Сяашэн, Пэн Цзяньмін, Дзін Лін, Ай Цін Бін Сінь, Лу Сінхуа, Чэнь Цзянь Гун, Лю Джэнь Юін. Друкуюцца таксама літаратурна-наўччыя і культуралагічныя артыкулы беларускіх пісьменнікаў Т. Шамякінай, І. Шаўлякова. Нумар дапамагло падрыхтаваць і забяспечыла матэрыяльную падтрымку пасольства КНР у Беларусі.

"Хай расцвітае сотня кветак, хай сапернічаюць сто школ". Гэты вядомы афарызм можна паставіць у якасці эпіграфа да чарговага нумара часопіса "Всeмирная літeратура", што перадае непаўторную атмасферу Кітая.

С. ЯВАР



ЛІТАРАТУРНЫ ФЕСТЫВАЛЬ

Музей гісторыі беларускай літаратуры і яго дырэктар Л. Макаравіч гэтымі днямі гасцінна адчынілі дзверы арганізатарам, удзельнікам і глядачам незвычайнай творчай акцыі — літаратурнага фестывалю "Тры дні". "Другі фронт мастацтваў" наладзіў у сценах музея прэзентацыю кніг з серыі "Schmerzwerk", "Бібліятэка Бум-Бам-Літа", выставу "Блазны" і паказ перформансаў. Свае творы на фестывалі прадстаўлялі З. Вішнеў, А. Клінаў, Г. Ціханавіч і іншыя. Імпрэзы суправоджваліся выступленнямі аркестра Васіля Коназа, гурта "Рацыянальная дыета" і інш. Была наладжана выстава кніг эксперыментальнага і радыкальнага зместу, выпушчаных мінскім выдавецтвам "Логвінов": А. Хадановіч "Старыя вершы" і "Лісты з-пад коўдры", З. Вішнеў "Тамбурыны маскіт"... Навуковую і маральную падтрымку фестывалю аказалі Г. Кісліцына, В. Акудовіч, Я. Шунейка, А. Глобус. Відаць, гэтая "нефарматная" літаратура, як ахрысціў яе Н. Гальпяровіч, і такое ж "нефарматнае" мастацтва з цягам часу здолеюць атрымаць у нашай краіне і большую павагу, і большае прызнанне. Класікам быць небяспечна, бо цябе могуць скінуць з п'едэстала. А таму пачынальнікі "новага мастацтва" лічаць, што яны разбілітуюць беларускую літаратуру перад сучаснасцю. Як жа на самай справе — пакажа час.

С. Я.

ВАЛАДАР ПЕСНІ

Той восеньскі дзень быў асаблівы: надзвычай цёплы, вясёлы, ласкавы і вельмі шчодры на прыгажосць, якая панавала паўсюль. У тым ліку і ў студэнцкай аўдыторыі. Прыгажосць усмешак і вачэй, прыгажосць думак і... музыкі. Музыкі — асабліва.

У аўдыторыі натхнёна гучаў моцны голас, скалынаючы сэрцы і душы. Там быў ён — валадар музыкі, верша, таленту... Гэта быў Алесь Камоцкі. Спачатку бард праспяваў некалькі песень з альбому "Зорка спагады" на словы Рыгора Барадуліна. Песні пра каханне, пра адданасць, пра веру, пра мары. Настолькі пранікнёна, натхнёна спяваў Алесь Камоцкі, што міжволі перад вачамі паўставалі героі яго песень: прыгажосці нябеснай князёўна, дзяўчына, што мыла ў возеры валасы, загадкавая жанчына, каралеўна. Потым гучалі песні аб восені, якая неверагодным чынам спалучала ў сабе духоўную лёгкасць, але ў той жа час і складаны філасофскі сэнс.

Алесь Камоцкі абудзіў веру ў лепшае, ды й гонару дабавіў у душы нашыя за прыгажосць мовы, за тое, што сапраўды багатая Беларусь на таленты. Што ж "зямля тут такая", яе сказаў аднойчы У. Караткевіч.

Людміла РОГАЧ,
студэнтка 108-й групы гістарычнага
факультэта БДПУ імя М. Танка

БЕЛАРУСКАЯ ДЗЯРЖАЎНАЯ АКАДЭМІЯ МУЗЫКІ

аб'яўляе конкурс
на заміяшчэнне пасады
прафесарска-выкладчыка складу
(для тых, хто мае мінскую пражытку):
— кафедра драўляных духавых
інструментаў
дацэнт — 1;
— кафедра філасофіі
дацэнт — 1;
— кафедра моў
старшы выкладчык — 1.
Тэрмін падачы заяў — адзін месяц з
дня апублікавання. Заявы і дакументы
накіроўваць на імя рэктара на адрас:
220030, г. Мінск, вул. Інтэрнацыяналь-
ная, 30.
Даведкі па тэлефонах: 227-49-42;
226-06-70.

Пасіянарныя Стайчэску даўно і плённа працуе ў румынскай літаратуры як паэтэса, дзіцячая пісьменніца і ўдумлівы перакладчык. Яе творам уласціва філасофскае асэнсаванне жыцця, дасканалае веданне псіхалогіі чалавека, умёнае падаваць матэрыял жыва і цікава, заінтрыгаваць чытача. Часта простыя здавалася б сюжэты нясуць значную сэнсавую нагрукку, змушаюць задумацца над сваімі ўчынкамі, абуджаюць цікавасць да навакольнага свету. Творчасць Пасіянарны адзначана не толькі чытацкай прыхільнасцю, а і афіцыйным прызнаннем.

Акрамя ўсяго Пасіянарныя Стайчэску заявіла пра сябе як перакладчык твораў беларускіх аўтараў, найперш нашых паэтаў. Падборкі ў яе перакладзе друкаваліся ў многіх перыядычных выданнях Румыніі. Варта адзначыць, што годна спрыяе ёй у гэтай справе муж Андрэй Іваноў — выкладчык кафедры рускай філалогіі Бухарэсцкага ўніверсітэта. Таму пераклады беларускіх аўтараў Пасіянарныя робіць з мовы арыгінала. Захоплена яна і ідэяй выдання на румынскай мове Анталогіі беларускай паэзіі.

Дзіўная выснова змушае мяне павярнуць, што паміж фруктамі і ўзрастам існуе таемная сувязь. Ва ўсякім выпадку, гэта датычыць мяне. Нясмачная чарэшная звязана з дзяцінствам, а паважная жоўтая айва — са сталасцю. Зялёныя пухлякі, алыча і абрыкосы вабяныя толькі тады, калі іх крадзеж і ясі, схаваныя, з прымружанымі вачамі і аскамай на зубах. Вядома, што ахвота на такія прысмакі бывае толькі ў пад-

Пані Пантазоглу крыўдліва скардзілася на Міцыку, хоць я не ўсе магла зразумець з той скаргі. Неяк яна расказала пра баль у той зале, дзе госці збіраліся зараз піць каву, на які Пані Пантазоглу з'явілася ў такой прыгожай сукенцы, што палкоўнік, які быў закаханы ў Міцыку, запрасіў на танец не яе, а Пантазоглу. За гэта гаспадыня прагнала яе з залы. Расказ здаваўся мне казкай. Я нібыта бачыла карэты ля

НАЦЮРМОРТ З ШАЎКОЎНІЦАЙ

леткаў, калі ўсё забароненае, недаспелае вабіць і штурхае на непаслухмянасць.

Пра шаўкоўніцу ж, чорную і белую, магу сказаць, што расла яна ў далёкі, засмужаны гадамі час, пазначаны непайторнымі пахамі і звычкамі. Успамін пра шаўкоўніцу на імгненне адраджае вобраз тадышняга дзіцяці, якое нецярпліва чакала магчымасці ўцячы з залы Міцыкі, дзе па суботах і чацвяргях збіраюцца збяднелыя памешчыцы, жонкі генералаў і адвакатаў — на варэнне і каву, на партыю ў карты. Мама прыходзіла сюды пазычаць грошы. Міцыка давала іх пад працэнты, і пасля такой спагальнасці мама не магла сысці проста так. Спачатку мне не падабалася сядзець у высокай зале з навакаванай падлогай і параскіданымі скрозь падушкі і дыхаць цяжкім паветрам з пахам катой. У Міцыкі было шмат катой. Мне ж хацелася ў дворык за домам, на страху хлечука, з якой можна было зрываць салодкую-салодкую шаўкоўніцу і дыхаць свежым паветрам.

Вокны залы выходзілі на Вялікую вуліцу і былі зацемянены карункавымі шторами, якія пацямнелі ад часу і дыму. Шторы вязала не Міцыка, а яе мама і дэтка — высахлая бабулькі, якія сапраўды муміямі валяліся на перыбраным ложку. У горадзе было шмат магазінаў, у вітрынах якіх выстаўлены зморшчаны і хрумсткі інжыр, але я не магла наблізіцца да іх. І ўсё з-за таго, што Міцыка называла бабулек нягоднымі інжыркамі і часта крычала на іх, каб яны не варушыліся. Пасля гэтага есці інжыр мне было проста агідна. Бабулькам — Паўліне і Клеапатры даўно мінула сто гадоў. Былі яны амаль сляпыя і бездапаможныя. Калі я ўбачыла іх упершыню, то ад страху расплакалася і спытала ў мамы: "А хто гэтыя старыя?"

Міцыка таксама не была маладой. Але ў свае амаль семдзесят трымалася яшчэ бадзёра, любіла папляткарыць, а грашовыя пазыкі служылі крыніцай прыбытку. З залы яна бачыла ўвесь цэнтр правінцыйнага гарадка, пра ўсіх, хто праходзіў там, магла расказаць якую-небудзь гісторыю.

Дом Міцыкі быў двухпавярховы. На другім паверсе жыла яшчэ адна збяднелая памешчыца — пані Пантазоглу, з якой Міцыка вечна сварылася з-за несвоечасовай платы за кватэру. Яна не дазваляла ёй ласаватца пладамі старых шаўкоўніц, якія акружалі двор, што выходзіў на брудную, нефарбаваную вулічку. Са страху хлечука, з якога я ахвотна смакавала шаўкоўніцу, я стукнула ў акно пані Пантазоглу, і тая падвала мне талерку з намаляваным на дне драганам. Да самых берагоў я напайна яе пладамі шаўкоўніцы і была на дзясцям небе, калі чула за гэта пахвальныя словы: "Ты добрая дзяўчынка!"

рабіла і спробы выблытацца са сваіх падраных коўдраў.

Каты пачыналі мяўкаць, незадаволеныя нашым з'яўленнем, але са спадзевам атрымаць што-небудзь са спахрывы. І хоць я ўвогуле любіла катой, гэтыя выклікалі ў мяне агіду, яны здаваліся старымі, аблезлымі і жаданне паглядзіць іх замірала на кончыках маіх пальцаў. Яны ляліся церліся ля нашых ног, пакуль мама, якая не любіла катой, не прагнала іх:

— Апікі! Прэч!

У гэты ж момант, нібыта па сігнале, як быццам шлях вызваляўся ад нябачных перашкод, маленькая, згорбленая Паўліна ў карункавым чапцы, пачарнелым, як і шторы, звязаным ёю ў маладосці, шлёпала да нас. У яе была такая зморшчаная скура, што мяне аж страх браў: дакраніся яна да мяне, і я таксама зморшчуся.

Яна намацвала дарогу выцягнутымі рукамі, дакльпывала ў сваіх падраных тапках з брудным пампонам да мамы і гладзіла яе па шчаках, нібыта не пазнавала.

— А-а, гэта ты, Ана! — радавалася яна, што можа дакрануцца да сапраўднай жанчыны, а не да шкідета. — Якая ты стала прыгожая!

Пасіянарныя СТАЙЧЭСКУ

дома, маладую і злосную Міцыку з тонкімі і моцна нафарбаванымі губамі.

На ўваходных дзвярах у залу вісеў бронзавы званочак, які званіў больш прыгожа, чым школьны. На ягоны гук з цёмнага калідора з прагналай падлогай адразу ж з'яўлялася сухая фігура Міцыкі, якая пракуранным голасам крычала: "Хто-о-о там?"

Вітальня напайналася шматгалосым мяўканнем катой, якія звычайна бесклапотна мурлыкалі, калі сваімі цэламі сагравалі зморшчаных стогадовых Паўліну і Клеапатру.

Мама, якая трымала мяне за руку, бо не было з кім пакінуць дома, супаккойваўна адказвала гаспадыні:

— Добрыя людзі, Міцыка. Гэта мы. Як там нашыя бабулькі? — ветліва пыталася яна, бо прыйшла пазычыць грошай.

— Ах, бедныя мы, — скардзілася Міцыка ў множным ліку, падкрэсліваючы, што і без таго стамілася клапаціцца пра сябе, а тут яшчэ дзве бабулькі. — Ну ідзіце, адведайце іх, яны будуць рады, — паблажліва вырашала яна. — Мама, дэтка Клеа, паглядзіце, хто да нас прыйшоў, — ласкава звярталася яна да бабулек, нібыта да дзяўчатак.

— Хто-о-о? — ледзь чутна падавала голас з-пад прапахлых кацінай махой коўдраў Паліна.

— Ана з дачушкай, — пераможна адказвала Міцыка, нібыта мы здзейснілі подзвіг, калі з'явіліся ў гэты страшны пакой.

Тады Паўліна варушылася, як вусень у прасцірадлах, штурхала заснулую нібыта ў летаргічным сне Клеапатру і з радасцю вялікага дзіцяці альбо звяр'явалага чалавека прамаўляла:

— Уставай! Дзяўчаткі прыйшлі!

— Ага, — мармытала Клеапатра, але не ўставала. — Як зваць іх? — дадала яна ліпучым голасам, але не

Я здзіўлялася, як яна, сляпяя пятнаццаць гадоў, магла казаць такія кампліменты. Але мама патлумачыла мне, калі выйшлі з пакоя:

— Так ужо і "прыгожая"! А што ёй яшчэ казаць? Яна ледзьве пазнала мяне вобмацкам. Але Паліна назаўсёды засталася прыстойнай.

— А што такое прыстойнасць? — прыставала я да мамы пакуль мы ішлі ў залу, дзе Міцыка разлівала каву ў філіжанкі, якія стаялі на маленькім століку на колцах. Маленькія філіжанкі былі нябачанага мною яркага колеру.

Мама не паспявала адказаць. Перад мною ва ўсім сваім шыку паўставала зала. Дома ў нас вісела маленькая пяльчакка без абажура, а тут панавала вялікая жырандоля з празрыстымі вісюлькамі з крышталаю, праўда, са шматлікімі меткамі мух. Аднак вісюлькі меладыйна пазвоньвалі і вабна блішчалі, калі госці рухаліся па зале. Ды і госці здаваліся нейкімі невыразнымі: "пані палкоўнік", "пані адвакат", "пані генерал"... Мама ж была звычайнай настаўніцай, і мо таму, што была значна маладзейшай за іх, да яе звярталіся проста: Ана. Я адчувала сябе непамысна: чаму ніхто не звяртаўся да яе "пані настаўніца"? Але я не магла выказаць сваё незадавальненне словамі.

Каля сцен залы стаялі высокія крэслы, якія я бачыла толькі ў царкве, а на падлозе, на старым выцвілым персідскім кіліме былі параскіданы маленькія аksamітныя падушкі, вышытыя бісерам Паўлінай і Клеапатрай. У маладыя гады абедзве яны былі добрымі майстрыхамі і выкладалі працу ў гарадской школе мастацтва і рамяства. Цяпер жа іхні пакой быў замаскаваны трохчасткавай шырмай з намаляваным на ёй вялікім паўлінам. Хвост паўліна нечакана абрываўся на першай частцы



Мастак В. АЛЬШЭУСКІ

і ўнікаў зялёна-залацістымі перамі на двух іншых.

Госці, Міцыка і мама пачыналі гаворку, а я хавалася за шырма і назіралі за імі праз шыліны паміж яе часткамі. Нібыта праз бінокль сачыла за другім берагам. Пасля ж, калі ніхто мяне не заўважаў, я то выходзіла з-за шырмы, то хавалася за яе зноў — як на сцэну з занавесам, і дэкламавала ўсё, што прыходзіла ў галаву. Затым я мастаколілася на падушках, каб сарваць з іх бісер. Лічылася за вялікі шук насіць на пальцы бісерныя пярсцёнкі на нітцы, які ззяў усімі колерамі вясёлкі.

— Ці можна мне збудаваць дом з падушчак? — пакорліва пыталася я ў гаспадыні.

Міцыка радавалася, што я не буду блытацца пад нагамі яе генеральшаў, і дазваляла.

Мама ж, ведаючы, якое я чарцяня, строга папярэджвала:

— Глядзі, нічога не сапсуі!

— Не-а, вядома, не сапсую, — адказвала я ціха і зносіла падушчкі за шырма. Там складвала іх адну на другую — як замак, а пасля цікавала за мамай: калі яна вып'е каву. Тады брала яе філіжанку са свежай гушчай, непрыкметна выпівала яе і маліла на-маліваную на філіжанцы японку:

— Японская прынцэса, зрабі так, каб мама і Міцыка не бачылі мяне. Я вазьму ўсяго некалькі бісерынак для пярсцёнкі.

Прынцэса пазірала на мяне з застылай усмешкай, нібыта згаджалася, і я зубамі і пазногцямі адрывала бісерынікі, якія блішчалі яшчэ ярчэй — адчувалі сябе вызваленымі з цесных абдымкаў састарэлых нітак.

Дома я хавала іх у пенал, дзе было нямала рознакаляровага бісеру, а пасля выменьвала яго на гарачыя абаранкі ў Валі, дачкі пекара. За адну халодную і бліскучую бісерынку, якую я называла "міцыка", я атрымлівала свежы і трохі падпражаны абаранак.

Гандаль бісерам раскашаваў да той пары, пакуль нехта не нагаварыў настаўніцы, што я за тры "міцыкі" папрасіла два фотаздымкі і адзін абаранак.

— Адкуль у цябе гэты бісер? І чаму ты называеш яго "міцыкі"? — строга спытала пані настаўніца, двума пальцамі ўзяла мяне за падбародак і прымусіла пазіраць на яе. — І што гэта за гісторыя з "японскай чараўніцай", якая дае табе бісер?

Гэта Валі расказала ёй усё, і адразу ж знішчыла вабнасць і загадкаваць.

— З падушкі, — мармытала я спалохана і ажно пачырванела ад страху, што ў настаўніцкай яна расказа пра ўсё маме.

— Я выпушчу ўвесь пух з гэтай падушкі, — сурова прамовіла настаўніца і балюча накруціла на палец маю кудзерку ля левага вуха.

А пасля Міцыка захварэла, і мама насіла ўсім тром бабулькам ежу. Зала апусцела, і жырандоля не звінела болей сваімі крышталёвымі вісюлькамі. Было лета, ішоў дождж, і шаўкоўніца ў канцы двара рассыпала свае чорныя і ліловыя ягады, пакрытыя шматлікімі бісерынкамі.

— Памру я і не пакаштую наступным годам шаўкоўніцу, — скардзілася Міцыка. — А хто пакапаціцца пра маіх "інжырчыкаў"?

Тады я выходзіла на двор, збірала ў кубачкі плады шаўкоўніцы і пад мяўканне катой клала ў рот бабулькам па адной ягадцы. Іхнія пасінілы ад ягад губы нібыта ажывалі.

— Уставай, дзяўчаткі прыйшлі, — зусім слабым голасам клікала Паўліна. Але Клеопатра не адказвала. Гульня з бісерам скончылася.

З той пары я не ем больш ягад шаўкоўніцы. Яны выклікаюць у мяне нейкі жаль, змешаны са страхам. А калі я ўсё-ткі апынаюся ля дрэва, то пазіраю на ягоную крону са спелымі чорнымі і яшчэ белымі пладамі-ўпрыгожваннямі і адчуваю раптам мяккую поўсць катой, якія дарэмна лашчацца ля ног. Ягады беднасці, дзяцінства, змешанага са старасцю. І якім бы чыстым ні было вакол паветра, нос мой адчувае неадступны пах той далёкай гніласці. Маленькія бісерынікі ззяюць перад маімі вачамі, а голас вялікага дзіцяці альбо звар'явалага чалавека шэпча мне:

— Якая ты стала прыгожая!

З румынскай пераклаў
Анатоль БУТЭВІЧ

ГАДАВІНЫ

Сёлета ў нас адзін з юбілейў, які мог бы адзначацца шырока і пашанотна. 415 гадоў таму (1588) пабачыў свет Трэці статут Вялікага Княства Літоўскага (першыя два — у 1529 і 1566 гг.), які многія вучоныя лічаць адной з першых Канстытуцый у тагачаснай Еўропе, што сведчыла пра высокі ўзровень дзяржаўнасці, навукі, права, літаратурнай старабеларускай мовы, культуры на нашых землях. Выданне Трэцяга статута звязваюць непасрэдна з імем Льва Сапегі: ён узначальваў сямімавую камісію па яго стварэнні, напісаў да яго прадмову і фінансаваў ягонае выданне ў віленскай друкарні Мамонічаў. У Льва Сапегі сёлета таксама гадавіна, праўда, жалобная: 370 гадоў, як яго не стала.

Род Сапегі бярэ пачатак з XV ст., і яны ў дзейнасці ВКЛ адыгрывалі вялікую ролю. Леў Іванавіч — найбольш вядомы і ўдачлівы з іх. Ён навучаўся пры двары віленскага ваяводы і канцлера вялікага М. Радзівіла Чорнага, у Лейпцыгскім універсітэце, дзе ўдасканаліў веданне замежных моў, прыняў кальвінізм. Пасля вяртання на радзіму пачаў службу пры двары караля і вялікага князя С. Баторыя, у войску якога вызваляў Полацк ад нашэсця Івана Жахлівага, удзельнічаў у ваенных паходах на Вялікія Лукі і Пскоў, за храбрасць і ўмельства адзначаўся і з 1581 года стаў значнай асобай у ВКЛ.

Л. Сапега, маючы вялікія веды, разам з іншымі стварае вышэйшы суд у дзяржаве — Галоўны Трыбунал ВКЛ, чым удасканалілася судовая рэформа з выбарнай сістэмай суддзяў, вядзе дыпламатычныя перамовы з Масквой наконт памежжа, распараджае праект уніі Рэчы Паспалітай з Маскоўскай дзяржавай. Пасля смерці С. Баторыя, у перыяд бескаралеўя 1587

у паходзе на Смаленск, а калі аблога горада зацягнулася, шукае міру з Масквой (хоць і не зусім ясная яго роля ў засылцы Ілжэдзімітрыяў), вядзе ад Рэчы Паспалітай усходні вектар яе палітыкі, рыхтуе ваенным шляхам на царскі трон каралевіча Уладзіслава. Пасля бітваў, асад адбыліся перамовы, ВКЛ і Польшча атрымалі зямельныя набыткі, ды на царскім троне застаўся Міхаіл Раманаў. Пазней Сапега ўмешваецца і ў іншыя накірунак еўрапейскай палітыкі — аказвае супраціўленне туркам у Малдавіі, шведам у Інфлянтыі, заадно мірыць іерархаў уніяцкай царквы і праваслаўя, угаворваючы іх ісці на ўзаемныя саступкі (калі не ўдавалася, то ішоў на жорсткія меры: за забойства уніяцкага архіепіскапа І. Кунцэвіча, якога Сапега таксама перасцерагаў ад рэпрэсій над праваслаўнымі, ад Віцебска адабралі магдэбургскае права, прывілеі, некаторых гараджан прысудзілі да смяротнага пакарання і г.д.).

ЛЕЎ САПЕГА І СТАТУТ 1588

года, Сапега — адзін з уплывовых сенатараў, выпучае свае погляды наконт выбарнага караля і яго ўлады, не дазваляе польскім магнатам заняволіць ВКЛ, пайшоў на перамовы з маскоўскімі дыпламатамі — са спробай заключыць з царом мір і прапанаваць яго на каралеўскі трон. Апошняя не выйшла. Хоць новага караля Жыгімонта Вазу не хутка прызначылі і вялікім князем ВКЛ.

З 1598 года Л. Сапега — вялікі канцлер Беларуска-Літоўскай дзяржавы, вядзе ўнутраную і знешнюю палітыку ВКЛ. Яшчэ ў 1586 годзе ён перайшоў з кальвінізму ў каталіцтва, але ў рэлігійных справах быў памяркоўны і пазней, у 1590-х, намагаўся мірна вырашыць спрэчку на гэтай глебе, а ў 1596 годзе ў Брэсце падтрымаў аб'яднанне каталіцызму і праваслаўя, што стала асновай уніяцтва, што, на яго думку, захоўвала цэласнасць ВКЛ і магло стрымаць царскую агрэсію пад выглядам абаронцы праваслаўных насельнікаў. Вырашаў і іншыя канфлікты — скажам, паміж Радзівіламі і Хадкевічамі, што ўтрымала ад грамадзянскай вайны ў краіне. Пасля смерці ў 1598 годзе цара Фёдара Іванавіча зноў спрабаваў утварыць унію Рэчы Паспалітай з Масквой (польскі кароль на маскоўскім троне) і — зноў тут няўдача. На пачатку 1600-х гадоў — кіпучая дзейнасць па ўціхамірванні спрэчак, ваенных сутычак у ВКЛ, а таксама канфлікту Радзівілаў з каралём. У 1609 годзе разам з каралём —

Леў Сапега адмаўляўся ад некаторых сваіх высокіх пасадаў, займаў новыя — да слова, у 68-гадовым узросце стаў галоўнакамандуючым беларуска-літоўскага войска, за што пакрыўдзіўся К. Радзівіл, хоць пазней яны ўсё ж знайшлі адну мову супольна дзейнічаць у Інфлянтыі. Не зусім паспяхова. У выніку перамір'я 1629 года многія землі ўздоўж Балтыйскага мора замацоўваліся за шведамі.

Падчас новага бескаралеўя, у 1632 годзе, цар Міхаіл Раманаў рушыў на Смаленск з 40-тысячным войскам. Л. Сапега арганізоўвае сілу для абароны ўсходніх абшараў ВКЛ. 7 ліпеня 1633 года ў Вільні ён памёр.

Леў Сапега — значная постаць свайго часу. Ён быў адукаваны, багаты, уладны, шчодро адорваў за паспяховую службу ВКЛ і караў нерушлівыя ды вінаватыя, уладкаваў дзяржаўны архіў, сабраў вялікую бібліятэку, вызначыўся як выдатны дзяржаўны дзеяч, які аберагаў інтарэсы, незалежнасць ВКЛ, быў дыпламат і палкаводзец, прыхільнік прававой дзяржавы і дакладнага выканання законаў.

Статут 1588 года, да стварэння якога дачыніўся Леў Сапега, складаўся з 14 раздзелаў і 487 артыкулаў. У 1—4 раздзелах змешчаны нормы дзяржаўнага права і судовага ладу, у 5—10 — шлюбна-сямейнага, зямельнага і цывільнага права, у 11—14-м — крымінальнага права. Юрыдычна замацаваў адносіны, што ўсталяваліся паміж ВКЛ і Польшчай пасля

Люблінскай уніі 1569 года, самастойнасць дзяржаўных устаноў, эканомікі, заканадаўства, арміі, казны ВКЛ (выхадцам з Польшчы не дазвалялася займаць тут высокія пасады, набываць маёмасць), узаконваў у ВКЛ дзяржаўнасць тагачаснай беларускай мовы. Статут 1588 года абвяшчаў ідэю верацярлімасці, абарону правоў простага чалавека, абмяжоўваў пакаранні непаўналетніх. Многія артыку-



лы Статута пазней перайшлі ў Саборнае ўлажэнне 1649 года. На беларускіх землях ён дзейнічаў да 1840 года, а дасягавы царскім урадам адменены, як і забароны ўжыванні тэрмінаў "Беларусь", "беларускі", "Літва". Яны сталі Паўночна-Заходнім краем Расійскай імперыі.

Амаль усе вядомыя, захаваныя экзэмпляры Статута 1588 года і яго перавыданы знаходзяцца ў бібліятэках, прыватных зборах у Польшчы, на Украіне, у Літве і ў Расіі. У 1989 годзе, да 400-гадова юбілею Статута 1588 года, ён быў перавыдадзены ў БелСЭ з тэкстамі (у арыгінале, адаптаваны і пераклад на рускую мову), высокапрафесійнымі прадмовамі, даведачным матэрыялам і каментарыем, з ілюстрацыямі. Тыраж выдання быў 10 тысяч экзэмпляраў.

...Як бачым, усе слаі нашых далёкіх продкаў, шануючы сваю гісторыю, мову і культуру, свой гонар, зрабілі ўсё, каб стварыць дзяржаву, яе Канстытуцыю, чым падалі прыклад усёй Еўропе, і яна, тагачасная Еўропа, зацікавілася, пачала вывучаць нас, нашы законы, у тым ліку і тагачасную беларускую мову...

Генрых ДАЛІДОВІЧ

(У матэрыяле скарыстаны асобныя звесткі з артыкула А. П. Грыцкевіча "Леў Сапега" з кнігі "Славутыя імёны Бацькаўшчыны". Мн., Беларускі фонд культуры, 2000.)

ПАМЯЦЬ

З чэрвеня 1991 года пасля 27 гадоў службы і блуканняў па Беларусі, Украіне, Эстоніі, Забайкаллі, Далёкім Усходзе, Прыураллі-Прыволжы стаў стала жыць у Баранавічах, а ў восень 1992 года пазна-

ПАСМЯРОЦЕ ВЕНАНЦЫЯ БУТРЫМА

ёміўся на літаратурным вечары ў цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя Валянціна Таўлая з надта сціплым і вельмі багата адораным пазычнымі здабыткамі мастаком Венанцыем Бутрыма, абодва на ім і выступілі, дзе шчодро былі адораны апладысмантамі слухачоў і ўдзячнасцю бібліятэчных працаўніц.

З таго дня ў мяне беражна захоўваецца падарунак — газета "Знамя коммунизма" (г. Баранавічы, 13 жніўня, 1988 г.) з пазмай "Ліра і горан" і надпісам "М. М. Маліноўскаму з самымі найлепшымі пажаданнямі. Бутрыма. 1992".

Праз 10 гадоў Венанцы на першай сваёй кнізе паззіі "У барвах зямлі" зрабіў для мяне такі запіс "Шаноўнаму Маліноўскаму, сардэчна, на добрую памяць... Жыве Беларусь! Бутрыма. Красавік 2002".

Пэзт быў смяротна хворым, адчуваў блізкі канец, але нават у гэтых умовах супраціўляўся лёсу, ніводнай хвіліны не траціў дарма, рабіў дабро (паспеў мяне яшчэ адарыць стосам беларускіх краязнаўчых кніг) і пісаць-дарабляць свае вершы і пазмы.

Пішу гэтыя радкі, а сам успамінаю, калі да мяне ўпершыню прыйшла паззія В. Бутрыма. Успомніў і не памыліўся. У 1989 годзе, калі служыў у Слуцку і там прыдбаў пасля восні штогоднік "Дзень паззіі-89", а ў ім на старонках 170—171 адзначыў яго верш "Калярова літаграфія".

16 жніўня 2003 г. пасля цяжкай хваробы Венанцы Бутрыма адышоў у лепшы свет. Яго сябры, прыхільнікі, паслядоўнікі давалі да канца яго працу і выдалі яго новы зборнік — пасмяротны.

Біяграфія творцы сціпла і ўмяшчаецца ўсяго ў некалькі радкоў. Нарадзіўся ўвосень (9 верасня) 1936 г. у горадзе, акупаваным палякамі па рыжскай змове-дамоўе паміж Пілсудскім і Леніным, ля ракі Мышанка, навучаўся спецыяльнасцю ў двух вучылішчах, спачатку ў тэхнічным, а по-

тым у Мінскім мастацкім, рабіў электрыкам, мастаком-афарміцелем, працаваў настаўнікам і ў майстэрнях Мастацкага фонду Беларусі. Выступаў у друку каля 30 гадоў з паззіяй і прозай у Баранавічах, Брэсце, Мінску... Меў публікацыі ў часопісах "Маладосць", "Нёман".

Так, сёння мы маем і пасмяротнае літаратурна-мастацкае выданне: Венанцы Бутрыма

Паралелі: Вершы і пазмы — Баранавічы: Грамадская арганізацыя "Творчае згуртаванне "Святліца", 2003. — 99 с., іл.

Мастак Венанцы Бутрыма.

У ім 21 верш і 2 пазмы ("Фрагменты жыцця Цёткі, Алаізы Пашкевічанкі" і "Ліра і Горан. Памяці крошынскага каваля Паўла Багрыма").

Рэдактар выдання Леанід Дранько-Майсюк, дызайн-макет Уладзіміра Гундара, карэктура Алены Белай, наклад 250 асобнікаў.

Цытую пасмяротныя "Паралелі" Венанцыя Бутрыма і ўслед за ім паўтараю:

(...)

У скронях:
учарашні,
дзень сённяшні,
заўтрашні.

Міхась МАЛІНОЎСкі,

г. Баранавічы



ВІНШУЕМ!

АДЗІНЫ ФАГОТ



VII Міжнародны конкурс выканаўцаў сучаснай камернай музыкі прайшоў у Кракаве. Спальніцтва ладзілася на ўсіх інструментах па пяці катэгорыях: салісты, дуэты, трыо, квартэты, квінтэты. Удзельнічалі прадстаўнікі больш як дзесятка краін: Вялікабрытанія, Бельгія, Германія, Польшчы, Італія, Нідэрландаў, Францыя, Швейцарыя, Іспанія, Японія... Адзіны канкурсант прадстаўляў Беларусь. Ён, саліст Ансамбля "Класік-Авангард" фагатыст Аляксей Фралоў, стаў лаўрэатам гэтага прэстыжнага конкурсу.

ФОТА М. ЗАМУЛЕВІЧА

ФАКТ

СПЯВАЛА БЕЛАРУСКАЕ

На 64 мовах, як сцвярджаюць знаўцы, спявала знакаміта ў свой час выканаўца і збіральніца народных песень, педагог, народная артыстка РСФСР Ірма Яўнзем. Нарадзілася яна ў Мінску, у латышскай сям'і, праз усё жыццё пранесла любоў да беларускай песні. У 1923—25 гг. выкладала ў Беларускай драматычнай студыі ў Маскве спева і нашу народную музыку. А потым, аж да 1963 г., працавала салісткай Маскоўскай філармоніі, маючы ў рэпертуары больш як 5 тысяч узораў песеннай творчасці розных народаў. Яна, дарэчы, першая з прафесійных вакалістаў у СССР пачала выконваць фальклор на нацыянальных мовах.

Нядаўна мемарыяльная дошка з выявай Ірмы Яўнзем, першай заслужанай артысткі БССР, з'явілася ў Мінску на будынку былой Марыінскай гімназіі (на вул. К. Маркса), дзе з 1906 па 1914 гг. вучылася наша знаная зямлячка. У цырымоніі адкрыцця памятнага знаку ўдзельнічалі намеснік міністра культуры Беларусі В. Гедройц, дырэктар Дзяржаўнага музея тэатральнай і музычнай культуры Беларусі З. Кучар, старшыня Беларускага саюза кампазітараў І. Лучанок, а таксама ўнучка спявачкі, жыхарка Масквы.

Н. К. ФОТА А. МАЦЮША



У вул. К. Маркса ў Мінскай гімназіі ў 1914 г. вучылася першая заслужаная артыстка БССР Ірма Яўнзем

АФІША КАСТРЫЧНІКА

Нацыянальны акадэмічны тэатр балета РБ

пл. Парыжскай Камуны, 1, тэл. 234-06-66

- 10 — А. Мдзівані "Жарсці" (Рагнеда)
 - 12 — А. Хачатуран "Спартак"
 - 15 — П. Чайкоўскі "Спячая прыгажуня"
 - 17 — П. Чайкоўскі "Шчаўкунчык"
 - 19(раніца) — К. Хачатуран "Чыпаліна"
- Пачатак ранішніх спектакляў у 11.30, вячэрніх а 19-й гадзіне.

Нацыянальны акадэмічны тэатр оперы

пл. Парыжскай Камуны, 1, тэл. 234-10-41

- 11 — Д. Вердзі "Аіда" (да 190-годдзя з дня нараджэння італьянскага кампазітара)
 - 16 — У. Солтан "Дзікае паляванне караля Стаха"
 - 18 — М. Мусаргскі "Хаваншчына" (прэм'ера)
- Пачатак ранішніх спектакляў у 11.30, вячэрніх а 19-й гадзіне.

Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі

вул. Крапоткіна, 44, тэл. 234-60-08

- 10, 11 — А. Карэлін "І рэха адказала — ты" (прэм'ера)
 - 12 — Я. Таганяў "Адэль"
 - 14 — В. Панін "Песні ваўка"
 - 15 — Канцэрт-спектакль
 - 16 — Я. Купала "Адвечная песня"
 - 17 — Э. Сагалаў "Палёты з анёлам"
- Пачатак спектакляў а 19-й гадзіне.

Тэатр юнага глядача

- 10 (16.00) — "Каліф-башмачнік"
- 11 (11.00, 14.00) — "Каліф-башмачнік"
- 12 (11.00, 14.00) — "Рыцар ордэна Сонца"
- 12 (вечар) — "Пад коламі каханья", фантастычнае танцавальнае шоу (прэм'ера)

Беларускі Дзяржаўны маладзёжны тэатр

вул. Даўмана, 1, тэл. 289-32-62

- 12 — А. Астроўскі "Позняе каханне"
 - 10 — Т. Уільямс "Трамвай "Жаданне"
 - 11, 16 — М. Куліш "Казанне пра Гуску..." (прэм'ера)
 - 14 — У. Шэкспір "Жарсці ў Віндзоры"
 - 15 — Ж.-Б. Мальер "Хітрыкі Скапэна"
 - 17 — Б. Шоу "Пігмаліён"
- Пачатак вячэрніх спектакляў а 19-й гадзіне.

Беларускі паэтычны тэатр аднаго акцёра "Зьніч"

(касцёл св. Сымона і св. Алены, пл. Незалежнасці, 15, тэл. 220-56-32)

- 13 — Я. Янішчыц "Прыпадаю да нябёс...", паэтычны спектакль, выканаўца — заслужаная артыстка Беларусі Л. Горцава
- Пачатак спектакляў а 19-й гадзіне.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя М. Горкага

вул. Валадарскага, 5, тэл. 220-15-41, 220-39-66

- 10 — А. Дударэў "У прыцемках"
- 11 — Д. Фо, Ф. Рамэ "Свабодны шлюб"

- 12 — Ф. Рэньяр "Адзіны спадкаемца"
 - 14 — Д. Марота, Б. Рандоне "Суцэпальнік удоў" (прэм'ера)
 - 15 — М. Горкі (ню) "Дзівакі"
 - 16 — "Тата, тата, бедны тата..."
 - 17 — Я. Купала "Раскіданае гняздо"
- Пачатак спектакляў а 19-й гадзіне.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я. Купалы

вул. Энгельса, 7, тэл. 227-17-17

- 10 — Р. Горын "Памінальная малітва"
- 11 — А. Дударэў "Кім"
- 13 — А. Дзялендзік "Смак яблыка"
- 14 — У. Шэкспір "Сон у чарадзейную ноч пасярэдзіне лета"
- 15, 16 — Я. Стэльмах "Каханне ў стылі барока"
- 17 — Д. Патрык "Дзіўная місіс Сзвідж"
- 18 — А. Курэйчык "Згублены рай"

Малая сцена

- 11 — І. Бергман "Восенская саната"
 - 13 — С. Кавалёў "Саламея"
 - 17 — Я. Баршчэўскі "Беларусь у фантастычных апавяданнях"
- Пачатак спектакляў а 19-й гадзіне

Тэатр-студыя кінаакцёра

пр. Машэрава, 13, тэл. 223-08-11

- 10, 11, 12 — С. Бартохава "Востраў нашай любові і надзеі"
 - 16, 17 — Э. Сагалаў "Айседора. Танец каханья"
 - 18, 19 — Б. Шоу "Пігмаліён"
- Пачатак спектакляў а 19-й гадзіне

У СТАЛІЦЫ

ЗАЛА КАМЕРНАЙ МУЗЫКІ

пр. Ф. Скарыны, 44а тэл. 284-44-33, 284-47-09



- 10 — Творчы вечар заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі, выкладчыка Мінскага дзяржаўнага музычнага вучылішча імя М. Глінкі Анатоля КАЛАНДЗЕНКА (флейта).

13 — Вакальная і арганная музыка: Тамара РЭМЕЗ (сапрана), Ксенія ПАГАРЭЛАЯ (арган). Творы Баха, Шуберта, Даніэці, Гендэля, Грыга.

НА ЗДЫМКУ: ансамбль "Brevis" — удзельнік вечарыны 10 кастрычніка.

ФОТА М. ЗАМУЛЕВІЧА

ЦЫТАТА АФІШЫ

Генеральны дырэктар кінастудыі "Беларусь-фільм" Вячаслаў Шанько пра фільм "Анастасія Слуцкая": "Я хацеў бы, каб мы не забывалі пра тое, што дарогу гэтай карціне дала першая асоба рэспублікі Аляксандр Лукашэнка. Калі ён упершыню прачытаў сцэнарый, ён напісаў: "Я — за!" Адсюль і пайшоў, можа быць, поспех карціны..."

"Насту — у кожны дом?" "БГ", 29 верасня 2003 г.

На здымку: В. ШАНЬКО
ФОТА Г. ЖЫНКОВА



КІНА WEEKEND

ПРЫВІД У АКІЯНЕ

Можаце ўявіць сабе, што атрымаецца, калі ваенную драму з жыцця падводніка перамяшаць з містычнай казкай аб прывідах? Атрымаецца амерыканскі трылер "ГЛЫБІНЯ", прысвечаны падводнай вайне ў Атлантыцы ў 1943-м.

Зробленая на неблагім прафесійным узроўні, "ГЛЫБІНЯ" тым не менш засмучае простаінейнымі сюжэтнымі хадзімі. На працягу дзвюх гадзін экраннага часу высвятляецца, што амерыканская падлодка памылкова атапіла брытанскі карабель-шпітал. Калі недарэчнасьць робіцца зразумелай, дык лейтэнант падлоткі (яго іграе Брюс Грынвуд), каб пазьбегнуць адказнасці, топіць капітана, займаючы яго месца. Але сумленне не дае яму спакою, тым больш, што ўвесь час перад вачыма круціцца фізіяномія нябожчыка. Духу капітана стала крыўдна, што ён пайшоў на акіянскае дно, а яго падлодка — не. Вось і выпраўляе ён гэтую памылку — падстаўляе лодку пад бомбы і трапы фашысцкага эсмінца, змяняе курс і, нарэшце, атручвае амаль усю каманду вадародам. Вядома, за выключэннем паранкі прыстойных герояў. Ён падбірае брытанскі карабель, а падлодка лажыцца на дно побач з патопленым ёю шпіталем.

Галоўныя героі, падсумоўваючы тое, што з імі здарылася, прыходзяць да высновы, што нічога не разумеюць. Амаль тое ж адчувае і глядач — які сэнс ва ўсім тым, што адбывалася на экране?

Калісьці знакаміты рэжысёр Мілаш Форман казаў у інтэр'ю: галоўная праблема Галівуда ў тым, што на пастаноўку сцэнарыя, які каштуе пяць дзясят мільянаў долараў. На якасці фільма і ўражанні глядачоў усё роўна адаб'ецца пяцідоларавая драматургія. Кошт драматургіі "ГЛЫБІНЯ" — долараў шэсць-сем. Узровень карціны і ўражанні ад яе прагляду — адпаведныя.

Ягор КОНЕЎ
Кінастудыя "Камсамолец", 10—12 кастрычніка (15.00, 17.00, 19.00, 20.40).



Выходзіць з 1932 ГОДА
У 1982 годзе ўзнагароджаны ордэнам Дружбы народаў

ГАЛОЎНЫ РЭДАКТАР

Віктар ШНІП

Рэдакцыйная рада:

Вольга БАРАБАНШЧЫКАВА,

Святлана БЕРАСЦЕНЬ,

Леанід ГАЛУБОВІЧ,

Алесь ГАЎРОН — адказны сакратар,

Людміла РУБЛЕЎСКАЯ,

Уладзімір САЛАМАХА — намеснік галоўнага рэдактара



АДРАС РЭДАКЦЫІ:
220005, Мінск,
вул. Захарова, 19
ТЭЛЕФОНЫ:

галоўны рэдактар — 284-6673
намеснік галоўнага рэдактара — 284-4404
адказны сакратар — 284-6673

АДДЗЕЛЫ:
публіцыстыкі — 284-7965
пісьмаў і грамадскай думкі — 284-7965
літаратурнага жыцця — 284-7965
крытыкі і бібліяграфіі — 284-7965
паэзіі і прозы — 284-7965
музыкі — 284-8153
тэатра, кіно — 284-8153
выяўленчага мастацтва — 284-7965
карэктарская — 284-8091
бухгалтэрыя — 284-6672
Тэл./факс — 284-84-61

Пры перадруку просьба спасылка на "ЛіМ".

Рукапісы рэдакцыя не вяртае і не рэзэнзуе.

Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з меркаваннямі і думкамі аўтараў публікацый.

Набор і верстка камп'ютэрнага цэнтра тыднёвіка "ЛіМ"

Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах

Друкарня Рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства "Выдавецтва "Беларускі Дом друку" г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 79

Індэкс 63856 Наклад 1607
Умоўна друк. арк. 3,72
Нумар падпісаны ў друк 8.10.2003 у 11.00

Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь
Выдавец:
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова
"Літаратура і мастацтва"

Рэгістрацыйнае пасведчанне № 715

Заказ 3759
Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12